

У нумары:

✓ **Таямніца схаванага сэнсу**
Раіса Баравікова спрабуе разгадаць творы Мікалая Селешчука



✓ **ЛіМ: 1932 год**
З'яўленне газеты



✓ **Рашэнне недзіцячых пытанняў — нестандартна**

Тры любімыя кнігі Яўгені Пастэрнак

✓ **«Выкрыццё» з трагічнымі наступствамі**

Людміла Налівайка выявіла невядомыя рукапісы скульптара Міхаіла Керзіна

Сімвалічная фігура і крокі, што яднаюць

Алена МАЛЬЧЭЎСКАЯ, фота Мікалая Астаф'ева

17 чэрвеня вядомаму расійскаму паэту Глебу Гарбоўскаму быў урачыста ўручаны дыплом намінанта на прэмію Саюзнай дзяржавы ў галіне літаратуры і мастацтва.

На саіскальніцтва прэміі вылучаны паэтычны цыкл Глеба Гарбоўскага “Беларускі сшытак”, яго паэма “Чмель у аўтобусе” і асобныя вершы, прадстаўленыя ў 2-м і 3-м тамах збору твораў паэта. Усе гэтыя творы ці то прысвечаны нашай краіне, ці то задуманы на беларускай зямлі, ці то напісаны ў невялікай вёсцы Цяцёркі, што на Віцебшчыне, дзе жылі сваякі жонкі Глеба Якаўлевіча і дзе ён перыядычна працаваў на працягу 25 гадоў.

Нагадаем, што за больш як дзесяцігадовую гісторыю прэміі літаратары атрымлівалі яе тройчы: у 2002 годзе лаўрэатамі сталі народныя пісьменнікі Беларусі Іван Шамякін (за зборнік аповесцей “Пошукі прытулку”), драматург Аляксей Дударэў (за цыкл п'ес і сцэнарыяў для кіно — п'есы “Парог”, “Вечар”, “Радавья”, “У прыцемках”, “Чорная панна Нясвіжа”; кінасцэнарыі “Белыя росы”); у 2006 годзе — паэт Станіслаў Куняеў (за пераклад на рускую мову паэмы Міколы Гусоўскага “Песня пра зубра”). Такім чынам, арыгінальная паэзія мае шанец атрымаць прэмію ўпершыню. Адметнай намінацыяй Глеба Гарбоўскага з'яўляецца яшчэ і тая, што яна пашырае геаграфію прэміі: звычайна намінацыі прадстаўляюць дзве сталіцы — Мінск і Маскву, Гарбоўскі — паэт з Санкт-Пецярбурга.

Менавіта на пецярбургскай зямлі, у славянскім Доме творчай і пісьменніцкай “Камарова” (з гэтым дачным пасёлкам звязаны імёны такіх літаратараў, як Ган-



на Ахматава, Міхаіл Зошчанка, Іосіф Бродскі, Яўген Рэйн, Анатоль Найман, Эла Ахмадуліна, Данііл Гранін, Андрэй Бітаў ды іншыя) прайшоў урачысты творчы вечар, на якім Глеб Гарбоўскі быў уганараваны дыпламам намінанта.

Дыплом паэту ўручыла Людміла Курыловіч, прадстаўнік Пастаяннага Камітэта Саюзнай дзяржавы: “Гэта прэмія — значная не толькі з-за свайго грашовага эквіваленту (каля шасці мільёнаў расійскіх рублёў), яе сутнасць вельмі важная для дух народаў. Чалавек, які атрымаў яе, — каштоўнасць для абедзвюх краін і для ўсяго свету”.

Падтрымалі намінацыю Гарбоўскага Саюз пісьменнікаў Санкт-Пецярбурга — на вечары прысутнічаў яго старшыня Валеры Папоў — і Саюз пісьменнікаў Беларусі, прадстаўнік якога, літаратар, прафесар, доктар філалагічных навук Анатоль Андрэеў адзначыў: “Цяпер патрэбны крокі, якія яднаюць, патрэбны сімвалічныя фігуры. Глеб Якаўлевіч — гэта якраз такая сімвалічная фігура для абедзвюх краін: 25 гадоў творчасці і больш як 1000 вершаў звязваюць яго з нашай зямлёй”.

Падтрымаць Глеба Гарбоўскага і парадавацца за паэта ў Дом творчасці пісьменнікаў “Кама-

рова” прыехалі жонка, паэтэса і журналіст Лідзія Гладкая, дырэктар выдавецтва “Историческая иллюстрация” Мікалай Кірушчанка (гэтае выдавецтва працягвае працу над поўным сямітомным зборам твораў Гарбоўскага і выдае яго новыя кнігі, бо літаральна штодня з-пад пяра паэта з'яўляюцца новыя вершы), аглядальнік “Літаратурной газеты” Дзмітрый Караліс, кампазітар Яўгенія Казанова, сябры-паэты Мікалай Астаф'еў і Анатоль Дамашоў ды іншыя.

Беларускіх чытачоў на творчым вечары чакаў сюрпрыз: Глеб Гарбоўскі перадаў свае кнігі з аўтографамі ў Віцебскую абласную бібліятэку і Нацыянальную бібліятэку Беларусі. Так што ў хуткім часе ўсе жадаючыя змогуць пазнаёміцца з кніжнымі навінкамі намінанта.

Лёс прэміі будзе вырашаны ў верасні. Хто з пяці намінантаў стане трыма лаўрэатамі, будзе вядома пасля Экспертнага савета, што пройдзе ў Маскве. Свае дыпламы намінантаў ужо атрымалі народны мастак Беларусі Георгій Паплаўскі, аўтарскі калектыў спектакля “Вяселле” Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы, народны артыст Расійскай Федэрацыі і СССР Юрый Башмет. Дыплом аўтарскаму калектыву мастакоў калекцыі паўлавапасадскіх шалей “Спадчына” будзе ўручаны на Міжнародным фестывалі мастацтваў “Славянскі базар у Віцебску”.

СМІ свету ў адказе за будучыню

Таццяна КУЗНЯЧЭНКАВА

На гэтым тыдні праходзіць ужо шосты па ліку Беларускі медыяфорум “Партнёрства дзеля будучыні: патрыятызм, духоўнасць, яднанне”, удзел у якім прымаюць больш як 80 журналістаў з 21 краіны свету. У гэтым годзе ён прысвечаны 70-годдзю з дня пачатку Вялікай Айчыннай вайны і 20-годдзю стварэння Садружнасці Незалежных Дзяржаў.

Як адзначыла першы намеснік міністра інфармацыі Рэспублікі Беларусь Лілія Ананіч, медыяфорум з кожным годам выклікае ўсё большую цікавасць у замежных журналістаў, таму колькасць удзельнікаў пастаянна павялічваецца. Так, у мінулым годзе ўдзел у ім бралі прадстаўнікі 17 краін.

Арганізатарамі форуму выступаюць Міністэрства інфармацыі Беларусі пры падтрымцы дзяржаўных органаў і аргани-

зацый, Міждзяржаўнага фонду гуманітарнага супрацоўніцтва дзяржаў — удзельніц СНД і Пастаяннага камітэта Саюзнай дзяржавы.

Распачаць ў знаках для Беларусі дзень — 22 чэрвеня — форум увабраў у сябе вялікую праграму, прысвечаную сумнай даце пачатку Вялікай Айчыннай вайны. Журналісты, якія прыехалі ўжо 21 чэрвеня, змаглі стаць удзельнікамі мерапрыемстваў, што праходзілі ў Брэсцкай крэпасці. У першы дзень работы форуму госці ўсклалі вянкі да абеліска на плошчы Перамогі, наведалі “Лінію Сталіна” і азнаёміліся з новай праграмай “Памяць сэрца” Беларускага дзяржаўнага заслужанага харэаграфічнага ансамбля “Харошкі”. Падрыхтаваная экскурсія дапамагла пазнаёміцца з Мінскам сучасным, а таксама ўявіць, якім ён сустраў Перамогу.

На другі дзень работы на базе Інстыту-

та журналістыкі БДУ была арганізавана летняя школа журналістыкі, у якую ўвайшлі майстар-класы як беларускіх, так і замежных журналістаў. Цэнтральная падзея медыяфоруму — пленарнае пасяджэнне — праходзіць сёння, 24 чэрвеня, у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. У форме тэматычных дыскусій абмяркоўваюцца пытанні развіцця Беларусі ў умовах сучасных геапалітычных працэсаў, новая роля СМІ ў фарміраванні палітычных рэалій і іншыя. Як адзначыла Лілія Ананіч, “у новых палітычных, эканамічных умовах з'яўляецца асабліва важная і ў сродкаў масавай інфармацыі. У чым яна заключаецца, удзельнікі паспрабуюць акрэсліць у рэзалюцыі, якая рыхтуецца”. Сутнасць жа згаданай рэзалюцыі ў тым, што СМІ нясуць адказнасць за лёс сваіх народаў, яны разам з суайчыннікамі павінны свята захоўваць гістарычнае мінулае.

Як адзначыла Лілія Ананіч, інфармацыйнае поле насычана самай рознай інфармацыяй, не заўсёды праўдзівай. І таму вельмі важна, што на Беларускім форуме будзе прадстаўлена аб'ектыўная і сумленна журналістыка. Менавіта такія СМІ прыязджаюць для ўдзелу ў форуме.

Спяшайцеся выпісаць ЛіМ на II паўгоддзе!

Для індывідуальных падпісчыкаў:
1 месяц — 11 660 руб.
Падпісны індэкс — 63856
Ведамасная падпіска:
1 месяц — 18 520 руб.
Падпісны індэкс — 638562
Індывідуальная льготная падпіска для настаўнікаў:
1 месяц — 7 150 руб.
Падпісны індэкс — 63815
Льготная падпіска для устаноў культуры і адукацыі:
1 месяц — 13 920 руб.
Падпісны індэкс — 63880

Пункцірам

✓Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка даў прэс-канферэнцыю для цэнтральных і рэгіянальных беларускіх СМІ, якая доўжылася больш як пяць гадзін. Значная частка размовы датычыла эканамічнай сітуацыі ў краіне і мер па выйсьці з яе.

✓Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падчас прэс-канферэнцыі заявіў журналістам, што скарачаць колькасць месцаў у ВНУ не плануецца. Але адзначаў, што выпускнікі павінны разумець: магчыма, пасля заканчэння ВНУ ім давядзецца працаваць не на кіруючых пасадах, тым больш што сёння нават для работы за станком (напрыклад, з лічбавым упраўленнем) патрэбна высокая кваліфікацыя кадраў.

✓Аляксандр Лукашэнка паведаміў на прэс-канферэнцыі, што Беларусь будзе прыцягваць іншаземныя інвестыцыі на рэстаўрацыю гістарычных помнікаў. Па-першае, рэстаўрацыя — працэс доўгі, па-другое, — надта дарагі. Беларусі цяжка будзе справіцца з гэтым сваімі сіламі. А ў цяперашняй сітуацыі прынцыпова важна не звярочваць ніякіх праграм.

✓Прэзідэнт Беларусі запэўніў журналістаў, што з улікам праблем настаўнікаў з заробкам ім будзе аказана дапамога. Наконт укаранення ў школах новых камп'ютарных тэхналогій Прэзідэнт сказаў, што з гэтым спяшацца не трэба: “Я любіў і люблю кнігу, мне страшна ўявіць, што хутка з-за ўсіх гэтых тэхналогій мы не возьмем у рукі кнігу. Я баюся гэтага, таму што для мяне кніга — гэта святое”.

✓Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ аб узнагароджанні медалём Францыска Скарыны актрыс Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі Галіны Чарнабаевай і Ганны Маслоўскай, а таксама загадчыка кафедры сацыялогіі Санкт-Пецярбургскага Расійскага дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітэта імя А. Герцэна Аляксея Воранава.

✓Міністр культуры Беларусі Павел Латушка сустрэўся з Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом Рэспублікі Індыя ў Рэспубліцы Беларусь Маноджам Кумарам Бхараці. Гутарка ішла пра арганізацыю Пасольствам Індыі шэрагу мерапрыемстваў ва ўстановах культуры Беларусі, рэалізацыю праектаў па перакладзе літаратурных твораў вядомых аўтараў абедзвюх краін на дзяржаўныя мовы другой краіны, магчымасці вывучэння хіндзі ў вышэйшых навучальных установах Беларусі. Асабліва ўвага была нададзена пытанням двухбаковага супрацоўніцтва ў сферы кінематаграфіі.

✓Маладыя беларускія актёры прымаюць удзел у V Міжнароднай летняй тэатральнай школе, якая адкрылася ў Падмаскоўі. У гэтым годзе праект сабраў 85 удзельнікаў з 27 краін СНД, Балты, Еўропы і Азіі, Паўночнай і Цэнтральнай Амерыкі. Слухачы школы праходзяць навучанне ў вядомых расійскіх актёраў і рэжысёраў. Мяркуюцца паставіць чатыры спектаклі на тэатральных пляцоўках Масквы, Звянігарода, Серпухава і музея-запаведніка А.П. Чэхава ў Меліхаве.

Падрыхтавала
Грына АЛЯКСАНДРАВА

У Саюзе пісьменнікаў Беларусі

Паэтаў вабяць Масаляны

Людміла КЕБІЧ

Як толькі госці ступілі на бераставіцкую зямлю, яны адчулі шчырасць і гасціннасць гаспадароў. Вучні Масалянскай школы-дзіцячага садка сустракалі ўдзельнікаў фестывалю вершаваным прывітаннем і запрашалі на экскурсію па школьным будынку, а настаўнікі арганізавалі цікавую прэзентацыю Масалянскага краю, з якой прысутныя даведаліся пра яго багатае гістарычнае мінулае, якое пачынаецца з 1646 года — часу, калі князь Ян Масальскі атрымаў каралеўскі прывілей на заснаванне ў Масалянах горада з кірмашом і касцёлам. Наведалі госці старую сядзібу князёў Масальскіх, парк і капліцу, якія абвешчаны запаведнымі.

Першы адкрыты раённы фестываль паэзіі “Масалянскія салаўі” стаў сапраўднай падзеяй у жыцці літаратараў Гродзенскай вобласці. Арганізатарамі яго выступілі аддзелы адукацыі, культуры і па справах моладзі Бераставіцкага райвыканкама. Фінансавую падтрымку аказала кіраўніцтва сельгаспрадпрыемства “Масаляны”.

У “Масалянах” жывуць і працуюць сапраўдныя патрыёты і, як высветлілася падчас фестывалю, аматары і стваральнікі высокага паэтычнага слова. Літаратурная гасцёўня і літаратурна-музычная кампазіцыя “Свет паэзіі” прайшлі ў мясцовым доме культуры пры перапоўненай зале. Запрошаны на гэты паэтычны форум былі, акрамя членаў Саюза пісьменнікаў Беларусі з Гродзенскага абласнога аддзялення, паэты з Бераставіччыны, а таксама суседняга Ваўкавыскага раёна, члены паэтычнага клуба гродзенскіх настаўнікаў “Надзея”,

члены літаратурнага аб’яднання “Зоры над Зальвянкай” Зэльвенскага раёна, а таксама школьнікі. Пранікнёна і шчыра аўтары чыталі свае творы, дзяліліся ўражаннямі і адкрыццямі, планавалі наступныя сустрэчы, знаёміліся, нарэшце. Надзвычайную цікавасць выклікала сустрэча з сястрой вядомага паэта, члена Саюза пісьменнікаў СССР, ураджэнца Масалян Івана Леткі Аленай Касцяневіч, якая падзялілася з прысутнымі ўспамінамі пра брата, удзячная, як і ўсе мы, за тое, што на радзіме памятаюць таленавітага земляка. Нездарма і

гэты паэтычны фестываль наладзілі ў яго гонар. Душою фестывалю стала настаўніца Масалянскай школы Галіна Жывіца, якая прыклала шмат намаганняў, каб фестываль адбыўся. Здзівіла яна прысутных і сваім паэтычным майстэрствам.

Шмат цудоўных імгненняў перажылі ўдзельнікі і госці новага фестывалю. Усе пагадзіліся, што ён павінен мець працяг і набыць статус рэгіянальнага. Бо мы — краіна, дзе і ў самых далёкіх кутках народ хоча чуць сваіх паэтаў і падтрымлівае іх.

Заклік да любові і цярыпімасці

Грына МАСЛЯНІЦЫНА,
фота Кастуся Дробава

Кнігай сучаснага турэцкага філосафа і мысліцеля Фетхулаха Гюлена “Дыялог і талерантнасць” быў распачаты сумесны праект Саюза пісьменнікаў Беларусі і Саюза пісьменнікаў і журналістаў Турцыі — серыя “Бібліятэка турэцкай літаратуры” ў выдавецтве “Чатыры чвэрці”. Рыхтуецца да выдання серыя беларускай літаратуры на турэцкай мове.

Думка пра неабходнасць прадстаўлення турэцкай кнігі беларускаму чытачу і беларускай турэцкаму спела ўжо даўно. Шмат у чым гэтаму паспрыяла дзейнасць у Беларусі грамадскага аб’яднання “Дыялог Еўразія”, прадстаўнікі якога ладзілі ў нас навуковыя і прэс-канферэнцыі, заклікаючы ў першую чаргу інтэлігенцыю да абмеркавання пытанняў асветніцтва, духоўнасці, талерантнасці, міжканфесійнага і міжкультурнага супрацоўніцтва. Гэта менавіта тыя ідэі, якія прапаведуе самы, напэўна, вядомы ў сучасным свеце турак — Гюлен. У Беларусі захады паслядоўнікаў і вучняў Гюлена знайшлі разуменне, бо талерантнасць — гэта прынцып, па якім на працягу стагоддзяў жылі нашы продкі ў складзе шматнацыянальных і шматканфесійных дзяржаўных злучэнняў — Вялікага Княства Літоўскага, Рэчы Паспалітай, Расійскай імперыі, Савецкага Саюза.



Ці трэба здзіўляцца, што “Бібліятэка турэцкай літаратуры” вырашана было адкрыць менавіта кнігай Гюлена, які заклікае да міру, міласэрнасці, узаемаразумення і асуджае ўсялякае насілле чалавека над чалавекам. Прэзентацыя новай серыі адбылася ў сталічным ДOME літаратара. Прадстаўляючы яе першую кнігу, старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі Мікалай Чаргінец, які, дарэчы, стаўся аўтарам адной з трох прадроў, выказаўся наступным чынам: “У сучасным свеце як ніколі важны дыялог паміж рознымі рэлігіямі. Бо нас жа, людзей, аб’ядноўвае Бог — незалежна ад веравызнання”.

Пасля паказу дакументальнага фільма пра Гюлена слова ўзяў дырэктар грамадскага аб’яднання “Дыялог Еўразія” Іхсан Дылекчы. Ён расказаў прысутным, што прыхільнікамі Гюлена адкрыта каля двух тысяч школ у дваццаці краінах. У гэтых школах ма-

ладому пакаленню выкладаюць не толькі навуку, але і прынцыпы духоўнасці. Бо, як лічыць Гюлен, мір, прагрэс, духоўнасць, узаемаразуменне — паняцці, несумяшчальныя з невуцтвам.

Пісьменнік і літаратуразнаўца Уладзімір Гніламёдаў звярнуў увагу прысутных на тое, што нават ідэі, якія выглядаюць наіўна, могуць прывесці грамадства да ўдасканалення, калі будуць падтрыманы шырокімі коламі ідэалістаў. І такія сэнныя — ідэі Гюлена, гуманіста і настаўніка дабра.

Дырэктар выдавецтва “Чатыры чвэрці” Ліліяна Анцух паведаміла, што ў бліжэйшы час у серыі мяркуецца выдаць кнігу мастацкай прозы і кнігу паэзіі турэцкіх аўтараў.

На здымку: пісьменнік Уладзімір Гніламёдаў, дырэктар выдавецтва “Чатыры чвэрці” Ліліяна Анцух, старшыня СПБ Мікалай Чаргінец і Іхсан Дылекчы абмяркоўваюць новую кнігу.

Фантастыка: новае пакаленне

Кацярына ВОЙНІКАВА

Прайшоў чарговы сход моладзевага аддзялення секцыі прыгод і фантастыкі Саюза пісьменнікаў Беларусі. Ён закліканы аб’яднаць маладых пісьменнікаў-фантастаў і даць ім максімум магчымасцей для кантактавання і творчага развіцця.

Аддзяленне было створана пасля правядзення творчага конкурсу “Новая беларуская фантастыка” сярод маладых літаратараў. Гэты своеасаблівы “клуб па інтарэсах”, які аб’яднаў аматараў фантастыкі і, хочацца верыць, будучых паспяховых пісьменнікаў, узнік па ініцыятыве Уладзіміра Кулічэнка і Аляксандра Эйпура, існуе пад іх кіраўніцтвам і ўсё яшчэ адкрыты для новых аўтараў, якія жадаюць знайсці аднадумцаў і наблізіцца да творчай кухні сучаснай беларускай літаратуры.

На сходах творцы традыцыйна абменьваюцца думкамі, дзеляцца інфармацыяй пра літаратурныя конкурсы, якія маюць быць, абмяркоўваюць творы калег. Усё гэта накіравана на ўдасканаленне стылю і агульнага літаратурнага ўзроўню твораў.

Гасцямі чарговага сходу сталі вядомы драматург, кінасцэнарыст Андрэй Курэйчык і беларускі пісьменнік-фантаст, крытык, перакладчык Яўген Дрозд, знаёмы з творами маладых аўтараў таму, што ўваходзіў у склад журы пры правядзенні конкурсу “Новая беларуская фантастыка”. Сустрэча прайшла ў цёплай сяброўскай атмасферы. Моладзь распытвала калег, якія ўжо набылі імя, ахвотна пераймала вопыт, а таксама дзялілася сваімі поглядамі і спадзяваннямі. Госці адказалі на шматлікія пытанні, што датычылі тэндэнцый у сучаснай беларускай фантастыцы і складанасцей, з якімі даводзіцца сустракацца пачаткоўцам.

Спадчына

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

Абмяркоўваліся аспекты стварэння нацыянальных і рэгіянальных спісаў (інвентароў) нематэрыяльнай спадчыны, што знаходзіцца на тэрыторыі дзяржаў-удзельніц Міжнароднай канвенцыі аб ахове нематэрыяльнай культурнай спадчыны 2003 года. Прадстаўнікі Азербайджана, Арменіі, Беларусі, Кыргызстана, Малдовы і Расійскай Федэрацыі абмяняліся вопытам і наметлі перспектывы для далейшага супрацоўніцтва ў гэтай галіне. Пра міжнародны досвед у дадзенай сферы

Пад аховай ЮНЕСКА

Пытанні ўмацавання нацыянальнага патэнцыялу па захаванні нематэрыяльнай культурнай спадчыны (менавіта народная творчасць з’яўляецца адной з галоўных каштоўнасцей беларускай культуры) разглядаліся падчас Рэгіянальнай кансультацыйнай сустрэчы экспертаў краін СНД, арганізаванай пры актыўным удзеле Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

распавёў кансультант-эксперт ЮНЕСКА доктар Рыкс Сміт, які працягла час узначальваў Міжуродавы камітэт па ахове нематэрыяльнай культурнай спадчыны пры ЮНЕСКА.

Па выніках сустрэчы былі прыняты рэкамендацыі “Узмацаванне нацыянальнага патэнцыялу па захаванні нематэрыяльнай культурнай спадчыны”. Удзельнікі сустрэ-

чы наведалі музей народнай архітэктуры і побыту ў вёсцы Строчыцы, дзе выступіў гурт “Берагіня” вёскі Мётча Барысаўскага раёна Мінскай вобласці.

Літабсягі

Грына МАСЛЯНИЦЫНА

Прыхільнікаў творчасці Тамары Іванаўны, якія запоўнілі ў той вечар філарманічную залу, уразіла арганізацыя мерапрыемства. У фае ім была прапанавана выстаўка кніг і публікацый паэткі. Выдадзеныя ў апошнія гады зборнікі можна было і набыць. Вечар распачала ўнучка Тамары Іванаўны, старшакласніца Даша Краснова, якая пад вальс Г. Свірыдава прачытала верш бабулі “Я прыйшла”. Спецыяльна для мерапрыемства была зроблена відэапрэзентацыя аўтаркі. А пасля адзін за адным на сцэну выходзілі спевакі і музычныя калектывы, каб парадаваць публіку песнямі на словы Т. Красновай-Гусачэнкі.

Многія нават і не ўяўлялі, колькі вершаў Тамары Іванаўны лягло на душу кампазітарам, такім, як Аляксандр Іваноў, Віктар Шавякоў, Надзея Несцярэнка, Соф’я Валасевіч, Аляксандр Раўзо. Але ж і сама аўтарка ніколі, здаецца, не па-

Вандроўка да святла

Тамара Краснова-Гусачэнка выпусціла чарговую кнігу вершаў — “У святла ценю няма”(выдавецтва “Чатыры чвэрці”), і сталася гэта кніга пятнаццатай — юбілейнай па ліку.

Ці ж не нагода для вялікай прэзентацыйнай вечарыны? Паэтка вырашыла пайсці нават далей — і абвясціла двухгадзінны паэтычна-музычны канцэрт у Віцебскай абласной філармоніі.

зіцьяніравала сябе як паэтку-песенніцу. Салістка Віцебскай філармоніі Аксана Новікава выканала патрыятычную песню “Беларусь мая” і лірычную “Не здраджвайце сваім мілым”, а таксама два раманы. Народны вакальны ансамбль “Настальгія” прадставіў у музычнай інтэрпрэтацыі вершы “Крычыць маё сэрцайка”, “Будзь шчаслівым” і “Стары дуб”. Цёплыя словы захаплення і падтрымкі прагучалі з вуснаў калег Тамары Іванаўны, паэтаў Вольгі Русілка, Барыса Бележэнкі, Юрыя Сапажкова, прадстаўніка Віцебскай Епархіі святара Мікалая Пру-

сакова. Рэгент праваслаўнага хору, паэтка Алена Федзяева сваім пранікнёным чытаннем верша-прытчы Красновай-Гусачэнкі “Пяць узростаў” прымузіла залу заварожана замёрці. А народная артыстка Беларусі Святлана Акружная кожны абраны для выступлення верш ператварала ў маленькі спектакль — напоўнены трагізмам страты ці то светлы, пранізаны радасцю спасціжэння Боскай задумы. Запомнілася прысутным і выступленне ансамбля “Каўчэг” з музычнай кампазіцыяй “Памяць”, і незвычайна лірычны ансамбль “Пчолюнька”.



Завершаны канцэрт быў слаўтай “Песняй пра Віцебск”, таксама напісанай на словы Т. Красновай-Гусачэнкі. Яна ўжо добра вядомая віцебчанам, успрымаецца многімі як гімн горада. Дарэчы, песня прымае ўдзел у абвешчаным гарадскімі ўладамі конкурсе на ганаровае званне гімна. І хочацца пажадаць паэтцы перамогі. Чарговай і не апошняй.

3-пад няра

➤ Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа ў рамках цыкла творчых сустрач з рэдакцыямі часопісаў наладзіў літаратурную імпрэзу з удзелам галоўнага рэдактара “Вясёлкі” Уладзіміра Ліпскага і паэта Міколы Маляўкі. На сустрэчу з прадстаўнікамі “Вясёлкі” прыйшлі наведвальнікі летняга лагера сталічнай СШ № 73. Літаратары расказвалі дзецям пра часопіс, чыталі свае творы, а пасля спецыяльна для школьнікаў супрацоўнікі музея паказалі лялечны спектакль паводле народнай казкі “Як кот звяроў напахохаў”.

Лізавета БАГАДЗЯЖ

➤ Творчы багаж мазырскага паэта-песенніка Аляксандра Каляды нядаўна быў папоўнены: да трох дзясяткаў песень на яго вершаваныя радкі далучыўся яшчэ адзін твор, прысвечаны Мазырскаму нафтаперапрацоўчому заводу. Музыку напісаў маэстра Эдуард Зарыцкі, а выканаў твор у Мазыры акадэмічны аркестр пад кіраўніцтвам М. Фінберга.

Уладзімір ГАЎРЫЛОВІЧ

➤ У бібліятэцы № 3 горада Магілёва прайшоў творчы семінар для маладых паэтаў і празаікаў. Дэталёва прааналізавана творчасць дзвюх пачынаючых аўтарак. Свае вершы чытала студэнтка Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. Куляшова Яўгенія Рудзько, апавяданні — выпускніца колішняга Магілёўскага педагагічнага каледжа імя К. Ушынскага Таццяна Снігірова. Аўтарам далі карысныя парады старшыня абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Уладзімір Дуктаў, а таксама паэты Марына Сліўко і Эдуард Мядзведзкі.

Уладзімір САСНОЎКІН

➤ Прэзентацыя дэбютнай кнігі вершаў Іны Фраловай “Чакаю першы снег”, якая пабачыла свет у выдавецтве “Кнігазбор”, прайшла ў Доме культуры Мінскага аўтазавода. Адным з выступоўцаў, які адзначыў вартасці зборніка, быў паэт Віктар Шніп. У выкананні аўтаркі пранікнёна гучалі вершы пра вёску, любоў да роднай зямлі. Аздаблялі вечарыну артысты гурта народнай песні “Вербіца”, у які дарэчы, уваходзіць і сама Іна Фралова. Паэтка актыўна дапамагае стварэнню канцэртных праграм, піша для “Вербіцы” рэпрызы і словы для песень.

Ганна СТАРАДУБ

➤ Трохдзённы Beatles-фестываль “Ob-la-ki, Ob-la-ka” прайшоў у Віцебску. У ім прынялі ўдзел музыканты з Беларусі, Расіі, Украіны і ЗША. Яны давалі канцэрты на сцэне Летняга амфітэатра. Акрамя гэтага, кожны дзень адбываліся велапрабегі ў гонар слаўтай ліверпульскай чацвёркі. А яшчэ ў праграму фестывалю ўваходзілі штодзённыя рэйсы па Дзвіне на цеплаходзе, на борце якога гучала музыка “Beatles”, у тым ліку і ў жывым выкананні. Удзельнікамі фестывалю сталі слаўтая група “Акварыум” з Барысам Грабеншчыковым, беларускія групы “The Apples”, “Flat”, Дзмітрый Дзіброў, які, дарэчы, адкрываў мерапрыемства. Між іншым, адным з вынікаў фестывалю стала афіцыйнае запрашэнне беларускіх музыкантаў “The Apples” да ўдзелу ў “International Beatle Week”, які штогод у жніўні праходзіць на радзіме “Beatles” у Ліверпулі.

Аляксей ГАРБУНОЎ

Артлінія

Віктар КАВАЛЁЎ, фота аўтара



Дырэктар Зінаіда Кучар зазначыла, што музей з’яўляецца захавальнікам эмоцый, якія атрымалі глядачы, наведваючы тэатр у той час, калі Мікалай Мікалаевіч іграў на сцэне, выпраменьваў, шчодро дзяліўся сваім шматгранным талентам. Пра жыццё і творчасць Мікалая

Адраджэнне эмоцый

У дзень 85-годдзя з дня нараджэння народнага артыста СССР Мікалая Яроменкі Дзяржаўны музей гісторыі тэатральнай і музычнай культуры наладзіў вечарыну, прысвечаную вялікаму майстру.

Яроменкі распавядае пастаянная экспазіцыя ў мемарыяльным пакоі, што абсталяваны ў Дзяржаўным музеі гісторыі тэатральнай і музычнай культуры Беларусі. Сёння прыхільнікі яго творчасці могуць атрымаць, падсілкаваць тыя эмоцыі, якія атрымлівалі ў тэатры. Мемарыяльны пакой нітуе тры таленты нашай тэатральнай культуры: Мікалая Яроменку-старэйшага, Галіну Арлову і Мікалая Яроменку-малодшага. У экспазіцыі дэманструюцца тэатральныя касцюмы, асабістыя рэчы, афішы, фотаздымкі... Адным словам, ушаноўваецца слаўнае імя геніяльнага чалавека.

На імпрэзу, якую супрацоўнікі музея наладзілі ў дзень юбілею артыста, былі запрошаныя

сябры і сталыя майстры купалаўскай сцэны, якія доўгія гады працавалі плеч з Мікалаем Мікалаевічам. У ліку іх — народныя артысты Беларусі Галіна Арлова, якая была для Мікалая Мікалаевіча адданай спадарожніцай і ў творчасці, і ў жыцці, Мікалай Кірычэнка, а таксама Людміла Лагун, Клара Нізгайла, скульптар Геннадзь Буралкін (аўтар і выканаўца надмагілля старэйшага і малодшага Яроменкаў).

Галіна Аляксандраўна адзначыла, што калі сыходзяць такія прыгожыя, таленавітыя асобы, у нашым меркантильным грамадстве з’яўляюцца “азонавыя дзіркі” духоўнасці. Мікалай Кірычэнка ўзгадаў сваё першае знаёмства з Мікалаем Яромен-

кам, сумесную работу ў спектаклях, гастрольную дзейнасць, а Людміла Лагун распавяла пра пачатак тэатральнай дзейнасці Мікалая Мікалаевіча ў Віцебску, у Коласаўскім тэатры, дзе яна служыла разам з ім пачынаючы з 1952 года.

Увазе гасцей таксама была прапанавана тэматычная стужка Белвідэацэнтра “Мікалай Яроменка. Пасляслоўе”. На экране адна адну змянялі сцэны са спектакляў, кадры кінастужак, у якіх іграў і здымаўся Мікалай Яроменка, дэманстраваліся сямейныя фотаздымкі. Гэты манаграфічны аповед перамяжоўваўся маналогамі сваякоў Мікалая Мікалаевіча, яго калег ды сяброў. Са слоў Галіны Арловай, інтэрв’ю Мікалай Яроменка ў гэтай стужцы даў за дзесяць дзён да сваёй смерці.

На здымку: народная артыстка Беларусі Галіна Арлова.

Повязі

Думаем па-рознаму — дыхаем аднолькава

У аматараў кінематографа абвясчэнне ў Мінску Фестывалю шведскага кіно выклікала вялікую цікавасць. Чатыры прадстаўленыя кінастужкі — тры мастацкія, адна дакументальная — апраўдалі іх чаканні. Яны былі цікавымі з пункта гледжання мастацкасці і надзённымі па тэматыцы.

Грына АЛЯКСАНДРАВА

87-мінутны дакументальны фільм рэжысёра Стэфана Ярла “Падпарадкаванне” даследуе праблему, пра існаванне якой сярднестатыстычны жыхар планеты, можа, нават не здагадваецца. Штодзённа, добраахвотна мы трупім свой арганізм хімічнымі рэчывамі. Яны трапляюць на нашу скуру і ў кроў не толькі з лекамі, касметыкай і ежай. Вадкасці для паласкання, інгібатары гарэня, павярхоўна-актыўныя рэчывы... “Як высветлілася, у майё крыві некалькі соцень іншародных хімічных рэчываў. Не магу сказаць свой шок!” — дзеліцца ўзрушэннем з глядачом сам рэжысёр.

Не менш важнай сёння з’яўляецца праблема разрозненасці людзей у грамадстве. Старая Еўропа даўно ўжо адпачывае ад ранення “народных мас”. Але там распачаўся іншы працэс. Разбіваючыся на асобных індывідуумаў, людзі губляюць такія важныя рысы характару, як неабыхавасць і спацу-

вальнасць. Меладрама Фрэдрыка Эдфельда “Дзяўчынка” апавядае гісторыю дзесяцігадовай Бланкі Энгстром. Бацькі, якія лічаць сябе надта правільнымі, бо збіраюцца прыняць удзел у дабрачыннай місіі ў Афрыцы, “падкідваюць” дачку цётцы на цэлае лета. Іншае пытанне, ці патрэбна Бланка сваёй родзічцы. Цётка накіроўваецца ў вандроўку пад ветразем з прыяцелам, а дзяўчынка застаецца адна сярод заклапочаных уласнымі справамі суседзяў, выпадковых знаёмых, у бязлітасным і раўнадушным свеце дарослых.

Тыповая еўрапейская жанчына, якая жыве дзеля ўласнай кар’еры, паўстае перад глядачом у іншай меладраме — “Сумнеўна” (рэж. Марыя Блум). Увесь старанна створаны ёю навакольны антураж дзелаўтасці і паспяховасці раптам ставіць пад сумненне каханне да хлопца, які зусім не належыць да яе кола, ды і наўрад ці наогул варты яе ўвагі.

Драмаж Рубена Эстлунда “Добраахвотна-прымусова” раскрывае свет людзей, якія, жадаючы выйсці за межы штодзённага жыцця, здзейсніць



штосьці, што б вылучыла іх з натоўпу, робяць замах на свабоду, здароўе, жыццё іншых.

Безумоўна, звяртаючыся да тых тэм, якія вылучылі для сябе аўтары фільмаў, прадстаўленых на фестывалі, беларускія кінематографісты выбралі б зусім іншыя формы, іншую мову кінаапевада і нават іншых герояў. Але праблемы, узнятыя шведамі, хвалявалі залу. А значыць, галоўная мэта арганізатараў была дасягнута.

На здымку: кадр з фільма “Дзяўчынка”.

Юлія БАСАЛАЙ,
фота Кастуся Дробава

Кніга набывае новы фармат

— Усё часцей у моладзевым асяродку ўзнікаюцца праблемы сучаснай беларускай літаратуры. А што адметнае ў ёй бачыце вы?

— Па-першае, яна працягвае заставацца шматнацыянальнай, і вельмі важна захаваць гэтую талерантнасць, як не менш важна захаваць традыцыі беларускай мовы ў беларускай літаратуры. Усведамленне сваёй нацыянальнай ідэнтычнасці, да якой мы імкнемся як незалежная дзяржава, немагчыма без усведамлення значнасці роднай мовы ва ўсіх сферах дзейнасці, і ў першую чаргу ў літаратуры, якая, як ніводны іншы кірунак, адлюстроўвае характар нацыі, яе духоўнасць. Па-другое, сучаснае беларускае слова — гэта стан інтэлекту нацыі. У апошні час пашыраецца шматжанравасць літаратуры, і гэта сведчыць пра тое, што мы ўсё ж рухаемся ў бок інтэлектуалізацыі грамадства. На прыцыпова новы ўзровень выходзіць дакументалістыка, публіцыстыка, навукова-папулярны жанр, дзіцячая, гістарычная літаратура. Гэта вельмі пазітыўныя тэндэнцыі.

— Сярод сучаснай моладзі існуе меркаванне, што кніга ў звычайным для нас выглядзе знікне, бо яе месца зойме электронны варыянт. Ці згодны вы з гэтым?

— Мяне зусім не бянтэжыць той факт, што ўсё большае месца ў нашым жыцці заваёўвае электронная кніга, электронны падручнік. Грамадства не стаіць на месцы, прагрэс развіваецца імкліва, а час дыктуе свае правілы. Наша жыццё стала вельмі насычаным і дынамічным, таму кожны выбірае зручны для сябе спосаб атрымання інфармацыі. Вельмі добра, што з'явілася магчымасць акрамя традыцыйнай кнігі мець яе электронны варыянт. Мне здаецца, што ў хуткім часе і нашы выдавецтвы будуць часцей выпускаць кнігі з дадаткам іх электронных версій, з прыкладаннем камп'ютарнай гульні або нейкай цікавай інфармацыі па тэме. Асабліва гэта актуальна для гістарычнай, навукова-папулярнай, дзіцячай літаратуры. Такая форма робіць інфармацыю даступнай і аператыўнай. Гэта рэаліі нашага часу, шмат хто з нас ужо проста не ўяўляе сваё жыццё без гэтага. Дынамічны чалавек заўсёды

Яна — кандыдат гістарычных навук, член Саюза пісьменнікаў Беларусі, Беларускага саюза журналістаў, аўтар кніг “На ростанях дзвюх дарог”, “Радзімічы. Зямля непакораная”, “Лёсу зменлівыя абліччы”, а таксама паэтычнага зборніка “Балтыйскі сшытак”, і проста прыгожая жанчына — Наталля Голубева. Мэтанакіраваная і таленавітая, працуе шмат, хутка і якасна. Калі сустрэліся з Наталляй Аляксандраўнай, я зразумела, што нас хвалююць адны і тыя ж праблемы. І таму, як прадстаўнік моладзі, вырашыла, што нядрэнна будзе абмеркаваць іх.

імкнецца насыціць сваё жыццё зместам, максімальна выкарыстаць свой час, і тут без сучасных тэхналогій атрымання інфармацыі проста не абыйсціся. Ды і канкурыраваць на вялікім кніжным рынку сёння лягчэй, калі кніга, як гаворыцца, “упакаваная”, мае сучасныя арыбуты новых тэхналогій і піяру. Таму што кніга — гэта не толькі інтэлектуальны прадукт, дзе павінны выкарыстоўвацца сучасныя падыходы да падачы матэрыялу, але і тавар. Няма сумненняў, што працэс змяншэння тыражоў выпуску кніг у іх класічным фармаце будзе нязменным. Але яна не знікне, не растворуцца ў велізарнай інфармацыйнай прасторы, будзе актуальнай хоць бы таму, што нясе жывое слова, без якога немагчыма інтэлектуальнае развіццё грамадства, як, безумоўна, і тое, што кніга стане іншай, больш інфармацыйнай і з больш дэмакратычнай яе падачай.

— Звяртаючыся да тэмы “упакоўкі” кніг... Якія цікавыя праекты вы маглі б прывесці ў якасці прыкладу?

— З выдавецтвам “Літаратура і Мастацтва”, дзе працуюць творчы спецыялісты, мы падрыхтавалі, на мой погляд, цікавы праект. Гэта дзіцячая кніга — казкі, напісаныя мной на нашым, беларускім, унікальным гістарычным матэрыяле, які захоўвае нямала таямніц і загадак, не меней цікавых, чым тыя, што мы чытаем у кнігах пра Гары Потэра. Але паспрабавалі прадставіць гэты праект шматпланаво. ААТ “Слодчы” выпусціла спецыяльную лінію сваёй прадукцыі па матывах казак, рыхтуецца спектакль па адной з іх. Спадзяюся, што бліскучы мастак Рыта Цімохава, з якой мне пашчасціла працаваць у гэтым праекце, зробіць выставу ілюстрацый. Праект будзе прэзентаваны ў хуткім часе, і, мяркую, стане ўзаемавыгадным для выдаўцоў, вытворцаў, гледачоў і чытачоў.



У той жа час актуальнай будзе заставацца такая з'ява, як рарытэт. Для Беларусі гэта пытанне асаблівае. Наша краіна мае вельмі старажытныя традыцыі кнігадрукавання — Кірыла Тураўскі, Францыск Скарына, Ілья Капіевіч, стваральнік грамадзянскага шрыфту, і шмат іншых, хто нёс святло асветы ва ўсе часы. Менавіта адтуль выходзілі новыя тэндэнцыі і накірункі. Думаю, што мы і сёння будзем заставацца заканадаўцамі ў такой намінацыі, як “Мастацтва кнігі”. Унікальныя праекты сёння прапанаваны і паспяхова рэалізуюцца выдавецтвам “Беларуская энцыклапедыя імя Пётруся Броўкі”. Такія выданні, як альбом партрэтаў Радзівілаў, кніга пра Белаежскую пушчу “Зямля сілы”, “Гісторыя беларускай кні-

гі”, кніга “Беларускае замежжа”, дзе ўпершыню прадпрынята спроба напісаць шырокую гісторыю беларускага замежжа, сталі рарытэтнымі яшчэ на стадыі падрыхтоўкі. Дарэчы, апошні праект “Беларускае замежжа”, выдадзены з удзелам Дэпартамента па архівах і справаходстве, вядомых беларускіх і замежных навукоўцаў, дзе я з'яўляюся кіраўніком, — гэта не толькі сама кніга, але і 24 тэлевізійныя фільмы пра знакамітых выхадцаў з Беларусі, якія зрабілі вялікі ўклад у развіццё сусветнай цывілізацыі.

Не менш цікавым будзе і праект, прысвечаны вядомаму беларускаму роду Ваньковічаў, які даў краіне і свету больш як 200 выдатных прадстаўнікоў, сярод якіх сусветна вядомы мастак Валенцій Ваньковіч і

пісьменнік з сусветным імем Мельхіёр Ваньковіч. Праца над гэтым праектам, які ажыццяўляецца сумесна з Дэпартаментам па архівах і справаходстве Міністэрства юстыцыі Беларусі, Нацыянальным мастацкім музеем, і дзе я таксама з'яўляюся кіраўніком, будзе скончаная ў бліжэйшыя месяцы, але ўжо сёння да яго ёсць цікавасць.

Шмат праектаў і ў іншых выдавецтвах. Усё гэта з'яўляецца пацвярджэннем таго, што кніга ў нашым жыцці працягвае займаць важнае месца. Задача пісьменніка — падтрымліваць гэтую цікавасць, прапаноўваць якасны і цікавы інфармацыйна-інтэлектуальны прадукт.

— Беларускі народ заўсёды з павагай ставіўся да сваіх продкаў, да мінулага сваёй краіны. І сёння, як ніколі раней, беларусаў займае іх гісторыя. Добра, што ў нашай краіне шмат тых, хто займаецца даследаваннем гэтай тэмы, адным з аўтараў з'яўляецца і вы, Наталля Аляксандраўна. Якія цяжкасці могуць напаткаць пісьменнікаў на гэтым шляху?

— Калі літаратар прыступае да напісання твора, ён не шукае цяжкасцей, а робіць гэта з радасцю і задавальненнем, бо працуе над той тэмай, якая цікавіць яго. Калі пісьменнік бярэцца за тэму, значыць, ён валодае дастатковымі ведамі, каб яе асвятліць. Вынік залежыць ад падрыхтаванасці аўтара па праблеме і ўмення падаць яе аб'ектыўна, без суб'ектыўнага падыходу і ідэалагізацыі.

У гісторыі шмат нявывучаных праблем, таму магчыма сцей для аб'ектыўнай падачы матэрыялу звышдастаткова. Галоўная складанасць — гэта час. Калі аналізуеш свае планы, разумеш, што яго так мала, а хочацца паспець зрабіць яшчэ вельмі шмат. Таму так важна не разменьвацца на драбязу, а ўмець шанаваць той жыццёвы адрэзак, які кожнаму адмераны лёсам.

Ірына ТУЛУПАВА

Саюзная дзяржава: пошук праектаў

Сацыяльную сферу дэпутаты абмяркоўвалі асабліва актыўна. Існуе нямала праблем — да прыкладу, у магчымасцях паступлення абітурыентаў у ВНУ дзвюх краін. У нашых дзяржавах розныя сістэмы ацэнак: у нас — 10-бальная, у Расіі — 5-бальная. Рознасць у форме іспытаў: на цэнтралізаваным тэсціраванні і экзаменах. Узнікаюць праблемы і пры выплатах пенсій. Усё гэта патрабуе дэталёвай прапрацоўкі на ўзроўні Саюзнай дзяржавы.

Таму намеснік Дзяржаўнага сакратара Саюзнай дзяржавы Іван Бамбіза пры аналізе становішча, у якім знаходзіцца сацыяльная сфера цяпер, спыніўся на пэўных часавых этапах. Так, агульнае прававое будаўніцтва ў сацыяльнай сферы актывізавалася ў 2004 годзе. Тады Савет Міністраў Саюзнай дзяржавы зацвердзіў план мерапрыемстваў па забеспячэнні роўных правоў грамадзян Беларусі і Расіі. Як вядома, у блізкіх тэрытарыяльна дзяржавах жыхары найчасцей сустракаюцца ды вырашаюць праблемы ўладкавання свайго жыцця, зыходзячы з простых патрэб: працягнуць род і жыцц на зямлі годна. Гэтаму спрыяюць беларуска-расійскія дамовы пра свабоду выбару месца жыхарства, пра супрацоўніцтва ў галіне сацыяльнага забеспячэння і парадку выплаты пенсій пры пераездзе пенсіянераў

На 39-й сесіі Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі і Расіі, якая праходзіла ў Мінску, парламентарыі абмеркавалі вынікі рэалізацыі Канцэпцыі сацыяльнага развіцця Саюзнай дзяржавы да 2010 года і адобрылі Канцэпцыю сацыяльнага развіцця на 2011 — 2015 гады. Дзве дзяржавы — Беларусь і Расія — знаходзяць агульныя падыходы ў гуманітарнай сферы.

у іншую дзяржаву, пра ўзаемны парадак аказання грамадзянам медыцынскай дапамогі, пра выкарыстанне міграцыйнай карты адзінага ўзору ды іншыя.

Працуюць і дзве сумесныя праграмы па пераадоленні наступстваў Чарнобыльскай катастрофы. Дастаткова згадаць: з выкарыстаннем саюзных сродкаў уведзены ў дзеянне Гродзенскі завод медпрэпаратаў, Рэспубліканскі цэнтр радыяцыйнай медыцыны ў Гомелі, рэканструяваны Радыялагічны цэнтр Расійскай акадэміі навук у Обнінску.

Зусім нядаўні дакумент: 27 красавіка гэтага года на ўзроўні адпаведных міністэрстваў падпісана пагадненне аб супрацоўніцтве ў сферы аховы здароўя і медыцынскай навукі.

Адказваючы на пытанне карэспандэнта “ЛіМа”, які са знакавых новых праектаў сацыяльных праграм можна назваць, беларускі парламентарый Па-

вел Здановіч адной з галоўных вылучыў праграму працы ў галіне медыцыны па выкарыстанні ствалавых клетак. Пад гэтую праграму выдаткоўваюцца сродкі, яна будзе рэалізуюцца. Шэраг праграм, якія цягам 15 гадоў сцвердзіліся і з'яўляюцца традыцыйнымі, пераходзіць з года ў год. Так, паводле Паўла Здановіча, ніхто не стане спыняць рэалізацыю праграм падтрымкі ветэранаў па аздараўленні і аказанні медыцынскіх паслуг, турызме — гэта ўсё будзе прапрацоўвацца і надалей. Таксама як і клопат пра моладзь Саюзнай дзяржавы, правядзенне фестываляў і алімпіяд.

Дарэчы, на пасяджэнні ў Мінску старшыня камісіі Парламенцкага Сходу па сацыяльнай палітыцы, навуцы, культуры і гуманітарных пытаннях Віктар Вадалацкі прадставіў членам Савета праект Канцэпцыі стварэння Савета па справах моладзі.

Праект у асноўным адобраны, ён будзе даражаны і прадстаўлены да разгляду на чарговым пасяджэнні Савета Парламенцкага Сходу.

Варта зазначыць, што сход праходзіў у няпросты час для эканомік абедзвюх дзяржаў. “Я б не драматызаваў сітуацыю ў Беларусі, — заўважыў член камісіі Парламенцкага сходу па эканамічнай палітыцы, расійскі дэпутат Анатоль Локаць. — Мы атрымліваем праз СМІ інфармацыю, быццам тут усё дрэнна. Я патраціў час, каб азнаёміцца са становішчам у вашай краіне, паглядзеў, што ёсць у магазінах. Напоўненасць паліц — вялікая, людзі купляюць тое, што ім трэба. Ubачанае настроіла нас на пазітыўны лад. Само правядзенне сесіі ў такіх дні — важны палітычны момант. Калі хочаце — гэта наша палітычная падтрымка. Мы прыехалі ў краіну, дзе працуе эканоміка і ў якой ёсць будучыня”.

Раіса БАРАВІКОВА


Але я не пра літаратуру, дакладней, пра яе ўскосна, таму што хачу павесці гаворку пра выдатнага мастака Міколу Селешчука, які і не патрабуе асаблівых эпітэтаў. Ён — проста Мікола Селяшчук: вядомы і знакавы, зоркавы і таямнічы... Пра яго мы згадалі з Яўгенам Коктышам, бліскім Міколавым сябрам, у сваёй "літаратурнай вандроўцы", і гэтага аказалася мала, ва ўсялякім выпадку для мяне. Коктыш заінтрыгаваў сваім расповедам, што, каб даць назву той ці іншай карціне, мастак звяртаўся да паэзіі, да таго мноства паэтычных зборнікаў, якія яму даводзілася ілюстраваць, і там нярэдка сярод радкоў натрапляў на патрэбную назву. Мне стала цікава: Мікола ж "апрануў", дакрануўся сваім талентам і да маіх дзвюх кніжак паэзіі, а раптам пад яго палотнамі натраплю і на свой уласны радок. Схацелася ўжо ў каторы раз перагарнуць кнігу ўспамінаў пра яго "Гучанне музыкі нябёсаў"...

Перагарнула... І літаральна захварэла на адно палатно: "Звыкаюся з сабой і цішынёй" (1989 г.). Вось яна, тая магія ўздзеяння яго такіх дзіўных карцін! А што да згаданай, дык яна не проста прыцягвае, не проста вабіць, хочацца ўпісацца, укруціцца, улезці ў тую дымку, у тую помарасьць позняй восені ці ранняй зімы. Падобнае адчуванне можа быць чыста ўзроставае, выключнай цішыні і адзіноты хочацца ў пэўным узросце, калі ад дзіўнасцей жыццёвых усё ў табе прагне схавання ў дзіўнасці манашыя, дзе свая філасофія, сваё бачанне свету і быцця. Але ж падобнае нярэдка адчуваеш, калі ўзіраешся і ў іншыя яго палотны, такія, як "Загнаны анёл", "Аднойчы прапывалі", "Падарожжа ў Афон", "Спякотны вечар з вяселькай на крэсле", "Злашчасны адвяхорак"... Яны дыхаюць, яны жывыя, вельмі рэдкая энергетыка была ў Міколы Селешчука, ёю пранізаны палотны. І мела рацыю Наталля Шаранговіч, калі пісала пра яго: "...Мікола Селяшчук быў сябрам усім, хто яго ведаў".

Ён прыцягваў да сябе людзей, і не толькі сваёй такой загадкавай і заўсёднай усмешкай... Усмешка можа быць і дзеля абароны. Сіла прыцягнення сыходзіла ад таямніцы, якою ён быў адораны, і якую, відаць, так ніхто ў ім і не адкрыў да канца, хоць некаторым яна і прыадкрывалася. Тады ты, некаторыя, абагаўлялі яго палотны, іншым яны былі незразумелыя... Сам жа Селяшчук у адной з анкет напісаў пра сябе: "...Люблю ілюстраваць паэзію і дзіцячую літаратуру, дзе заўжды прысутнічае таямніца схаванага сэнсу, аб'яднаная складанейшымі ніцямі асацыяцый, вельмі тонкімі адценнямі намёкаў, лёгкасці і зачараванасці". У чым жа яна, гэтая таямніца схаванага сэнсу? Асабіста я ў Селешчука знаходжу яе ў адзінаквых дэталю. Нярэдка слізаеш позіркам па жаночых постацях незямной прыгажосці, якія на палатне адразу кідаюцца ў вочы і ашаламляюць фантазіяй мастакоўскага пэндзля, але спыняеш гэты самы позірк на някідкай дэталі, упісанай у кампазіцыю. Як тут не згадаць карціну, датаваную 1992 годам, дзе на цёмным фоне бачыш фантастычную маладую жанчыну ў стракатым уборы, сатканым не з аднаго вобраза, а спыняешся і доўга ўзіраешся ў купку дрэў і блакітную плямку сталя, што, як быццам у нейкім гоголеўскім ахоўным коле (за якое ніякай зямной нечысці не пранікнуць), знітавана з яе мілай галоўкай. Дарэчы, амаль такая ж купка дрэў і ў карціне "З твайго

Ці не Аскару Уайльд у належыць прыблізна такі выраз, што прычына нецікавасці літаратуры хаваецца ў тым, што, скажам, старажытныя гісторыкі давалі чытачу чароўныя вымыслы ў выглядзе фактаў, а шматлікія раманісты, наадварот, прапануюць грубыя факты замест чароўнага вымыслу... Вядома, з гэтым можна не пагадзіцца, але разам з тым варта было б задацца пытаннем, ці не ў тым жа "чароўным вымысле" тоіцца загадка незвычайнай прыцягальнасці твораў Уладзіміра Караткевіча альбо Людмілы Рублёўскай?

Таямніца схаванага сэнсу



саду да мяне на агеньчык"... Таямныя матылі, цёплае святло той самай лямпы-газоўкі з бацькоўскай хаты, з маленства, а над імі — зноў кола, у якім купка дрэў... А можа, гэта і не ахоўнае кола, можа, гэта проста адлюстраванне Поўні, дзе ніякіх кратараў, а проста купкі зямных дрэў... А чаму б і не? Маляваў жа некалі Язэп Драздовіч "Панараму горада Трывеж на Месяцы"! Але мне чамусьці думаецца, што здалася, недзе каля далягляду, менавіта так (купкай дрэў) глядзіцца адзінока сялянскі хутар... У сваім дзяцінстве на Берасцейшчыне мне даводзілася бачыць шмат такіх хутароў, якія пачалі зносіць, далучаць да вёсак недзе толькі ў сярэдзіне пяцідзясятых. Дык можа, гэта момант з яго маленства, які назаўжды застаўся ў памяці? Можа, такім і бачыў здаля ён той самы хутар Гусак, дзе калісьці нарадзіўся?! Але гэта толькі мае асабістае бачанне-меркаванне, ісціну ведае адно душа Міколы.

Дарэчы, яшчэ пра Берасцейшчыну... Неяк пры выпадку ў сваёй мінскай кватэры я паказала кніжку "Гучанне музыкі нябёсаў" знаёмай маскоўскай паэтцы. Зразумела, яна ўразілася жывапісам Селешчука, але і пытанні ў было шмат. Найперш: чаму так многа казачнай квіццэстнасці на асобных палотнах? Як і чым гэта вытлумачыць? Вялікае мастацтва не патрабуе тлумачэнняў — ім трэба проста захапляцца. Пра гэта ведаў, ды нават і казаў, сам Селяшчук (на пытанне журналісткі Наталлі Громавай: "Многія лічаць, што зразумець вашы карціны немагчыма..." адказаў: "А хто можа ўзяць на сябе смеласць сцвярджаць, што можа да



"Восень"

таў ніякай увагі, адно што сама я была да яго чамусьці нераўнадушная. Ды вось і Мікола...

*Выпадкова,
без пэўнай прычыны,
спачувальна і не без ласкі,
мне сказала твая жанчына:
— Вы, як ліска з японскай казкі.*

*Муж чытаў мне яе няспешна,
надта ж простая тая навука:
за празмерна салодкай усмешкай
не інакш як сардэчная мука.*

*Я нічога ў адказ не сказала,
ды тужэй зацягнула пасак...
Там, табою забыты ў зале,
ляжыць томік японскіх казак.*

"Японскі матыў" сустракаецца і ў Міколы, праўда, больш позняя перыяда — тая ж карціна "Ноч у аэрапорце Анталія" (1990 г.). Ды і ў яго афармленні цудоўнай кнігі паэзіі Жэні Янішчыц "Пара любові і жалю" на нейкай старонцы праяўляецца абрыс галінкі японскай сакуры... Але гэта ўсё толькі моманты розных творчых перыядаў адной жыццёвай стыхіі, над якой заўжды панавала толькі адно неба... роднае! І колькі кранальнай любасці тоіцца ў яго палатне "Дзяўчына з Палесся", дзе такі паэтычна-празрысты, супакойлівы палесскі пейзаж у пору восеньскага адцвігання! Гэта напэўна і ёсць тая самая чароўная яснага геніяў.

У Міколы Селешчука сустракаецца такое выказванне: "Дэмані і чары (чарадзействы) гэтага фантастычнага свету, яснае пачуццё рэальнасці і самай безупынай фантастыкі. Жыццё знаходзіцца паміж двума палюсамі, двума касцямі светабудовы (але ў гэтым палягае адзінаства): святло — цемра, прыгажосць — выроўніванасць, паміж грахам і святасцю. Гэтыя супрацьлегласці абавязкова пераходзяць адно ў адно". Як, напэўна, і само мастацтва: паэзія ўплывае на паэзію, нярэдка на ўзроўні падсвядомасці, дзе ўжо нават прысутнічае штосьці містычнае. У мяне ёсць тры вершы, нейкім чынам звязаныя з Міколам Селешчуком, і цяпер з аддаленасці, калі я ўжо ўспрымаю іх як старонні чытач, мне яны бачацца нейкай містычна-трагічнай наваляй у радках, дзе прысутнічае завязка, кульмінацыя і драматычная развязка. Першы верш з эпіграфам ад Міколы "З твайго саду да мяне на агеньчык", які заканчваецца радкамі: "...Перадам з душы ўтрапэнасць слову, што ірвецца спуджана здалёк, у шыпшынік, пад тваю ахову, быццам саду лёгкі матылёк"... І вось такі працяг, такое развіццё пачуццяў у другім вершы з кнігі "Каханне":

"...Выблісне ўся ў незабудках лагчына, і бераг агучыць усплэскам рака, гляджу на акно, там смяецца жанчына, бы на карціне Селешчука. Узнесены к небу будынак на кручы, жаласна-жаласна скрыпка гучыць... Хай плача, бо, можа, жанчыну навучыць, як тут небяспечна смяецца ўначы". І апошні верш, які адкрывае кнігу "Сад на каплюшыку каханай" і, у прыწყыпе, пісаўся пад яе (на вокладцы ж таго выбранага карціна Селешчука "Восень"):

*Я памаўчу. Ты гавары
сваёю шапатлівай мовай,
пакуль завейнасьцю ліловай
ноч да канца не дагарыць.*

*Нішто не вернецца назад.
Пачуцці нашы
ў дымцы цьмянай,
а ты малюеш зноўку сад
на каплюшыку каханай.*

*Кране тугою краявід
пад боскім зоркавым кілімам,
і плакаць хочацца наўзрыд
аб нечым тайным,
немагчымым...*

Тайнай... Таямніцай, па вялікім рахунку, ахутана жыццё Міколы Селешчука. Дзяцінства на аддаленым ад вялікага жыцця хутары, поўным таемных шлохаў і абрысаў у паўзмроку адвяхоркаў... Таямніца бачыцца і ў тым, што на нейкім этапе пачаў аддаляцца ад графікі і вельмі хутка цалкам перайшоў у жывапіс, дзе яго чакаў непадробны сапраўдны поспех. І потым... на самым-самым узлёце такі трагічны сыход з жыцця. Патрапіў пад хвалю... забрала вада — самая таемная стыхія. Не могуць не пераварочваць душу радкі з успамінаў мастачкі Раісы Сіплевіч, з якой са студэнцтва блізка сябраваў Мікола: "... Кожны дзень я прыходзіла ў яго майстэрню, карміла котку, прыбіралася, палівала кветкі. 26 верасня зайшла зусім позна вечарам. Зрабіла ўсё, як заўсёды. Падышла да календара, каб падлічыць, колькі дзён засталася да вяртання Колі.

Крычала котка.

Калі я прыхлала дадому, патэлефанавала Вольга Кірэева і сказала, што Колі больш няма..."

Узіраюся то ў адно, то ў другое палатно... Пад канец жыцця ў Селешчука — густыя, прыцемненыя фарбы, але на іх нязменна праглядваецца: M. Sielka. Пад такім прозвішчам праз час, у наступных стагоддзях, магчыма, ён застанеца для далёкіх замежнікаў. І гэта можа стаць яшчэ адной таямніцай, ключ да раскрыцця якой у нашых руках, у нашым усведамленні, што беларус Мікола Селяшчук — вялікі мастак і заўжды будзе заставацца ў нашай памяці, як і належна вялікім.

Вольга ПАСІЯК

ЛіМ: 1932 год

Лёс вельмі непрадказальны. Здаецца, наша жыццё складаецца з шэрагу нечаканасцей, але, калі зазірнуць глыбей, не застаецца сумнення: нічога ў гэтым свеце не адбываецца выпадкова. У кожнай падзеі ёсць пэўныя наступствы, прычыны і місія. З'яўленне газеты "Літаратура і Мастацтва" амаль 80 гадоў таму таксама не стала выключэннем...



Прывітаньне ЦК КП(б) газэце «Літаратура і Мастацтва»
ЦК КП(б) шле большае прывітаньне газэце «Літаратура і Мастацтва» у сувязі з выхадом першага нумару.
ЦК ушчынае, што газэта будзе сапраўдным баявым органам у змаганні за генэральную лінію партыі, за дэмакратычнае нацыянальнае палітыку, за рэгенію пролетарскай літаратуры БССР, у змаганні за большае ідэалагічнае і мастацкае мастацтва, за стварэнне літаратуры і мастацтва—пролетарскага зместам і нацыянальнага формай.
Сакратар ЦК КП(б) ШАРАНОВІЧ.

Змагацца за магнітабуды літаратуры і мастацтва
Выхад у свет газэты «Літаратура і Мастацтва» пралетарскай літаратуры, тэатра і мастацтва, гэта гэта пераможнае ідэалагічнае і мастацкае змаганне, гэта змаганне за дэмакратычнае нацыянальнае палітыку, за рэгенію пролетарскай літаратуры БССР, у змаганні за большае ідэалагічнае і мастацкае мастацтва, за стварэнне літаратуры і мастацтва—пролетарскага зместам і нацыянальнага формай.

ня назіраць, акрамя тонкага ўспрыняцця і разумення жыццёвых з'яў павінен умець і адбіваць іх" (ЛіМ, 1932, 28 снежня).

Важным культурным працэсам стала прасоўванне на чыгачкі суд літаратуры Заходняй Беларусі. Але "дзякуючы савецкай тагальтарнай сістэме" тут былі свае асаблівасці, якія выдатна прасочваюцца ў матэрыяле А. Салагуба "Літаратурны фронт Заходняй Беларусі": "Літаратура — гэта зброя ў руках лясераў, якія між сабой змагаюцца"; "Наталля Арсенева, Аўген Бартуль, Х. Ільямшэвіч, М. Машара, Марвы — гэта актыўныя аружаносцы беларускай контррэвалюцыі ў літаратуры, сьцягакі беларускай "Пагоні" — сымбалю беларускай буржуазнай дзяржаўнасці, рэакцыйныя пісакі, наборнікі рэакцый і папоўчыны — актыўныя ворагі Савецкай Беларусі, пагромчыкі (Бартуль, Ільямшэвіч) культурна-асветніцкіх арганізацый вызваленчага руху ў ЗБ (Т-ва Беларускай Школы і інш.)" (ЛіМ, 1932, 26 лютага).

Угадваюцца і словы знакамітага фізіка П. Капіцы: "Сродкі масавай інфармацыі не менш небяспечныя, чым сродкі масавага знішчэння". Як бачым, з літаратурнага працэсу 1932 года аўтаматычна выключалася шэраг таленавітых твораў. Але нават такі "чорны пяяр" меў станоўчы вынік — пра гэтых людзей ведалі, іх творчасцю цікавіліся.

Дарэчы, калі казаць пра своеасаблівую рэкламу дзеячаў культуры, ужо ў 1932 годзе дзякуючы з'яўленню "ЛіМ" многія пісьменнікі і выданні, якія падтрымлівалі савецкую ідэалогію, павысілі свой чыгачкі рэйтынг. Для таго, каб "лінія партыі" праводзілася менавіта так, як гэта бачылася "зверху", піша даследчык Валянцін Мазенец, у СМІ час ад часу накіроўваюцца надзейныя і загартаваныя людзі. Старонка за старонкай трапляюцца публікацыі Б. Каваленкі "Платон Галавач", Р. Мурашкі "Ці бяздольная часопісь "Маладняк?", А. Кучара "Уладзімер Хадзька", "Новая часопісь "Мастацтва і Рэвалюцыя" і многія іншыя. Выдзяляюцца цэлыя развароты на матэрыялы пра 20-годдзе газеты "Правда", 15-годдзе "Звязды", 40-годдзе літаратурнай дзейнасці М. Горкага. Асобныя нумары за 1932 год прысвечаны 50-годдзю Я. Купалы і Я. Коласа.

У чарговым нумары трапляю на рубрыку "Творчы агляд маладзёжнай літаратуры". Крытыка творчасці маладых аўтараў зыходзіць з савецкіх пастулатаў, але тым не менш яна робіць пачынаючым пісьменнікам і паэтам нядрэнную рэкламу: "...Чаротава "Камсамолія" ў той час з'явілася першым гучным мастацкім водгукам беларускай паэзіі на камсамольскую тэматыку"; тут жа пра верш Т. Кляшторнага: "Тут ужо сусюканьне проста пераходзіць у траіцкісікі авангардызм (камсамол, а не партыя "на чале (!) сусветнага імкнення") (ЛіМ, 1932, 6 сакавіка).

Менавіта на старонках "ЛіМа" за 1932 год чыгачы пазнаёміліся з творам М. Зарэцкага "Вязьмо" і К. Чорнага "Бацькаўшчына". Важная роля адводзіцца і павышэнню ўзроўню беларускага кіно. Газета сыпле загаловамі "Кіно-мастацтва на ўзровень задач сацыялістычнага будаўніцтва", "Некалькі слоў пра кіно-кадры", "На кінафабрыцы "Савецкая Беларусь". Тэме кінамастацтва прысвечаны многія артыкулы: "У Бабруйску 3-га красавіка адбылася першая канферэнцыя кіно-гледачоў"; "Замежная буржуазная халтура з удзелам Дуглас Фэрбэнксаў, Гарольд Лейдаў знаходзіла шырокую рэкламу, у той час, як лепшыя савецкія вытворчыя фільмы ("Чалавек застаўся адзін", "Вясёлае жыццё", "Суд павінен працягвацца") прыходзілі незалежымі" (ЛіМ, 1932, 21 красавіка).

Яшчэ адной супярэчлівай падзеяй 1932 года стаў крок да стварэння "адзінага саюза савецкіх пісьменнікаў" — "Пастанова аб роспуску літаратурна-мастацкага згуртавання "Узвышша", апублікаваная на старонках "ЛіМа": "...літаратурнае згуртаванне "Узвышша", дзякуючы сваёй арганізацыйнай вузкасці і замкнутасці, ня маючы перспектывы росту, тых задач, якія стаяць сёння перад пралетарскай і савецкай літаратурай, з поспехам выконваць ня можа" (ЛіМ, 1932, 18 сакавіка).

Як бачым, з'яўленне "ЛіМа" нельга назваць выпадковасцю, бо менавіта на долю гэтага выдання выпала супярэчлівая задача — адстойваць правы і інтарэсы культуры насуперак шматлікім абставінам, і ў той жа час павышаць папулярнасць савецкай ідэалогіі. Што з гэтага атрымалася? Паглядзім далей на прыкладзе тых нумароў газеты, што дайшлі да нас праз гады, таму сустрэнемся ў... 1937-ым (газета з 1933 па 1936 гады не захавалася).

Сцішылася поле, самотна на душы

Не стала яшчэ аднаго прадстаўніка старой пісьменніцкай гвардыі — адышоў у вечнасць вядомы беларускі празаік, нарысіст Сцяпан Кухараў. Развітваецца Сцяпан Іванавіч з гэтым светам, нейкі месяц не дажыўшы да свайго 92-годдзя. Што ж, Усявышні спагадліва паставіўся да яго: рэдка каму ўдаецца дасягнуць такога жыццёвага рубяжа. Хоць калі падумаць, то ў гэтым нічога здзіўнага. С. Кухараў мусіў жыць не толькі за сябе, а і за тых хлопцаў, разам з якімі змагаўся з нямецка-фашысцкімі захопнікамі ў гады Вялікай Айчыннай вайны і якія не дажылі да светлага дня Перамогі. Ён жа, хоць і неаднойчы глядзеў смерці ў вочы — і тады, калі быў партызанскім сувязным, і асабліва на фронце, прайшоўшы шлях ад Беларусі да Берліна, — выжыў. Выжыў, каб не проста жыць, а жыць ярка, паўнакроўна, з вялікай творчай аддачай.

Хоць упершыню выступіў з артыкулам у краснапольскай раённай газэце "Чырвоны сцяг" яшчэ ў 1934 годзе, самасцвярджацца ў літаратуры пачаў у пасляваенны час, працуючы ў рэдакцыях газет "Мінская праўда", "Рудзенская праўда", "Настаўніцкая газета". Пасля чаго дваццаць шэсць гадоў аддаў часопіску "Маладосць": пачынаў літаратурным супрацоўнікам, пайшоў на пенсію з пасады рэдактара аддзела нарыса і публіцыстыкі.

Шмат пісаў сам, але з імгнэннем падтрымліваў і маладых аўтараў, многія з якіх, друкуючыся ў "Маладосці", прайшлі свайго роду школу Кухарава. А школа яго — гэта тое высокае майстэрства, калі дакументальны жанр сваёй прывязанасцю да факта не стрымлівае мастакоўскія мажлівасці аўтара, не трымае яго ў палоне, а разнавольвае, дазваляючы пераходзіць да шырокіх абагульненняў, закранаць жыццёва важныя праблемы, і — не ў апошнюю чаргу — ствараць партрэты лепшых нашых сучаснікаў.

Нарыс-партрэт, дарэчы, быў адным з найболей любімых жанраў С. Кухарава. Пра тое, наколькі ўпэўнена адчуваў сябе Сцяпан Іванавіч у ім, засведчылі шматлікія публікацыі не толькі ў "Маладосці", а і ў іншых выданнях. Лепшыя з гэтых нарысаў увайшлі ў кнігі "Незабыўныя сустрэчы", "Людзі крылатага ўзросту", "Ад нашага карэспандэнта", "Жыццё-легенда" і іншыя. Цягам часу з С. Кухарава-нарысіста вырас С. Кухараў-празаік. Ягоная проза ўвабрала ў сябе ўсё тое лепшае, што было ў яго нарысісцтва, публіцыстыцы, але разам з тым раскрылася і іншыя важныя якасці — такімі, без якіх не бывае сапраўднай літаратуры. У прозе С. Кухарава ёсць настраёнасць, адпаведная лірычная падсветка, а перад усім гэтым — жывыя паўнакроўныя чалавечыя характары, само жыццё ва ўсёй шматзначнасці і шматколернасці ягоных працяў. Нарэшце, гэта той неабсяжны свет, якія можа раскрыцца толькі ў таго, хто мае Божы дар, дасканала валодае пяром. Свет гэты ў кнігах С. Кухарава "Бацькавічы", "Суніцы для сына", "Сцішанае поле" прываблівае да сябе, як прыцягвае ўсё тое, што табе роднае, блізкае, дарагое.

Сцішылася поле на роднай Сцяпану Іванавічу Краснапольшчыне. Самотліва на душы ўсіх нас, хто ведаў яго — цудоўнага пісьменніка і чалавека. Але калі кажаш С. Кухарава "Бывай!", адно ўсцешвае: напісанае застаецца.
Алесь МАРЦНОВІЧ

Ад гісторыі да сучаснасці

Тацяна ШАБЛЫКА

Значная частка публікацый чэрвеньскага нумара часопіса "Беларуская думка" прысвечана трагічнай даце айчыннай гісторыі — 70-годдзю з дня пачатку Вялікай Айчыннай вайны. У поле зроку аўтараў трапляюць пытанні ідэалагічнага, ці яшчэ шырай — духоўнага процістаяння войскаў вермахта і Чырвонай Арміі ў пачатковы перыяд вайны (Аляксандр Гура. Бітва за розумы); праблемы дакладнасці падліку чалавечых страг у час ваеннага ліхалецця (Барыс Далгатавіч. Лічбы памяці); адшуканыя рэдкія дакументы, якія дазваляюць праліць святло на ролю Веры Харужай у стварэнні Віцебскага падполля (Ніна Дарафеенка, Анатоль Дулаў. У адпаведнасці з праўдай гісторыі); сумныя праявы захлаплення фашыскай атрыбутыкай сярод нашых сучаснікаў (Вячаслаў Бандарэнка. Прывабнасць зла).



Сярод артыкулаў ваеннай тэматыкі асаблівай увагі заслугоўвае даследаванне гісторыка Ірыны Варанковай "Мінская эпапея. Чэрвень 1941-га", якое распавядае пра першыя дні Вялікай Айчыннай вайны ў сталіцы БССР. З архіўнай дакладнасцю, але адначасова ярка і вобразна, аўтар вымалёўвае, здаецца, невялікі адрэзак часу — з 22 па 28 чэрвеня — які быў насычаны лёсавызначальнымі падзеямі ў жыцці мінчан. Працяг знаёмства з унікальнымі матэрыяламі адбудзецца ў ліпеньскім нумары "Беларускай думкі".

Сярод артыкулаў ваеннай тэматыкі асаблівай увагі заслугоўвае даследаванне гісторыка Ірыны Варанковай "Мінская эпапея. Чэрвень 1941-га", якое распавядае пра першыя дні Вялікай Айчыннай вайны ў сталіцы БССР. З архіўнай дакладнасцю, але адначасова ярка і вобразна, аўтар вымалёўвае, здаецца, невялікі адрэзак часу — з 22 па 28 чэрвеня — які быў насычаны лёсавызначальнымі падзеямі ў жыцці мінчан. Працяг знаёмства з унікальнымі матэрыяламі адбудзецца ў ліпеньскім нумары "Беларускай думкі".
Арткул кандыдата палітычных навук Яўгена Падлеснага працягвае абмеркаванне праблемы самаідэнтыфікацыі беларускай нацыі. Сама яго назва "Беларусы і ліцвіны: ці можна вырашыць спрэчку?" сведчыць пра палемічны характар публікацыі.
У рэчышчы абмеркавання актуальных палітычных праблем прайшла ў Мінску міжнародная навуковая канферэнцыя "Перспектывы "Усходняга партнёрства". Эксперты з розных краін юрыдычных навук, прафесара Віктара Семянкова. Нягледзячы на цёрні часу, марам вясковага хлопца з Мсціслаўшчыны пра навуковую кар'еру было накіравана спраўдзіцца...
У часопісе таксама можна прачытаць меркаванні аўтарытэтных экспертаў па розных аспектах сітуацыі на спажывецкім рынку Беларусі (Сальда ў мяшку не ўтоіш). У раздзеле "Крытыка і бібліяграфія" змешчана рэцэнзія доктара філалагічных навук А. Гіруцкага на кнігу У. Мартынава "Культуралогія. Тэорыя культуры: вучэбны дапаможнік". Рэцэнзент характарызуе метадалагічныя прынцыпы, якія вызначылі асаблівасці кнігі, пэдагна разглядае спецыфіку развіцця культуралагічнай думкі пачынаючы з міфалагічных уяўленняў пра культуру і заканчваючы сучаснасцю.

Марыя ДАЊЛЕВІЧ,
Леся ВАШКІВ,
Цярнопаль

Шаладонава Ж. С. *Духоўныя спектры агню. Тарас Шаўчэнка і беларуская літаратура пачатку XX ст.: Манаграфія. — Мінск: Беларуска-ўкраінскі навука, 2009. — 191 с.*

Інтэнсіўнае развіццё беларускага пісьменства на мяжы XIX і XX стагоддзяў у даследаванні прачытана з пункту погляду “скіраванасці літаратуры да нацыянальнага, этнічнага і ўніверсальнага пад уплывам сілавога поля традыцый геніяў сусветнага маштабу, духоўных прарокаў, такіх, як Дантэ, Шэкспір, Пушкін, Міцкевіч, Шаўчэнка”.

Першы раздзел даследавання — гэта актуальная, вельмі інфарматыўна насычаная літаратурная карта, на якой пазначаны і пракаменціраваны (што асабліва прыкметна!) узаемаадносіны Шаўчэнкі і Беларусі. Той парытэт, якога ўдалося дасягнуць даследчыцы ў гэтай частцы працы, уражвае, а патлумачаная гісторыя пытання ўяўляе своеасаблівы энцыклапедычны даведнік, важны і неабходны для далейшых даследаванняў, сведчыць пра навуковую кампетэнтнасць аўтаркі.

У другім раздзеле (“Мастацкі экскурс у XIX ст.”) Ж. Шаладонава аналізуе ўплыў творчасці Шаўчэнкі на станавленне нацыянальнага беларускага літаратурнага дыскурса ў XIX стагоддзі. У значным кантэксце каштоўнасць паэзіі Кабзара даследчыца знаходзіць у змесе яго “ідэйных запаветаў”, эстэтычных прынцыпаў і мастацкіх уроках, а шаўчэнкаўскі досвед характарызуе як нацыянальна самабытны і адначасова ўніверсальны. Аўтарка манаграфіі абсалютна перакананая і аргументавана акрэслівае сутнасць асабліваці літаратурнага дыялогу кожнага з беларускіх пісьменнікаў са “славутым украінскім папярэднікам”. Напрыклад, адзначае, што Уладзіслаў Сыракомля, які добра ведаў паэзію Шаўчэнкі і перакладаў яго творы на польскую мову, найбольш захапляўся шаўчэнкаўскай традыцыяй сакралізацыі нацыянальнага быцця, апявання высокіх маральных рыс і дабрачыннасцей простага народа. Тыпалагічная блізкасць праяўляецца і ў культываванні абодвума паэтамі незнікомай вартасці “праўды і навукі”, сцвярдзенні канцэпцыі нацыянальнай духоўнасці. Акрамя таго, У. Сыракомля заканамерна не ўспрымаў бунтоўнага характару шаўчэнкаўскіх паэм.

Агульнасць маральных прынцыпаў, блізкасць паўсядзённа-побытавага ладу ўкраінцаў і беларусаў прасочваюцца таксама пры супастаўленні твораў Тараса Шаўчэнкі і Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча. Стылявая дамінанта творчасці беларускага пісьменніка — наяўнасць чыстага народнага элемента — набліжае яго творчасць да пісьма Шаўчэнкі. Як вядома, рэаліі гістарычнага быцця ўкраінцаў і беларусаў “дыктавалі народны вобраз непрываблівым у сваёй рэалістычнай адкрытасці і канкрэтыцы”. Па перакананні даследчыцы, заслугай абодвух мастакоў было мадэляванне такога народнага тыпу, які выклікаў сімпатыю, сцвярджаўся ў імкненні да прыгожага, прэзентаваў “багаты духоўны, эмацыянальна-пачуццёвы свет, мараль і жыццёвую філасофію,

Шаўчэнкаўскі код

Тарас Шаўчэнка — гэта постаць, якая не толькі прыцягвае ўвагу чытачоў ужо трэцяе стагоддзе, але і аб’ядноўвае вакол сябе даследчыкаў. Асабліва радуе, што колькасць астатніх сутнасна павялічваецца імёнамі літаратуразнаўцаў суседніх еўрапейскіх дзяржаў. Так, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі Жанна Шаладонава апублікавала ў 2009 годзе працу пад знакавай назвай “Духоўныя спектры агню. Тарас Шаўчэнка і беларуская літаратура пачатку XX ст.”, у якой сінтэзавала шматгадовыя пошукі ў галіне беларуска-ўкраінскіх літаратурных сувязей, пазначаных уплывам творчасці Кабзара.

асабліваці светаадчування”, сцвярджаў “цэласнасць, самабытнасць народнай культуры і матэрыяльных каштоўнасцей”. У раздзеле “Янка Купала і Тарас Шаўчэнка” Ж. Шаладонава адштурхоўваецца ад думкі М. Горкага пра тое, што апошні “не ведае іншага паэта, акрамя Янкі Купалы, які так поўна і пранікнёна засвоіў бы творчыя прынцыпы ўкраінскага Кабзара”. Дарэчы, адным з гэтых прынцыпаў (хутчэй інтуітыўных, чым свядомых) была апора на народнапаэтычную славеснасць. Гэтая ж рыса вызначальная і ў мастацкім свеце Янкі Купалы. Варта адзначыць, што ўкраінскі даследчык прафесар Львоўскага ўніверсітэта І. Дзенісюк яшчэ

“ У раздзеле “Янка Купала і Тарас Шаўчэнка” Ж. Шаладонава адштурхоўваецца ад думкі М. Горкага пра тое, што апошні “не ведае іншага паэта, акрамя Янкі Купалы, які так поўна і пранікнёна засвоіў бы творчыя прынцыпы ўкраінскага Кабзара”. Дарэчы, адным з гэтых прынцыпаў (хутчэй інтуітыўных, чым свядомых) была апора на народнапаэтычную славеснасць. Гэтая ж рыса вызначальная і ў мастацкім свеце Янкі Купалы.

на пачатку 80-х гадоў мінулага стагоддзя сцвярджаў: “Фалькларызм творчасці Янкі Купалы — вельмі цікавая, своеасабліва з’ява ў сусветнай мастацкай культуры, праблема, што патрабуе сучасных навуковых рашэнняў. Вывучэнне гэтай праблемы звязана яшчэ з адным важным пытаннем — узаемадзеянне фальклору і літаратуры славянскіх народаў, асабліва ўкраінскага і беларускага”. Такім чынам, можна канстатаваць, што рэцэнзаваная праца ў найвышэйшай навуковай ступені рэалізуе абазначаны кірунак даследаванняў.

У асобах Тараса Шаўчэнкі і Янкі Купалы ўзаемадзеянне ўкраінскай і беларускай літаратур прасочваецца на прадмет іх ролі ў тварэнні нацыянальных канцэпцый мінулага абодвух народаў (III раздзел даследавання). Не звяртаючыся да выразнай гістарычнай канкрэтыкі, спачатку Шаўчэнка, а ўслед за ім і Янка Купала “сакралізуюць мінулае”, надзяляюць творы “выразным мясцовым каларытам” — і такім спосабам актуалізуюць “пачуццё нацыянальнага болю, абвостраную тугу за ранейшай славай, веліччу, незалежнасцю і страчанай дзяржаўнасцю”.

Даследчыца знаходзіць у паэтычных тэкстах ключавыя вобразы “магіл і курганоў”, інтэрпрэтуючы іх свежа і цікава. Калі для гісторыкаў / гістарыяграфіў шматлікія курганы і магілы — сімвалы “мёртвага і знікллага” ў плыні часу, то ў абодвух паэтаў яны “непасрэдным чынам звязваюцца з уваскрасеннем мінулага рэальнасці”. Такую асабліваці аўтар манаграфіі трактуе на карысць паэтаў, бо іх версія была вітальнаю для нацыянальнага духу зняволеных народаў.

У трэцім раздзеле манаграфіі ёсць і падраздзелы, у якіх ідзе размова пра паэта і яго духоўны статус, тыпалогію рамантычнага героя. Так, да цікавых назіранняў аўтаркі належыць тэзіс пра рэанімацыю, або “ўваскрасенне сто гадоў таму пахаванага” (М. Багдановіч) рамантызму ў беларускім пісьменстве пад прамым Янкі Купалы. Гэта з’ява была, па перакананні даследчыцы, сітуацыйна дарэчнай і пастацку апраўданай, бо менавіта рамантызм як творчы метада дазволіў Янку Купалу рэалізаваць канцэпцыю паэта як песняра, духоўнага лідара і нацыянальнага прарока (што назіраем і ў Тараса Шаўчэнкі на паўстагоддзя раней).

Даследчыца праз параўнальны аналіз вобразаў Шаўчэнкавага Перабэндзі і Купалавага Гуслера на прадмет іх рэальнажыццёвага нападнення (звычайна гэта сляпы вандроўны старац) і метафізічнага зместу (агонь і слава) выказвае думку, што «крэатыўна-энергетычны прырыў паэтычнага слова ў духоўна-метафізічную прастору адкрывае паўнату высокага прызначэння творцы”. Мае рацыю Ж. Шаладонава, завяршаючы раздзел сцвярджаннем: “Творцы ўскладалі вялікія надзеі на здольнасць паэтычнага слова абнавіць, узвысіць і ўпрыгожыць жыццё. Метафарычна разгорнутыя палотны

“ Уласна гарманізуючы чыннік поліфанічнай творчасці Шаўчэнкі, на думку даследчыцы, мае найбольшае ўздзеянне на развіццё беларускай літаратуры і шырэй — культуры. Гэтая цікавая гіпотэза па-навуковаму дакладна абгрунтоўваецца ў працэсе аналізу тыпалагічнага падабенства творчасці Тараса Шаўчэнкі і Якуба Коласа (IV раздзел). Заўважана, што абодва паэты, будучы далёкімі ад захопленняга ўспрымання рэальнасці, усё ж адштурхоўваліся ад сентыментальна-рэлігійнага архетыпу біблейскага Лазара (рыса, уласцівая многім славянскім літаратурам).

іх паэтычных шэдэўраў фіксуюць сапраўдны трыумф волі, слова, розуму, а таксама каханя і красы, раскрываюць невычэрпны патэнцыял духоўнасці ў чалавечым быцці”. Прадуманасць структуры аналізаванага раздзела, канцэптуальнасць бачання, логіка выкладу выклікаюць у чытача, “атручанага (паводле Лесі Украінкі) прафесійнай хваробай аналізу”, шчырае захапленне і намер наследавання.

Уласна гарманізуючы чыннік поліфанічнай творчасці Шаўчэнкі, на думку даследчыцы,

мае найбольшае ўздзеянне на развіццё беларускай літаратуры і шырэй — культуры. Гэтая цікавая гіпотэза па-навуковаму дакладна абгрунтоўваецца ў працэсе аналізу тыпалагічнага падабенства творчасці Тараса Шаўчэнкі і Якуба Коласа (IV раздзел). Заўважана, што абодва паэты, будучы далёкімі ад захопленняга ўспрымання рэальнасці, усё ж адштурхоўваліся ад сентыментальна-рэлігійнага архетыпу біблейскага Лазара (рыса, уласцівая многім славянскім літаратурам). “Раскрыццё ўнутраных супярэчнасцей аб’ектыўнага свету праз іх глыбокае філасофскае “перажыванне” вызначыла станоўча-пазітыўны рух мастацкага мыслення Якуба Коласа, трывалую дыялектыку аптымізму ў яго творчасці, яе ідэяна-эстэтычную эвалюцыю”.

Як яшчэ адну аб’яднальную рысу Ж. Шаладонава называе эвалюцыю мастацкага мыслення ад рамантызму да рэалізму. Цікава таксама пракаменціравана агульнасць падыходу абодвух мастакоў да тварэння метафары дзяржаўнасці: паэты-рэалісты бачылі вобраз хаты (Шаўчэнка) і новай зямлі (Колас) як знаходжанне Бацькаўшчыны, як спосаб нацыянальнай самаідэнтыфікацыі, як пошук гармоніі, сінтэз палярных бакоў рэчаіснасці. Адсюль вынікае “агульнасць мастацкай інтэрпрэтацыі асноўных вобразных канстант”. Аналіз эпічнасці мыслення Якуба Коласа і Тараса Шаўчэнкі даў даследчыцы падставы гаварыць пра абодвух паэтаў як заснавальнікаў стварэння нацыянальнага беларускага і ўкраінскага вобраза свету.

Пачатак XX ст., як метафарычна выказаўся прафесар І. Дзенісюк, “пераворвае глебу беларушчыны”. У літаратуру

нісюк), “мастака-сінтэтыка” (М. Драй-Хмара), класіка беларускага пісьменства Максіма Багдановіча.

Невялікі абсяг раздзела “Максім Багдановіч і Тарас Шаўчэнка” тлумачыцца прыналежнасцю мастакоў да розных часоў і розных мастацкіх парадыгм Нягледзячы на гэта, рэцэпцыя Шаўчэнкі Максімам Багдановічам, як даводзіць Ж. Шаладонава, змяшчае адзнакі тыпалагічнага адзінства. Найперш “тыпалагічная блізкасць вершаў Тараса Шаўчэнкі і Максіма Багдановіча вынікае з агульнай тэндэнцыі творчага засваення імі элементаў фальклорнай паэтыкі, але Багдановіч у першую чаргу звярнуў увагу на “персанажны”, “суб’ектны” творы Кабзара, спалучыў досвед, задачы іх стварэння і ідэяна-мастацкія функцыі з беларускім фальклорным матэрыялам”. У беларускім фальклоры Максім Багдановіч убачыў паэтычны свет душы беларуса, форму яго тысячагадовага вобразнага мыслення, яго філасофію прыроды. Як заўважае аўтар манаграфіі, тыпалагічнае падабенства твораў “у народным духу” Багдановіча і Шаўчэнкі адлюстроўвае дыялектычную сувязь літаратуры і фальклору. Гэта падабенства праяўляецца і на ўзроўні жанрава-вобразнай структуры: “у адзінстве любоўнай ці сацыяльна-драматызаванай тэматыкі, адпаведнай скандэсанаванай форме лірычнага маналогу-споведзі; наяўнасці псіхалагічна выразных вобразаў, шматлікіх народнагумарыстычных элементаў, музычнасці верша таксама”.

Літаратуразнаўца Ж. Шаладонава не абышла ўвагай і постаць М. Багдановіча. Даследаванні мастацкай спадчыны Тараса Шаўчэнкі — асобная старонка творчай біяграфіі беларускага паэта. Апублікаваныя ў 1914 годзе (да 100-гадовага юбілею Шаўчэнкі) два артыкулы пра яго (“Краса і сіла”, “Пам’яці Т. Г. Шаўчэнкі”) увайшлі ў залаты фонд шаўчэнказнаўства, не страцілі сваёй актуальнасці ў плыні гадоў, адкрылі новыя шляхі даследавання спадчыны пісьменніка. У процівагу прадстаўнічому колу даследчыкаў, што шанавалі ў творах Кабзара змест (ідэю!), Максім Багдановіч ці не ўпершыню прадставіў Шаўчэнку як вялікага майстра формы. Усё гэта з належнай пільнасцю і навуковай грунтоўнасцю даводзіць Ж. Шаладонава ў сваёй манаграфіі.

Ёсць усе падставы канстатаваць, што рэцэнзаванае даследаванне ўвогуле і кожная яго асобная структурная частка аб’яднаная канцэптуальнасцю навуковага падыходу, метадалогіі і шляхоў аналізу. Нягледзячы на тое, што асобныя дэklarаваныя праблемы былі ўжо прадметам навуковага разгляду, Ж. Шаладонава змагла паглядзець на іх па-новаму, скарыстаўшы магчымасці сучаснай кампаратывістыкі — заўважыць і зафіксаваць не адзінкавыя супадзенні, а сутнасныя характарыстыкі творчых ўзаемакантактаў розных літаратур. Да таго ж, даследаванне беларускага літаратуразнаўцы Ж. Шаладонавай свядома пацвярджае актуальнасць творчасці Тараса Шаўчэнкі на ўсіх этапах літаратурнай эвалюцыі.



Васіль
Макарэвіч

За небасхілам
Век і дні ўчараішнія,
Дзе д'ябал быў шаўцом і куцюр'е.
А напамін, як наждаком ці рашпільем,
Па сэрцы пройдзе і душу
Цярне.

Відно, хлусні
Занадта наварочана, —
Не меней, чым камення на палях!
Гісторыю вядуць вунь на вярочыне, —
Хто за яе заступіцца?
Алах?

Чаканы рай
Прысніўся ці прытрызніўся.
Ды што ты будзеш з раем тым рабіць?
Калі ў капкан бяруць бяготы з крызісам,
Ці толькі ў рэйку трэба
Біць і біць?!

* * *
Век — не дварышча і не старыца,
З дзяругай ціны ці з жарствой.
Даўно ў мяне ўжо не зрастаецца
Вярста-кывуліна з вярстой.

Сярпы з грамамі-канаваламі
Нашто на схіле год каваць?!
Як мне гады наканаваўныя

Паміж сабой састыкаваць?
Сцяга, з экзотыкай узведзенай
У сто дваццатую ступень,
Цераз калоду лезе ведзьмаю,
То зноў куляецца праз пень.

Не выручаць суфлёры з гідамі,
Як іх ражном не варушы!
Цераспалосіца агідная
І — за сталом, і — на душы.

Рагаты сатыр, як з-за бруствера,
З дрыготкай выпусціць чаргу.
Даўно эстрадная індустрыя
У нас — на шырокую нагу!

Яна зрабілася плантацыяй —
Гарні багацце, а не глей!
З жывёльнаю арыентацыяй
Крыўляецца на сцяне гей!

Нічога болей і не хочацца.
Абрыдлі д'яблы і багі.
Калі ў спектаклі дзея скончыцца
Ды і пачнецца акт другі?

* * *
Гэй, вы, хлопцы-глінатопыцы,
Кінце ў вочы мне пыліць.
Трэба вобмегам у топыцы
Нам цагліны апаліць.



Фота Кастуся Дробава

Хіба мы ў сяле цяцеры?
Хто нам ходу не дае?
Адмастачыць варта церам
Саламяннай удаве.

І не церам, а — харомы:
Мур з цэменту, з гонты дах!
Каб хапала гулу-грому
І пад столлю і ў кутах.

Як пачнуць за лыжкі брацца,
То выходзіць зноў і зноў —
За сталом аж дзевятнаццаць
І дачушак і сыноў.

Хоць глядзяць па-забіяцку,
Ды не так, як з-пад дручка...
Прызнавайся, кожны бацька,
Хто твой сын, а хто дачка?

* * *
Ён — карантыш, і па душы
Яму і строф карантышны,
Як і чужое апякунства.
На пляжы і на кірмашы,
Нібы аладкі-спарышы,
Шэдэўры гэтакія пякуцца.

Калі ты свой загон арэи,
Прыціхне нават Белавеж
І не дыхне суседка Дразня.
Пакуль не выверне лямеи,
Нібы руно з глыбіняў, вери,
І найчасцей — паўнаметражны.

* * *
Акуль? З якіх зямель і краю
Ўзялося іх — няўжо пісцы? —
Нашчадкаў столькі самураяў,
Што ні праехаць ні прайсці?!
Каб забрытаць і пушчу ў хоку,
Ідуць натоўпам — так і знай! —
Яны на прыступ кожнай хвойкі
З рашучым высукам: “Банзай!”

Сцежка

Сініцай пярхае, то пенкай,
Бяжыць ад вёскі да сяла.
Напэўна, выбралася з пекла
Ці з апраметнай уцякла.

Смалу вазіла, ў дыме гложла,
Ледзь пераводзячы духі.
Ах, як ёй цесна без аглобляў!
Ах, як маркотна без дугі!

Дзень, між іншым, нібы воблак сіні,
Сонечна, салодка, светла спіць,
І скрозь недасяжныя Вышыні
Нас, шчаслівых, бачыць. Або сніць...

Таму, хто ідзе

Ты марыш, каб хто падарожжа
Табе падарыў.
Між тысяч дарог — раздарожжа,
А дзе той прарыў?

Дарогі не подыум строгі,
куды не ўзвысі.
Яны нашых лёсаў трывогі —
Якою ісці?

Яны то ляцяць, нібы птушкі,
То ўюцца гюрзой...
А ты прамачыла падушкі
Вагання слязой.

А ты ўжо зняверыла Неба —
У трансце Багі!
Не хочаш падмогі — не трэба,
Больш будзе другім.

Тым, хто не трасецца ў знямозе
За кожны свой крок,
А шпарка ідзе па дарозе
Скрозь буру і змрок.

Ідзе, не зважае, што коўзка
І што да жытла
Шчэ пехам і полем... ён дзёрзка
Ідзе да святла.

Ідзе, па любых раздарожжах,
Пад ветра выціць...
Адно даў нам Бог падарожжа —
ЖЫЦЦЁ.

Людміла Кебіч нарадзілася ў пасёлку Краснасельскі Ваўкавыскага раёна. Скончыла музычна-тэатральнае аддзяленне Маладзечанскага музвучылішча і філфак Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Цяпер працуе старшынёй гродзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі. Выдала кнігі вершаў “Па музычных законах” (1996) і “Зялёная рутвіца” (2001). Паэтэса Людміла Кебіч неўзабаве святкуе свой юбілей.

Над берагам

Над берагам, над рэчкаю
ляцела мая песня,
самотная, шчымлівая,
лунала ў паднябессі.

Гаротнай белай чайцай
аплаквала каханне,
сукала свайго люблага,
вымольвала вяртанне.

Спыняла песню сонейка,
апальвала ёй крыльы,
шапталі хвалі звонкія:
“Не вернецца твой мілы”.

А песня не спынялася,
за ім услед ляцела,
і плакала, і клікала,
і верыць не хацела.

Зазыла ў небе зорачка
над цёмнаю вадою,
і стала маё гарачка
вялікаю бядою.

У вочы ява даўка
растайна зазірнула,
і песня захлынулася,
навекі патанула.

У вянок Максіму

У вянок Максіму,
бы свайму сыночку,
набіраю ў жыцце
сініх васілёчкаў.

Пасвятлее ў хаце
пасля доўгай ночкі
ад нябесных кветак —
незабыўных вочкаў.

Як працнецца хлопчык,
усміхнецца ясна,
родны край аздобіць
талентам нязгасным.

І памкне да волі
сэрца маладое,
поўнае надзеяў,
ды журбою болей.

Скоціцца так хутка
зорачкай з нябёсаў,
і заплача дудка
над гаротным лёсам.

І праступіць болем
з кожнага радочка
беларуса доля,
сына-васілёчка.

...Назбірала ў жыцце
самых сініх кветак —
у вянок Максіму,
на журбу сусвету.

Дзень стаміўся

У высокіх прыбярэжных травах
Надыходзячы згубіўся дзень.
Што яму зямныя нашы справы,
Мітусня спрадвечная людзей.

Дзень стаміўся і, прылёгшы ў травы,
Залатую раніцу праспаў.
Ён, магчыма, меў на гэта права,
А, магчыма, час на роздум даў.

Бо вядома — непрагляднай ноччу
Бачацца выразней нам, наўздзіў,
Золь дарог, з якіх ужо не збочыш,
І шляхі, якімі не хадзіў.



Людміла
Кебіч

Пакуль бягу

Гродна, я ўрасла ў твае завулачкі,
у бульвары, плошчы і сады.
Адкушу будзённай крохкай булачкі
і бягу праз іх цераз гады.

Тут за што паглядам ні зачэпішся,
у напеўны просіцца радок.
Тут жыву здавён, і сэрца цешыцца,
што маёй тут творчасці выток.

Тут прабегла Маладосці станцыю,
дзе надзеі, воля, інстытут...
Дзе каханне белаю акацыяй
бласлаўляла кожны мой маршрут.

Тут брыла між Сталасці прыпынкамі:
праца — дзеці — дом — сябры — сям'я...
Шчырымі памкненнямі, учынкамі
там і застануся, пэўна, я.

А пакуль што галубамі белымі
успаміны пярхаюць з-пад ног,
ды унукі ягадамі спелымі
коцяцца ў жыццё цераз парог.

А пакуль бягу па родных вулачках...
Горад мой, які ж ты малады!
Тут сваю абгрызеную булачку
Раскрышу я птушкам без жалыбы...

Кніжны свет

24 чэрвеня 2011 г.

Як адбываецца кнігавыдавецкі працэс у іншых краінах свету? Па якіх прынцыпах арганізоўваецца праца ў гэтым кірунку? Ці супрацоўнічаюць выдавецтвы з літаратурна-мастацкімі газетамі і часопісамі? Думаецца, такія пытанні хвалююць не толькі выдаўцоў-прафесіяналаў, але і простых чытачоў. Сёння мы маем магчымаць зазірнуць у “выдавецкую кухню” Германіі. На пытанні карэспандэнта “Кніжнага свету” адказвае Карын Хербер-Шлап, магістр германістыкі, загадчык рэдакцыі навукова-папулярнай літаратуры выдавецтва Krüger (падраздзялення выдавецтва Fischer).



Ці існуе ўвогуле такое паняцце?

— Так, існуе, але ў нас ён называецца “праграмнае планаванне”. Мы маем дзве праграмы — асеннюю і вясновую, у кожную з якіх уключаецца пэўная колькасць важных кніг, што павінны выклікаць большы інтарэс, плануем прыблізна агульны аб’ём выпуску кніг і сродкі, што можам патраціць на іх выданне.

— Каб рукапіс стаў кнігай у вашым выдавецтве, якім крытэрыям ён павінен адпавядаць?

— Кожны рукапіс, што да нас трапляе, павінен вытрымаць адбор рэдакцыйнай калегіі і выпускаючай рэдакцыі. Мы ацэньваем, ці падыходзіць ён у цэлым нашаму выдавецтву па змесце, ці дастаткова высокая яго якасць. Ацэньваем і сітуацыю на рынку з пункта гледжання канкурэнцыі. У першую чаргу гэта тычыцца спецыяльнай літаратуры: ці ёсць ужо кніга на гэтую тэму, калі так, то ў якой меры рынак напоўнены такімі выданнямі. Ну і, канечне, нашы меркаванні, ці ў стане мы прадаць прадукт і ў якім аб’ёме. Гэта вельмі важна.

— Ці выходзяць у вашым выдавецтве перакладныя кнігі? Які працэнт ад агульнага аб’ёму яны складаюць?

— Так. У галіне спецыяльнай літаратуры іх доля — 30—35 працэнтаў, што да літаратуры мастацкай, тут мы выдаём 50 на 50 працэнтаў твораў нямецкай і сусветнай літаратуры. Натуральна, што калі гэта перакладны твор, то напісаны аўтарам, якога ведаюць ва ўсім свеце. Мы выбіраем самых лепшых пісьменнікаў з ЗША, Вялікабрытаніі, Швейцарыі, Ісландыі. Што да нямецкай літаратуры, тут можам сабе дазволіць працу па стварэнні новых імён — друкуем маладых аўтараў, часам нават дэбютантаў.

Па рэцэпце Карын

Марына ВЕСЯЛУХА,
фота аўтара

— Спдарыня Карын, ці існуе строгае раздзяленне выдавецтваў Германіі ў адпаведнасці з профілем літаратуры, што ў іх выходзіць?

— Так, профільнае раздзяленне існуе — у адпаведнасці з тэматыкай кніг. Выдавецтва Fischer, у якім я працую, складаецца з пяці падраздзяленняў: літаратурнага (займаецца выпускам мастацкіх твораў), забаўляльнай літаратуры, кніг для дзяцей, маладзёжнай кнігі і выданняў у мяккай вокладцы. Натуральна, што апошнія ахоплівае найбольш шырокі тэматычны спектр. І найбольшая колькасць кніг рыхтуецца менавіта ў гэтым падраздзяленні.

— А ў цэлым колькі кніг выходзіць у вашым выдавецтве на год?

— 100 выданняў у цвёрдым пераплёце і 400 — у мяккай вокладцы. Дзякуючы ўсяму гэтаму

мы — адно з буйнейшых выдавецтваў Германіі, што займаецца выпускам папулярнай літаратуры для шырокай аўдыторыі.

— Вы працуеце менавіта ў рэдакцыі навукова-папулярных кніг. У Беларусі, каб такое выданне пабачыла свет, яно павінна быць афіцыйна адрэцэнзаваным. Ці існуе такая ж працэдура ў Германіі?

— У нас пад тэрмінам “навукова-папулярная літаратура” маюцца на ўвазе кнігі для шырокай аўдыторыі, публікі, што спецыяльна не займалася вывучэннем дадзенай тэмы. Гэта, канечне, спецыяльная літаратура, але не навуковая. На аснове такіх кніг дысертацыі не пішуча. Таму і афіцыйная рэцэнзія — неабавязковая ўмова. Мы зыходзім з таго, што нашы аўтары валодаюць інфармацыяй у дастатковай ступені, каб быць у стане напісаць кнігу для шырокай аўдыторыі, але карэктна з прафесійнага пункта гледжання. Тым больш што ў нас ёсць

рэдакцыя, якая займаецца праверкай рукапісаў. Але ўсё гэта афіцыйна завяраць не трэба.

— У вашай краіне існуе такая арганізацыя, як Біржавы саюз нямецкіх кнігагандляроў...

— Ён аб’ядноўвае большасць выдаўцоў і кнігагандляроў краіны з мэтай навучання, павышэння кваліфікацыі кадраў, забеспячэння агульнай інфармацыйнай падтрымкі. У яго ўваходзяць розныя выдавецтвы, як вялікія, так і маленькія, і нават маленькія ўдзельнічаюць у агульнай дыскусіі, выказваюць сваё меркаванне. Біржавы саюз кнігагандляроў выпускае спецыяльны галіновы часопіс, займаецца сувязямі з прэсай і грамадскасцю. Па сутнасці, гэта адзіная ў краіне арганізацыя, што прадстаўляе сумесныя інтарэсы кнігагандляроў, і менавіта тут прымаецца рашэнне аб змесце, асноўных тэмах, кірунках навучальнага курса для будучых прадаўцоў кнігі.

— Выдавецтва Fischer супрацоўнічае з літаратурнымі


часопісамі і спецыялізаванымі кніжнымі выданнямі?

— Існуе два бакі такога супрацоўніцтва. З аднаго боку, мы, канечне, хочам, каб вакол кнігі ўзнікала грамадская дыскусія, шырокае абмеркаванне, каб на нашы выданні з’яўляліся рэцэнзіі ў друку. Таму, выдаўшы кнігу, адпраўляем экзэмпляр у газеты і часопісы, і мы рады, калі выходзіць нейкая інфармацыя пра яе. Рыхтуючы жаночыя раманы ці літаратуру для шырокага кола чытачоў, аплочваем артыкулы, каб выклікаць грамадскае абмеркаванне яшчэ да таго, як выйшла кніга. Ці праводзім сустрэчы з аўтарам. У гэтым кірунку працуем не з літаратурнымі, а з жаночымі часопісамі. Літаратурныя выданні павінны заставацца незалежнымі, таму з імі складана разлічваць на супрацоўніцтва такога кшталту, жаночыя часопісы могуць сабе гэта дазволіць.

— З улікам якіх фактараў складаецца план выдавецтва?

Прэзентацыя

Чэслава ПАЛУЯН,
фота Кастуся Дробава.



Над праблемай вывучэння спаленых вёсак у нашай краіне пачалі працаваць параўнальна нядаўна. У 2009 годзе пабачыў свет першы тэматычны зборнік дакументаў “Хатынь: трагедыя і памяць”. Над падрыхтоўкай жа прэзентаванага выдання праца вялася шмат год, і яе завяршальны этап распачаўся ўвосень 2010 года. У якасці кіраўніка работы выступіў галоўны архівіст Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь Вячаслаў Селяменеў.

Выхад зборніка дакументаў, а таксама прэзентацыя электроннай базы, што змяшчае інфармацыю пра больш як 5 тысяч спаленых беларускіх вёсак, куды апроч агульных звестак пра населены пункт і яго жыха-

Хатынь — не адна

У Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь прайшла прэзентацыя электроннай базы беларускіх вёсак, спаленых у гады Вялікай Айчыннай вайны, і беларуска-расійскага зборніка дакументаў “Трагедыя беларускіх вёсак. 1941 — 1944 гг.”. Выданне, выхад якога прымеркаваны да 70-годдзя пачатку Вялікай Айчыннай вайны, падрыхтавана Дэпартаментам па архівах і справаходстве Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальным архівам Беларусі, Белдзяржархівам кінафотафонадакументаў і Расійскім фондам садзеяння актуальным гістарычным даследаванням “Гістарычная памяць”.

роў увайшлі і алічбаваныя архіўныя дакументы, фотаздымкі, успаміны сведак трагедыі спаленых вёсак, — значная падзея для архівістаў нашай краіны. Так, Уладзімір Адамушка, дырэктар Дэпартаменту па архівах і справаходстве Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, падкрэсліў: “Архівісты доўга думалі, як адзначыць сумную дату ў гісторыі нашай краіны — 70-годдзе пачатку Вялікай Айчыннай вайны. І мы прыйшлі да думкі: няхай праўду скажучь яго вялікасць архіўны дакумент, яго вялікасць гістарычны факт”.

Зборнік “Трагедыя беларускіх вёсак. 1941 — 1944 гг.” уключае 212 дакументаў, большая частка якіх публікуецца ўпершыню. Гэта дакладныя запіскі, даведкі, сведчанні, спедаведанні, паказанні сведак,

а таксама загады, дзённікавыя запісы, паведамленні розных часцей і арганізацый вермахта, СС, паліцыі і грамадзянскай акупацыйнай адміністрацыі аб правядзенні карных аперацый супраць партызан і мірнага насельніцтва. “Думаю, гэта пачатак вялікай справы, — заўважыў Аляксандр Каваленя, акадэмік-сакратар Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі. — Зборнік дакументаў і электронная база — неабходныя навукоўцам інструменты для аб’ектыўнага асвятлення нашай трагічнай, гераічнай гісторыі”.

На здымку: галоўны архівіст Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь Вячаслаў Селяменеў прэзентуе зборнік дакументаў “Трагедыя беларускіх вёсак. 1941—1944 гг.”

У падтрымку чытання

Актрыса Тамара Міронава:

У юнацтве захаплялася Дастаеўскім

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА,
фота Віктара Зайкоўскага

— Я нарадзілася ў Вільні. Мама — медык, чалавек высокаадукаваны, — любіла кнігі. У дзяцінстве чытала мне казкі Пушкіна, я ведала іх на памяць і вельмі любіла. Былі ў сямейнай бібліятэцы творы, якія мне чытаць не дазвалялася, бо “рана”: раманы Льва Талстога “Уваскрэсенне”, Панаса Мірнага “Вулічная”. Зразумела, чытала іх у першую чаргу. У юнацтве захапілася Дастаеўскім, чытала яго, аж пакуль ад напалу пачуццяў не пачыналі калаціцца рукі. Потым Чэхавым захапілася, прачытала ўсяго, Купрына таксама. І дасюль перачытваю. Гучыць як новае: тады было адно ўспрымманне, цяпер зусім іншае. Руская літаратура — самая блізкая маёй душы. Люблю герояў Людмілы Уліскай, акунінскага Фандорына. Апошнім часам чытаю толькі тое, што патрэбна па рабоце,



— сцэнарыі. З цікавасцю прачытала сцэнарыі Тамары Лісідкай да фільма “Ціхі цэнтр”. Геранія, ролю якой я выконваю, злоўжывае алкаголем. У яе складанае жыццё, але самае добрае, што ў ёй ёсць, — любоў да дачкі і людзей, — засталася нязменным. І гэта любоў трымае яе на свеце. У канцы фільма жанчына кідае піць. І я веру аўтару сцэнарыя і не веру медыкам, якія лічаць жаночы алкагалізм невылечнай хваробай.

Teenbook

Решение недетских вопросов — нестандартно

Евгения ПАСТЕРНАК

Сегодня я хочу рассказать о трёх книгах, которые считаются детскими, а не подростковыми. Но я их очень люблю. Кроме того, нижняя граница подросткового возраста сильно размыта, а книжки настолько лёгкие и весёлые, что тем, кто только входит в подростковый возраст, будет интересно их прочитать.

вправе принимать решения. Ваши действия?

Мамаша, кстати, единственная из родителей не устраивает истерику, когда взрослые застукивают своих детей за “страшной” игрой в семью. Родители появились в тот момент, когда друг Цацки — Пер Хаммар — ложился вечером в постель со своей “женой”, сам Цацки в этот момент изображал их ребенка, на него даже натянули настоящий памперс... А дальше... Взрослые орут, бедные дети не понимают, что они такого сделали, за что их так ругают.

Цацки мечтает только об одном — сбежать в Австралию. Потому что понимает, что не переживёт такого позора...

Вам интересно узнать, как выйти из этой ситуации без ущерба для детской психики? Тогда почитайте книжку.

А ещё мне очень понравился эпизод про томагавки и детоненавистников. Любители петанка захватили половину футбольного поля в парке. “Детоненавистники” всё время кричали на ребят за то, что они мешают взрослым играть. Тогда ребята переоделись индейцами (благо ирокез у Цацки был отличный), внезапно напали на играющих и выкрали прямо с поля дорожные шары для игры. Потом с ловкостью провели переговоры. Настоящие индейские переговоры. И вернули себе исконно детские земли. Самое приятное в этом, что бледнолицые оказались не таким уж безнадежными, быстро включились в игру, согласились перейти играть в другое место в обмен на свои шары.

Эта книга о том, как важно видеть в ребёнке личность. Как просто и весело решаются самые серьёзные и недетские вопросы, если не применять насилие и разговаривать на равных.

Несмотря на то, что Цацки живет с самой лучшей на свете Мамашей, он мечтает о папе. Мамаша, несколько не смущаясь, рассказывает ему, что он — дитя любви и что его отец — Ловец Каракатиц в далёкой Греции. Цацки гордится тем, что у него такой замечательный отец, но чем дальше, тем больше мечтает с ним познакомиться. Перед днём рождения на листочке бумаги Цацки разными цветами написал: “папа”. А Мамаша становилась всё мрачнее и мрачнее.

— Что, даже обезьянку уже не надо?

Раньше во всех списках Цацки первым номером всегда значилась ручная обезьянка.

— Нет, — ответил Цацки. — Мне нужен только папа.

Первая книга о Цацки заканчивается тем, что они с Мамашей прилетают в Грецию. А что дальше — будем ждать, потому что остальные книги ещё не переведены на русский язык.



Йоке ван Леувен. Пип!

— Москва: Самокат, 2010.

Йоке ван Леувен родилась в Гааге в 1952 году. Она ещё в детстве начала сочинять удивительные истории и рисовать к ним иллюстрации. За своё творчество Йоке отмечена множеством литературных наград — у себя на родине, в Нидерландах, она получила премию “Золотой грифель” (как писатель) и “Золотой карандаш” (как художник).

“Пип!” — не просто книга. Это книга-притча.

Если вы и ваш ребенок любите немного сюрреалистичные, но полные глубокого смысла сказки, если вы готовы не просто прочитать текст, но ещё и порассуждать — вперед! Открывайте эту книгу!

Варе и Тине находят странную девочку. Она очень похожа на обычного ребёнка, только вместо рук у неё крылья. Готовы ли вы принять ребёнка таким, какой он есть? Даже если он не такой как все? Даже если всем вокруг он кажется странным? Готовы ли вы отпустить того, кого любите? Отпустить, хоть и будете мучительно скучать. Согласны ли вы с тем, что все люди немного странные, но каждый заслуживает быть человеком. А главное, готовы ли вы поговорить об этом с вашим ребёнком?

Готовы?

Тогда читайте.



Гудрун Мёбс. “Бабушка! — кричит Фридер”.

— Москва: Самокат, 2011.

Гудрун Мёбс родилась в 1944 году во Франкфурте-на-Майне. Получив актёрское образование, она объездила весь мир вместе с театральной труппой.

А в 1980 году начала писать для детей. Её радиопьесы и детские книги получили множество наград, в том числе Немецкую премию в области детской литературы (1984 год), детские книжные премии в Австрии и Швейцарии. Сейчас Мёбс живёт в Германии, то в Италии.

Все истории в этой книге начинаются одинаково:

— Бабушка! — кричит Фридер и пытается заставить бабушку сделать что-то, что ему хочется.

Бабушка отмахивается, у неё куча дел, и вообще она старая женщина, а не скорый поезд.

А потом случается чудо. Потому что бабушка делает не совсем то, что хотел Фридер. Но в итоге все счастливы. Потому что они умеют договориться, и потому, что они очень любят друг друга.

Бабушка у Фридера — настоящая волшебница! Она всегда найдёт выход из самой, казалось бы, безвыходной ситуации. Например, однажды, когда внук с бабушкой собирались выйти на пикник, пошёл дождь. Фридер ужасно расстроился, но бабушка устроила пикник под козырьком трамвайной остановки.

Или как-то раз Фридеру срочно захотелось выучить грамоту. А бабушка в этот момент пекла булочки и не собиралась отвлекаться. Фридер попытался писать буквы в тетрадке, но они получались кривыми и некрасивыми. Он опять расстроился и, наверное, бросил бы это занятие, если бы бабушка не предложила печь буквы-булочки. Оказалось, что тестом писать гораздо проще, чем ручкой! И Фридер написал своё первое слово, а потом ещё и съел его...

А ещё бабушка у Фридера умеет превращаться в настоящее привидение или фокусника. А когда Фридер от нечего делать стал играть в футбол в комнате и разбил окно, бабушка сначала расстроилась. А потом порадовалась, что ещё не успела это окно вымыть, увела внука играть в парк и даже забила ему в ворота несколько голов.

Бабушка Фридера умеет создать для внука настоящее чудо. Однажды она взяла его с собой на огород. Фридер маялся от скуки и всё никак не мог дожидаться, когда же на огороде появятся овощи и ягоды. И даже задремал. А когда проснулся... На дереве выросли настоящие сосиски, а на кустах мармеладки! Бабушка перед этим рассказывала, что плодов нужно ждать пару месяцев! И ничего этого взрослые не понимают!

Книжка очень хороша тем, что напоминает, что детям нужны не дорогие подарки, а любовь и внимание. А если к этому приложить ещё и капельку фантазии, то ваш ребенок будет самым счастливым на свете.

Приятного прочтения!

Азбука Морзэ

Чэслава ПАЛУЯН

• Нацыянальная бібліятэка Беларусі адсвяткавала свой першы юбілей знаходжаньня ў новым будынку. Вось ужо пяць год на аснове высокіх тэхналогій бібліятэка абслугоўвае адукацыйныя, навуковыя, інфармацыйныя патрэбнасці грамадства. За гэты час чытачы НББ наведалі яе больш як 460000 разоў. Віртуальных наведванняў — больш як 7 мільёнаў. За гэты перыяд чытачам выдадзена каля 14 мільёнаў асобнікаў дакументаў.

— У Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Якуба Коласа НАН Беларусі праходзіць выстаўка “Археалогія Беларусі”. Прадстаўлены тут матэрыялы знаёмца з найважнейшымі кірункамі археалагічных даследаванняў, новымі дасягненнямі беларускіх навукоўцаў. Манаграфіі, зборнікі і артыкулы вядучых археолагаў змяшчаюць як вынікі раскопак помнікаў, так і тэарэтычныя распрацоўкі па найбольш актуальных пытаннях гісторыі старажытнага насельніцтва на тэрыторыі Беларусі.

• Прэзентацыі кнігі Уладзіміра Караткевіча “Дзікае паляванне караля Стаха”, у якую апроч арыгінальнага тэксту ўвайшлі пераклады апавесці на рускую, украінскую і англійскую мовы, прайшлі ў 10 краінах свету. Так, з выданнем мелі магчымасць пазнаёміцца ў Азербайджане, Арменіі, Казахстане, Латвіі, Літве, Малдове, Польшчы, Расіі, Украіне, Эстоніі. Гэта адметная кніга выдадзена Беларускам фондам культуры пры падтрымцы Міністэрства культуры Беларусі да 80-гадовага юбілею У. Караткевіча. У якасці арганізатараў акцыі па прэзентацыі выдання выступілі міністэрствы культуры і замежных спраў краіны, Беларуска фонд культуры, дыпламатычныя і консульскія ўстановы Рэспублікі Беларусь за мяжой.

— Інтэрнэт-кампанія Google пачала супрацоўніцтва з Нацыянальнай бібліятэкай Вялікабрытаніі — адной з найбуйнейшых у свеце па колькасці адзінак захоўвання. Мэтай іх сумеснай працы з’яўляецца алічбоўка 250 тысяч кніг з фондаў бібліятэкі. Так, у выніку вучоным і студэнтам будзе прадстаўлены доступ да матэрыялаў, вольных ад капірайту. Google ўжо супрацоўнічае з 40 іншымі бібліятэкамі ва ўсім свеце.

• У Маскве прайшоў аўкцыён рэдкіх кніг, рукапісаў, гістарычных папер і аўтографіаў, арганізатарам якога стаў часопіс “Про книги”. У гэтым годзе на таргі было выстаўлена больш як 200 лотаў, сярод якіх — апошняе прыжыццёвае выданне “Яўгена Анегіна” А. Пушкіна, рэдкія кнігі Я. Баратынскага, І. Казлова, А. Паляжаева, дэбютныя зборнікі вершаў Ф. Цютчава, К. Бальмонта, В. Брусава, С. Ясеніна.

— 16 чэрвеня ў Ірландыі і ва ўсім свеце адзначылі Блумсдэй (Bloomsday). Гэтае свята створана паводле рамана ірландскага пісьменніка Джэймса Джойса “Уліс”, а яго назва паходзіць ад прозвішча галоўнага героя кнігі Леапольда Блума. Дата для свята выбрана невыпадкава: менавіта ў гэты дзень, 16 чэрвеня 1904 года, адбываюцца ўсе падзеі кнігі, і ў гэты дзень адбылося першае спатканне Джэймса Джойса і яго будучай жонкі. Упершыню Блумсдэй афіцыйна адзначылі ў Дубліне ў 1982 годзе і з таго часу святкуюць яго штогод.

• Уручана Усерасійская літаратурная прэмія, прысвечаная 200-годдзю з дня нараджэння рускага пісьменніка Івана Ганчарова. У гэтым годзе яе лаўрэатамі сталі пісьменнікі Яўген Шышкін (Масква) і Вольга Шайпак (Ульянаўск), а таксама прарэктар Марыйскага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта, прафесар Наталля Старыгіна. Урачыстая цырымонія ўзнагароджання прайшла на радзіме пісьменніка, ва Ульянаўску.

Мироощущение через искусство

Юзефа ВОЛК,
Денис МАРТИНОВИЧ,
Ольга ПОЛОМЦЕВА

500 страниц —
500 мастеров

Что необычного в этой книге? Казалось бы, всё традиционно, даже очень. “1750 Шедевров мировой живописи. 500 Великих мастеров” (автор-составитель Мирослав Адамчик) — издание по искусству, в котором представлены значимые художественные достижения европейского, российского и восточного искусства. Краткие биографии многих русских и зарубежных художников. Ста-

Среди изданий “Харвеста” особое место занимают книги по искусству, яркие, красочные, со множеством иллюстраций, основательно проработанные с точки зрения отбора материала и подготовки текста. Именно с такими книгами мы сегодня знакомим наших читателей.

русского искусства”, составителем которой выступил Мирослав Адамчик. Причем для понимания общих тенденций развития в богато иллюстрированном издании представлены не только произведения императорской, советской и современной России, но и основные шедевры иконописи, живописи, зодчества, декоративно-прикладного искусства древней Руси. По своему стилю и глубине книга рассчитана на широкий круг читателей: как любителей, так и искусствоведов и историков, интересующихся русской культурой.

А вот для тех, кто уже познакомился с лучшими репродукциями или просто неравнодушен к искусству, лучшим подарком станет книга “Русская живопись — самые загадочные и таинственные шедевры”, автор-составитель которой Вера Надеждина. В издании представлены различные произведения и некоторые сведения из биографий русских художников. Чего стоят только названия разделов!

ты, рассказывающие о стилях европейской культуры, сменявших друг друга. Наиболее часто употребляемые термины, относящиеся к скульптуре, живописи, графике. Словарь-справочник, в алфавитном порядке, который облегчает поиск необходимых статей. Множество иллюстраций, позволяющих более полно и наглядно представить как творчество отдельных персоналий, так и стиль в целом.

Но в то же время книга и достаточно необычна. Она позволяет проследить путь развития изобразительного искусства со времён античности до современных направлений и особенностей персональных стилей художников-модернистов, модернистических художественных концепций. Книга знакомит и с некоторыми современными белорусскими живописцами.

Сделано в России

Одним из феноменов мирового изобразительного искусства, безусловно, является русская живопись. В начале XVIII века, когда европейские мастера прошли школу Возрождения, барокко, классицизма, рококо, их русские коллеги ещё творили в рамках не светской, а церковной культуры. И только отдельные штрихи, видимые зачастую лишь современным искусствоведом, свидетельствовали о том, что они пытались двигаться в ногу со временем.

К власти пришёл Пётр I, и Россия начала “прорубать окно в Европу”. Русские художники учились у западноевропейских мастеров и приглашали их в Россию. И вот за столетие русские не только освоили достижения своих коллег, но и создали свою, национальную школу живописи, известную во всём мире.

Чтобы получить представление о ней, необходимо посетить Третьяковскую галерею, Эрмитаж и другие музеи мира. Но для первого знакомства будет вполне достаточно книги “Шедевры



“Опасные «капризы» красавицы Лопухиной”, “Кто не угодил будущей теще федотовского майора?”, “Чем не угодили «Русалкам» грачи?”, “Была ли у Куинджи лунная краска?”, “Кто написал медвежат?” и другие.

Читатели также смогут узнать об удивительных, порой мистических историях, связанных с созданием того или иного шедевра. Например, на картине Ивана Шишкина “Утро в сосновом лесу” медвежат написал вовсе не сам автор, а его друг Савицкий. У шедевра Исаака Левитана “Золотая осень” подолгу простаивали московские купцы — искали в произведении не менее шести оттенков золотого цвета. Говорили, что таким образом можно приманить золото.

“Неизвестная” Ивана Крамского приносила своим владельцам одни несчастья. От первого ушла жена, у второго сгорел дом, третий обанкротился. А вот с картиной “Алёнушка” Виктора Васнецова происходили прямо противоположные истории. Вскоре после её появления общество узнало, что крестьянка, с которой писалась картина, счастливо вышла замуж. Поэтому деревенские девушки, приезжавшие в Москву, обязательно останавливались у картины. Они верили, что “Алёнушка” поделится с ними своим счастьем.

Жемчужины художественных коллекций

Среди изданий по искусству нельзя не отметить серии “Коллекция шедевров музеев мира” и “Мастера мировой живописи”, основанные в 2007 году. Благодаря книгам из этих серий можно совершить экскурсию по таким музеям, как Лондонская национальная галерея, Прадо, стать знатоком немецкой и голландской живописи.

Книга “Лондонская национальная галерея” познакомит с полотнами мастеров итальянской, испанской, фламандской, голландской, английской, немецкой и французской живописи XV—XIX веков. Каждый из разделов этой книги предвещает краткий обзор, который формирует представление о времени и идеалах, оказавших влияние на знаменитых мастеров. О каждом из них приведены биографические сведения и фрагменты картин или целые полотна, которыми гордится галерея. Репродукции работ Леонардо да Винчи, Тициана, Эль Греко, Диего Веласкеса, Антониса ван Дейка, Рубенса, Рембрандта и других знаменитых живописцев сопровождаются краткими аннотациями и справками с указанием техники исполнения, размера и года написания. По такому же принципу подаётся материал и в следующем издании. Коллекция знаменитого мадридского музея, представленная на страницах книги “Прадо”, знакомит с творчеством Тициана, Эль Греко, Веласкеса, Гойи, Хиронимуса Босха, Ханса Бальдунга, Франсиско Гойи, Альбрехта Дюрера и других великих мастеров.



Более подробно и обстоятельно о живописцах разных школ поведают книги “Немецкая живопись” и “Голландская живопись”. Первая посвящена наиболее характерным чертам творчества немецких живописцев XV — начала XX века, иллюстрирована репродукциями наиболее известных работ. На её страницах представлены полотна Альбрехта Дюрера, Лукаса Кранаха Старшего, Антона Граффа, Франца Крюгера и других ярких представителей данной школы. Немецкая школа живописи отличается стремлением к классическому

формальному совершенству, мистической восторженностью и эмоциональной насыщенностью. В качестве примера хочется привести картину Карла Шпицвега “Белый аист”, на которой в голубом небе птица несёт спелёнутого младенца, а три девушки внизу раскрывают фартуки — хоть бы не упала на землю драгоценная ноша. Фоном действия служит маленький старинный городок с обвитыми плющом стенами.



Голландская школа, заложившая основы жанровой картины, оказала сильнейшее влияние на итальянскую и испанскую художественные школы. Непревзойдённое искусство портрета, пейзажа и натюрморта, анималистический жанр, тонко переданные национальные особенности до сих пор покоряют сердца почитателей. Издание расскажет о таких мастерах, как ван Гог, Рембрандт, Гойен, Гольциус и других живописцах XVI — XIX веков.

Книги построены по хронологическому принципу, что позволяет быстро найти сведения о той или иной персоне. Каждый раздел содержит описание жизни и творчества, работы, позволяющие лучше понять внутренний мир мастера. Все произведения снабжены подробными характеристиками: время написания, размер, последнее место хранения произведения.

Вам
и не снилось...

Ольга ПАВЛЮЧЕНКО



Книгу Катерины Шпиллер “Дочка, не пиши!” читать нужно только тем, кто знаком с первой книгой автора “Мама, не читай!”. Потому что вторая книга — полемика Катерины Шпиллер с людьми, оставившими свои комментарии в Интернете после ознакомления с текстом “Кошмара одного детства”. Откуда, ясное дело, все мы родом. Первая книга — история болезни со страшным названием “депрессия”. Этот недуг способен сделать равнодушных к жизни инвалидом полного сил и талантов человека. Для того, чтобы выжить и попытаться излечиться, нужно пройти ещё одно страшное испытание — проанализировать истоки своей болезни. Вернуться в детство, честно сказать себе и всему миру: “Мама меня не любила”. Другой вопрос: стоит ли это обнародовать в Интернете? И стоит ли тратить отвоёванные у болезни силы на полемику?

Почему народ читает о детстве Катерины Шпиллер? Конечно же, потому, что её мать — та самая писательница Галина Щербакова, которая подарила нам повесть “Вам и не снилось”. Фильм, снятый по произведению, стал культовым, а песня из него успешно пережила славу и фильма, и повести. И ещё потому, что динамично написано. Да и потому, видимо, что родительской любви в детстве хотелось больше... Только кому-то повезло от этого не заболеть. Все, кто оставлял “комменты”, получают от Катерины на орехи — ума, интеллекта и темперамента ей не занимать.

ХАРВЕСТ HARVEST

Издательство «Харвест» — динамично развивающаяся компания, основана в 1991 году и открыта для сотрудничества со всеми желающими.

Издательство «Харвест» выпускает **КНИГИ** всех жанров и направлений, которые распространяются как на территории Республики Беларусь, так и далеко за ее пределами. Это — книги **для детей**, художественная литература, **деловая литература**, издания **для досуга**, научно-популярные издания, **энциклопедии**, словари и многое другое. Кроме того, ООО «Харвест» **осуществляет оптовую торговлю книгами.**

220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кувальман 1/3, ком. 42.
Тел./факс: 205-77-75
тел. 209-80-53
E-mail: harvest_torg@tut.by
harvest08@mail.ru
natalipoljko@rambler.ru

Працяг. Пачатак у № 4, 6 — 23.

Сведения о субъектах хозяйствования, имеющих специальное разрешение (лицензию) на осуществление издательской деятельности, по состоянию на 1 января 2011 года

* 1—официальная литература, 2—научная, 3—научно-популярная, 4—производственно-практическая, 6—учебная, 7—массово-политическая, 8—справочная, 9—для досуга, 10—литературно-художественная, 12—духовно-просветительная.

Наименование лицензиата	Местонахождение лицензиата (юридический адрес)	Учётный номер плательщика (УНП)	Сведения о лицензии (№ бланка лицензии, дата и № приказа о выдаче)	Составляющие издательской деятельности: по тематическим направлениям	Срок действия лицензии
«Национальная библиотека Беларуси», ГУ	220114, г. Минск, пр. Независимости, 116	100377889	0552578 выд. 14.10.2004 №180, вн. из. 4.12.2006	2, 3, 8	14.10.2014
«Гудвилл-Инвест», ЗАО	220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44-906а	190510854	0133400 выд. 14.10.2004 №180	4, 8	
«Командно-инженерный институт» Министерства по чрезвычайным ситуациям РБ	220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, 25	100918940	0552551 выд. 14.10.2004 №180	2, 3, 4, 6, 8, 9	14.10.2014
Попель А.С., ИП	222160, г. Жодино, ул. 40 лет Октября, 35-76	600180080	0552601 выд. 14.10.2004 №180	10	14.10.2014
«Витографика» ТП, ЧУП	220039, г. Минск, ул. Сурганова, 48а-10а	190449188	0133407 выд. 14.10.2004 №180	4, 8, 9	
«Пресс-сервис», ОДО	222120, г. Борисов, ул. 50 лет БССР, 16-2/1	600505235	0133404 выд. 14.10.2004 №180	8, 9	
«Минкопэнт» ИП, ЧУП	220073, г. Минск, ул. Гусовского, 4-611	190496984	0133408 выд. 14.10.2004 №180, ан. 31.07.2006 №115	4, 8, 9, 10	
«БрэндМастер», ОДО	210015, г. Витебск, пр. Гоголя, 11-7	390186006	0133386 выд. 14.10.2004 №180	8, 9	
«МедиаМетрикс», ООО	223044, Минский р-н, д. Касынь, контора ООО «Белинтертранс»	690297979	0133399 выд. 14.10.2004 №180	8, 9	
«Международный институт трудовых и социальных отношений» УО Федерации профсоюзов Беларуси	220099, г. Минск, ул. Казинца, 31/3			2, 3, 4, 6, 8	
«СоматехИнфо», ООО	220030, г. Минск, ул. Октябрьская, 5-107	190510642	0133421 выд. 06.12.2004 №205	8, 9	
Гляцевич А.А., ИП	220013, г. Минск, ул. Восточная, 30-60	190181586	0133422 выд. 06.12.2004 №205	3, 8, 9	
«Редакция журнала «Максимум», ИЧУП	Минский район, пос. Сухорукие, произв.-административное здание ИП «Нортерн Реалм»	190522726	0131649 выд. 06.12.2004 №205, вн.из. 09.12.2005	9	
Нечай А.А., ИП	220000, г. Минск, ул. Чкалова, 23-2-46	190560705	0133418 выд. 06.12.2004 №205	8	
«Дизайн-Центр», ООО	210001, г. Витебск, ул. Димитрова, 4	300581539	0133424 выд. 06.12.2004 №205	8	
«Минский государственный областной институт ПК и ПК», УО	220104, г. Минск, ул. П. Глебки, 88	101077412	0552667 выд. 06.12.2004 №205	2, 3, 4, 8	06.12.2014
Филипенко О.М., ИП	220088, г. Минск, ул. Пулихова, 29-106	100491226	0552669 выд. 06.12.2004 №205	4	06.12.2014
«Институт подготовки научных кадров НАНБ», ГУО	220049, г. Минск, ул. Кнорина, 1	190326228	0133427 выд. 06.12.2004 №205, ан. 04.01.2010 №1	2, 3, 6, 8	
«Гревцов Паблшер», ООО	220020, г. Минск, ул. Нарочанская, 11-2а	101478094	0003907 выд. 06.12.2004 №205	4, 8	
«Научно-информационный центр «ПН-Компасс», ООО	220049, г. Минск, ул. Черняховского, 1-12	100132159	0552626 выд. 06.12.2004 №205	8	06.12.2014
«РЭЙПЛАЦ», ОДО	220000, г. Минск, ул. Чкалова, 27-15	101167087	0133433 выд. 06.12.2004 №205	3, 4, 8	
Институт социально-политических исследований при Администрации Президента Республики Беларусь	220004, г. Минск, пр. Машерова, 7	100055911	0131773 выд. 06.12.2004 №205, ан. 08.02.2007 №24	2, 3, 4, 8	
Швец Е.Г., ИП	246000, г. Гомель, ул. Баумана, 4-14	490345186	0552670 выд. 06.12.2004 №205	3	06.12.2014
«Редакция газеты «Астравецкая праўда», учреждение	231210, г. Островец, ул. Октябрьская, 5	500018258	0133438 выд. 06.12.2004 №205	8	
«Право и жизнь», ОО	220108, г. Минск, ул. Казинца, 90/2, к. 21	102302769	0133463 выд. 09.02.2005 №23	2, 3, 4, 8	31.12.2014
«Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству», РУП	222160, г. Жодино, ул. Фрунзе, 11, 227-93	600039106	0552668 выд. 31.12.2004 №220	2, 4, 8	
«Виноград», ООО	220030, г. Минск, ул. Кирилла и Мефодия, 7, офис 2	101174911	0133445 выд. 31.12.2004 №220	3, 4, 8, 9	
«Сейшндизайн», издательское ЧУП	220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2Б, 1006	190149776	0133458 выд. 31.12.2004 №220	4, 8	
«Цэнтр развіваючых тэхналогій навучання «Дыаль», ОО	211030, г. Орша, ул. Новаторов, 8 (средняя школа № 9)	300510979	0131845 выд. 31.12.2004 №220, ан. 09.07.2009 №78	3, 6	
«Несвижская укрупнённая типографія ім. С. Будного», Минское областное УП	222620, г. Несвиж, ул. Гейсика, 1	600031238	0552681 выд. 31.12.2004 №220	4,8,9,10	31.12.2014
«Национальный архив Республики Беларусь», ГУ	222620, г. Минск, ул. Кирова, 43	100646669	0133452 выд. 31.12.2004 №220	2,8	
«Фаритекс», торговое ЧУП	220028, Г. Минск, ул. Маяковского, 111-45	101249768	0133453 выд. 31.12.2004 №220	4,8	

Внесение изменений в сведения о субъектах хозяйствования, имеющих лицензию на полиграфическую деятельность, по состоянию на 7 июня 2011 года

Наименование лицензиата	Местонахождение лицензиата (юридический адрес)	Учетный номер плательщика (УНП)	Сведения о лицензии (№ бланка лицензии, дата и № приказа о выдаче)	Срок действия лицензии	Составляющие полиграфической деятельности: выпуск печатной продукции
Выдана впервые лицензия на осуществление полиграфической деятельности сроком на пять лет обществу с ограниченной ответственностью «Арт-Друк»					
ООО «Арт-Друк»	220141, г. Минск, ул. Ф. Скорины, д.52, корп.1-1,2; 3 этаж, пом.14	191335723	02330/407 выд. 07.06.2011 №100	07.06.2016	За исключением периодических изданий
Внесено изменение в лицензию на полиграфическую деятельность, выданную открытому акционерному обществу «Техника связи» в связи с изменением наименования					
ОАО «Техника связи»	211011, Витебская обл. г. Барань, ул.Набережная, 1	300209010	02330/261 выд. 02.02.2010 №10, внесено изменение 07.06.2011 №100	02.02.2015	За исключением периодических изданий
Продлено действие лицензий на полиграфическую деятельность обществу с ограниченной ответственностью «АЛЬ ПАК»					
ООО «АЛЬ ПАК»	г. Минск, ул. К. Маркса, д.8, подъезд 6, цокольный этаж, комн.1-а, каб.8	190084258	02330/275 выд. 06.07.2006 №107, прод. 07.06.2011 №100	06.07.2016	За исключением газет

Навінкі кнігавыдання

Айчынным выданні, зарэгістраваныя

Нацыянальнай кніжнай палатой

Беларусі апошнім часам

Праца. Навука аб працы. Эканоміка. Арганізацыя працы

Заека, П. В. Премірование руководителей / П. В. Заека. — Мінск: Інфармацыйна-прававое агенства «Рэгістр», 2011. — 83 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-6937-12-8.

Інструкцыя о порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих: [утверждено Министерством здравоохранения Республики Беларусь 28.04.10]. — Мінск: Центр охранны труда и промышленной безопасности, 2011. — 84 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-6915-39-3.

Минское городское трехстороннее соглашение между Минским городским исполнительным комитетом, Минским городским объединением организаций профсоюзов и Республиканской ассоциацией предприятий промышленности «БелАПП» на 2011–2013 годы. — Мінск, 2011. — 19 с. — 1000 экз.

Обучение и проверка знаний по охране труда в вопросах и ответах: практическое пособие / [составитель В. К. Янковский]. — [3-е изд., дополненное и переработанное]. — Мінск: Центр охраны труда и промышленной безопасности, 2011. — 207 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-6915-38-6.

Пособие по охране труда в вопросах и ответах / [составитель В. К. Янковский]. — Мінск: Центр охраны труда и промышленной безопасности, 2011. — 274 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-6915-37-9.

Работодателям. Как платить обязательные страховые взносы на пенсионное и социальное государственное страхование: 2010–2011 / Минское городское управление Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. — Мінск, 2011. — 16 с. — 3000 экз.

Семич, А. В. Практическое пособие по охране труда (в вопросах и ответах) / А. В. Семич, В. П. Семич; Государственное учреждение образования «Республиканский институт высшей школы», Научно-образовательный центр охраны труда и промышленной безопасности. — Мінск, 2011. — 259 с.

Рэгіянальная эканоміка. Зямельнае пытанне. Жылёвая гаспадарка

Свитин, В. А. Теоретические основы кадастра: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальности «Земельный кадастр» / В. А. Свитин. — Мінск: Новое знание; Москва: ИНФРА-М, 2011. — 254 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-475-449-9 (Новое знание). — ISBN 978-5-16-004866-6 (ИНФРА-М) (в пер.).

Формы арганізацый і супрацоўніцтва ў эканоміцы

Витко, Ф. П. Организация предпринимательской деятельности: учебно-методическое пособие: [для студентов] / Ф. П. Витко; Государственный институт управления и социальных технологий БГУ, Кафедра экономики и управления бизнесом. — Мінск: ГИУСТ БГУ, 2011. — 302 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-491-055-0.

Фінансы. Дзяржаўныя фінансы. Банскавая справа

Банкноты и монеты Евросоюза и США. Контроль подлинности: справочник / [под редакцией Дятлова О. М.]. — 6-е изд. — Мінск: НПП Рэгула, 2011. — 154 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6908-15-9 (в пер.).

Банкноты и монеты России. Контроль подлинности: справочник / [под редакцией Дятлова О. М.]. — 6-е изд. — Мінск: НПП Рэгула, 2011. — 102 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6908-16-6 (в пер.).

Банкноты Украины. Контроль подлинности: справочник / [под редакцией Дятлова О. М.]. — 6-е изд. — Мінск: НПП Рэгула, 2011. — 182 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6908-14-2 (у пер.).

Бусыгин, Ю. Н. Финансовая математика: учебно-методический комплекс: [для студентов] / Ю. Н. Бусыгин, Д. Ю. Бусыгин; [Частное учреждение образования «Минский институт управления»]. — 2-е изд., стереотипное. — Мінск: МИУ, 2011. — 187 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-490-729-1.

Воробьев, М. К. Теория финансов: учебно-методический комплекс: [для студентов] / М. К. Воробьев, И. А. Осипов; [Частное учреждение образования «Минский институт управления»]. — Мінск: МИУ, 2011. — 430 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-490-726-0.

Гавриленко, В. Г. Рынок ценных бумаг: энциклопедический словарь / В. Г. Гавриленко; [научный редактор Н. И. Ядевич]. — Мінск: Право и экономика, 2011. — 664 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-442-931-1 (в пер.).

Давыдова, Н. Л. Деньги, кредит, банки: учебно-методическое пособие: [для студентов заочной формы обучения] / Н. Л. Давыдова, С. В. Сплюшнов; Национальный банк Республики Беларусь, Полесский государственный университет. — Пінск: ПолесГУ, 2011. — 54 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-516-143-2.

Ивашутин, А. Л. Финансы и финансовый менеджмент: учебно-методическое пособие для выполнения итогового расчетного задания / А. Л. Ивашутин, В. Ф. Балащенко; Белорусский национальный технический университет, Институт повышения квалификации и переподготовки кадров по новым направлениям развития техники,

технологии и экономики. — Мінск: ТетраСистемс, 2011. — 64 с. — 505 экз. — ISBN 978-985-536-178-8.

Недашковская, Н. С. Финансы и финансовый рынок: учебно-методическое пособие: [для студентов] / Н. С. Недашковская, Л. В. Фоменкова, В. А. Шапов; под редакцией Н. С. Недашковской; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет. — Мінск: БГЭУ, 2011. — 134 с. — 225 экз. — ISBN 978-985-484-727-6.

Осипов, И. А. Организация деятельности коммерческих банков: учебно-методический комплекс: [для студентов] / И. А. Осипов; [Частное учреждение образования «Минский институт управления»]. — Мінск: МИУ, 2011. — 267 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-490-724-6.

Перечень товаров, для приобретения которых гражданам предоставляются льготные кредиты (под 10 % годовых): перечень, порядок предоставления кредитов: [текст по состоянию на 01.03.2011]. — Мінск: Дикта, 2011. — 47 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-494-587-3.

Сидоров, Л. Н. Финансово-кредитная система Республики Беларусь / Л. Н. Сидоров; Государственное учреждение образования «Республиканский институт высшей школы», Кафедра экономики и управления высшей школы. — Мінск: РИВШ, 2011. — 184 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-500-433-3.

Тетерина, Л. М. Налоги и налогообложение: конспект лекций / Л. М. Тетерина, В. С. Савельева; [Частное учреждение образования «Минский институт управления»]. — Мінск: МИУ, 2011. — 274 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-490-719-2.

Финансы и кредит: учебное пособие для подготовки к экзаменам / [Литвинова Л. Н. и др.]; под редакцией М. И. Ноздрина-Плотницкого. — Мінск: Современная школа: Мисанта, 2011. — 351 с. — 10-50 экз. — ISBN 978-985-539-234-8 (Современная школа). — ISBN 978-985-6719-96-0 (Мисанта) (в пер.).

Эканамічная палітыка. Кіраванне і планаванне ў эканоміцы

Гнатюк, С. Н. Прогнозирование и планирование экономики: конспект лекций для студентов специальности 1-27 01 01 «Экономика и организация производства» направления специальности 1-27 01 20 «Экономика и организация производства (пищевая промышленность)» / С. Н. Гнатюк; Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный университет продовольствия. — Могилев: МГУП, 2010. — 130 с. — 55 экз. — ISBN 978-985-6993-23-0 (в пер.).

Горбылева, З. М. Экономика предприятий туризма: учебно-практическое пособие / З. М. Горбылева; Белорусский государственный экономический университет. — Мінск: БГЭУ, 2011. — 294 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-484-755-9.

Дадалко, В. А. Продовольственная безопасность: мировое сообщество, сельское хозяйство, экономическая экспансия / В. А. Дадалко, Е. Р. Михалко. — Мінск: ИВЦ Минфина, 2011. — 701 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6993-23-0 (в пер.).

Кабушкин, Н. И. Управление предприятиями туризма и гостиницами: (тематический комментарий): учебно-практическое пособие: [для студентов] / Н. И. Кабушкин; Белорусский государственный экономический университет. — Мінск: БГЭУ, 2011. — 275 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-484-748-1.

Пелих, С. А. Государство и экономика: избранные научные труды: в 3 т. / С. А. Пелих. — Мінск: Право и экономика, 2011. — 100 экз. — ISBN 978-985-442-921-2 (в пер.).

T. 1. — 618 с. — ISBN 978-985-442-920-5. T. 2. — 563 с. — ISBN 978-985-442-922-9. T. 3. — 551 с. — ISBN 978-985-442-923-6.

Раузанов, В. М. Менеджмент качества в туризме и гостеприимстве: учебно-практическое пособие / В. М. Раузанов; Белорусский государственный экономический университет. — Мінск: БГЭУ, 2011. — 157 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-484-737-5.

Сакун, Л. В. Введение в туризм: учебно-практическое пособие / Л. В. Сакун; Белорусский государственный экономический университет. — Мінск: БГЭУ, 2011. — 267 с. — Часть текста на белорусском языке. — 99 экз. — ISBN 978-985-484-757-3.

Устойчивое развитие: общество, образование, технологии, экономика, экология: тезисы докладов Европейского семинара (Минск, Республика Беларусь, 16–19 марта 2011 г.) / редколлегия: С. Н. Князев и др. — Мінск: ГИУСТ БГУ, 2011. — 223 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Часть текста на английском языке. — 99 экз. — ISBN 978-985-491-069-7.

Экономика здравоохранения. Материалы для подготовки к аттестации: учебно-методическое пособие / [Ткачева Е. И. и др.]; Государственное учреждение образования «Белорусская медицинская академия последипломного образования», Кафедра экономики и бухучета в здравоохранении. — Мінск: БелМАПО, 2011. — 52 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-499-482-6.

Эканамічнае становішча Рэспублікі Беларусь

Беларусь в цифрах = Belarus in figures: статистический справочник, 2011 / Национальный статистический комитет Республики Беларусь. — Мінск, 2011. — 103 с. — 300 экз.

Кожевникова, Т. С. Ценообразование без ошибок / Т. С. Кожевникова. — Мінск: Информационно-правовое агенство «Рэгістр», 2011. — 71 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6937-13-5.

Мінск в цифрах: статистический справочник, 2011 / Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Главное статистическое управление города Минска. — Мінск, 2011. — 63 с. — 36 экз.

Могилевская область в цифрах: стати-

стический справочник, 2011 / Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Главное статистическое управление Могилевской области. — Могилев, 2011. — 73 с. — 24 экз.

Рамочная программа ООН по оказанию помощи Республике Беларусь в целях развития на 2011–2015 годы / [Представительство Организации Объединенных Наций в Республике Беларусь; фото: Андрей Ленкевич, Ольга Гринь]. — Мінск, 2010. — 101 с. — 325 экз.

United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) for the Republic of Belarus for 2011–2015 / [United Nations Office in the Republic of Belarus; photo: Andrei Liankevich, Olga Grin]. — Minsk, 2010. — 91 с. — 325 экз.

Рамачная праграма ААН па аказанні дапамогі Рэспубліцы Беларусь у мэтах развіцця на 2011–2015.

Гандаль. Міжнародныя эканамічныя адносіны. Рынак

Башаримова, С. И. Маркетинг: практикум: пособие для учащихся учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования по специальности «Коммерческая деятельность (экономическая деятельность и услуги)» / С. И. Башаримова, М. В. Дасько. — Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 2011. — 197 с. — 600 экз. — ISBN 978-985-11-0547-8 (в пер.).

Башаримова, С. И. Основы маркетинга: практикум: учебное пособие для учащихся специальности «Коммерческая деятельность (товароведение)» учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования и по учебной специальности «Коммерческая деятельность» учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического образования / С. И. Башаримова, М. В. Дасько. — Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 2011. — 214 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-11-0558-4 (в пер.).

Башаримова, С. И. Основы маркетинга: учебное пособие для учащихся учреждений профессионально-технического образования по специальности «Коммерческая деятельность» / С. И. Башаримова, М. В. Дасько. — Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 2011. — 189 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-11-0561-4 (в пер.).

Унутраны гандаль

Байбардина, Т. Н. Современные тенденции развития розничной торговой сети: курс лекций по дисциплине «Маркетинг в торговле» [для студентов специальности 1-26 02 03 «Маркетинг» и слушателей специального факультета по переподготовке кадров ОСЦ «Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза» / Т. Н. Байбардина, В. Л. Кузьменко; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. — Гомель: БГЭУПК, 2011. — 83 с. — 180 экз. — ISBN 978-985-461-835-7.

Знешні гандаль. Міжнародны гандаль

Актуальныя пытанні мытнай справы: зборнік навуковых артыкулаў / Беларускае дзяржаўнае ўніверсітэт, Факультэт міжнародных адносін, Кафедра мытнай справы; [рэдакцыйная рада: В. А. Астрога (гал. рэдактар) і інш.]. — Мінск: З. Колас, 2010. — 141 с. — Частка тэксту паралельна на рускай і англійскай мовах. — Частка тэксту на рускай мове. — 120 экз. — ISBN 978-985-6992-04-2.

Черненко, Н. В. Международная экономика. Практикум: учебное пособие для слушателей системы повышения квалификации и переподготовки кадров по экономическим специальностям / Н. В. Черненко, А. Н. Леонович, Д. Ф. Рутко; Государственное учреждение образования «Республиканский институт высшей школы». — Мінск: РИВШ, 2011. — 107 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-500-417-3.

Знешнеэканамічныя сувязі. Міжнародныя эканамічныя адносіны

Международная экономика: учебно-методическое пособие: [для студентов] / В. К. Матюшевская и др.; под общей редакцией В. К. Матюшевской; Частный институт управления и предпринимательства. — Мінск: Частный институт управления и предпринимательства, 2011. — 98 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-6971-15-3.

Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность: учебное пособие: [для студентов] / М. И. Плотницкий и др.; под общей редакцией М. И. Плотницкого, Г. В. Турбан. — Мінск: Современная школа: Мисанта, 2011. — 614 с. — 1050 экз. — ISBN 978-985-539-171-6 (Современная школа). — ISBN 978-985-6719-59-5 (Мисанта) (в пер.). — ISBN 978-985-6751-59-5 (ошибоч.).

Республика Беларусь в геоэкономическом процессе: сборник научных трудов. — Мінск: Право и экономика, 2011. — 317 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-442-939-7.

Права. Юрыдычныя навукі

Іосіф Аляксандравіч Юхо: да 90-годдзя з дня нараджэння / [рэдакцыя: С. А. Балашэнка і інш.]. — Мінск: БДУ, 2011. — 175 с. — Частка тэксту на рускай мове. — 100 экз. — ISBN 978-985-518-487-5 (у пер.).

Тихина, В. Г. Тенденции и перспективы развития права в условиях формирования правового государства в Республике Беларусь: (сборник научных статей, выступлений, интервью) / В. Г. Тихина. — Мінск: Право и экономика, 2011. — 277 с. — Часть текста на белорусском языке. — 250 экз.

— ISBN 978-985-442-919-9.

Чигир, В. Ф. Избранные научные труды по праву: в 3 т. / В. Ф. Чигир; [научный редактор Н. И. Ядевич]. — Мінск: Право и экономика, 2011– T. 1. — 2011. — 653 с. — Часть текста на белорусском языке. — 150 экз. — ISBN 978-985-442-937-3.

Права ў цэлым. Метады і дапаможныя прававыя навукі

Основы права: учебно-методическое пособие: [для студентов]: в 2 ч. / [И. В. Гребенчук и др.]; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет. — Мінск: БГЭУ, 2011– Ч. 1. — 2011. — 107 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-484-749-8.

Міжнароднае права

Международное публичное право. Особенная часть: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по юридическим специальностям / [Адамов И. Н. и др.]; под редакцией Ю. П. Бровки, Ю. А. Лепешкова, Л. В. Павловой. — Мінск: Амаффея, 2011. — 686 с. — 1100 экз. — ISBN 978-985-441-921-3 (в пер.).

Содружства Независимых Государств. Экономический Суд. Доклад Экономического Суда Содружства Независимых Государств, 2010. — Мінск: Ковчег, 2011. — 79 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6950-98-1.

Содружства Независимых Государств. Экономический Суд. Решения Экономического Суда Содружства Независимых Государств, 2010. — Мінск: Ковчег, 2011. — 57 с. — 120 экз. — ISBN 978-985-6950-93-6.

Дзяржаўнае, канстытуцыйнае, адміністрацыйнае права

Герб, сцяг і гімн Беларускай дзяржавы = Герб, флаг и гимн Белорусской державы / [аўтар тэксту Алякс Марціновіч (Марціновіч Аляксандр Андрэевіч)]; мастак: Нечунаева Святлана Уладзіміраўна, Хаяцёўскі Канстанцін Уладзіміравіч]. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2011. — 87 с. — Паралельна на беларускай і рускай мовах. — 3000 экз. — ISBN 978-985-02-1185-9 (у пер.).

Василевич, С. Г. Теория и практика наложной административных взысканий материального характера по законодательству Республики Беларусь / С. Г. Василевич. — Мінск: Право и экономика, 2011. — 191 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-442-909-0.

Конституция Республики Беларусь 1994 года: (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). — Мінск: Амаффея, 2011. — 48 с. — 10100 экз. — ISBN 978-985-441-943-5.

О правах ребенка: Закон Республики Беларусь от 19 января 1993 г. № 2570-ХІІ, с изменениями и дополнениями: в Закон с 10 ноября 2008 г. изменения не вносились. — Мінск: Дикта, 2011. — 19 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-494-578-1.

Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях: 20 декабря 2006 г. № 194-З; [принят Палатой представителей 9 ноября 2006 г.; одобрен Советом Республики 1 декабря 2006 г.]; в Кодекс с 30 ноября 2010 г. изменения не вносились. — Мінск: Амаффея, 2011. — 207 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-441-935-0.

Крымінальнае права. Крыміналогія

Богданович, Н. А. Уголовный процесс Республики Беларусь: практикум для студентов специальности 1-24 01 02 «Правоведение» специализация 1-24 01 02 «Хозяйственное право» / Н. А. Богданович; [Частное учреждение образования «Минский институт управления»]. — Мінск: МИУ, 2011. — 226 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-490-713-0.

Зайцева, Л. Л. Задержание в уголовном процессе Республики Беларусь / Л. Л. Зайцева, А. Г. Пурс. — Мінск: Харвест, 2011. — 221 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-16-9580-1 (в пер.).

Криминалистическое исследование искусственного меха: методические рекомендации для судебных экспертов / Государственное учреждение «Центр судебных экспертиз и криминалистики Министерства юстиции Республики Беларусь»; [подготовлены Малиниковой А. З. и др.]; под редакцией А. З. Малиниковой. — Мінск: Право и экономика, 2011. — 36 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-442-913-7.

Междисциплинарный подход в противодействии торговле несовершеннолетними: практическое пособие / Международная организация по миграции, Международное общественное объединение «Понимание». — Мінск: Белстан, 2009–

Ч. 2 / [Т. М. Степанова]. — 2011. — 86 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-6944-26-3.

Методические рекомендации по криминалистическому исследованию техногенно-загрязненных почв / Государственное учреждение «Центр судебных экспертиз и криминалистики Министерства юстиции Республики Беларусь»; [подготовили: Л. А. Шукан и др.]; под редакцией Л. А. Шукан и Т. Б. Рыловой. — Мінск: Право и экономика, 2011. — 53 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-442-914-4.

Пацкевич, А. П. Использование дактилоскопической информации в выявлении, расследовании и предупреждении преступлений / А. П. Пацкевич, С. Н. Стороженко; Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия

Министерства внутренних дел Республики Беларусь. — Мінск: Академия МВД Республики Беларусь, 2011. — 115 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-427-643-4.

Сауткин, И. В. Судебная бухгалтерия: ответы на экзаменационные вопросы: [для студентов вузов] / И. В. Сауткин. — 2-е изд., переработанное и дополненное. — Мінск: ТетраСистемс, 2011. — 111 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-536-171-9.

Стаценко, В. Г. Криминология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальности «Правоведение» / В. Г. Стаценко. — Мінск: Амаффея, 2011. — 334 с. — 1100 экз. — ISBN 978-985-441-921-3 (в пер.).

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: [принят Палатой представителей 24 июня 1999 г.; одобрен Советом Республики 30 июня 1999 г.]; с изменениями и дополнениями по состоянию на 15 марта 2011 г. — Мінск: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2011. — 427 с. — 6050 экз. — ISBN 978-985-6928-32-4 (в пер.).

Уголовный кодекс Республики Беларусь: [принят Палатой представителей 2 июня 1999 г.; одобрен Советом Республики 24 июня 1999 г.]; текст Кодекса по состоянию на 1 июня 2010 г. — Мінск: Тесей, 2010. — 306 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-463-403-6.

Гаспадарчае права

Амельчяня, Ю. А. Особенности рассмотрения хозяйственных споров в сфере предпринимательства: учебно-методический комплекс: [для студентов] / Ю. А. Амельчяня, О. А. Бакиновская, Н. П. Матузаник; [Частное учреждение образования «Минский институт управления»]. — Мінск: МИУ, 2011. — 250 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-490-720-8.

Бакиновская, О. А. Хозяйственное право: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальностям «Правоведение», «Экономическое право» / О. А. Бакиновская, И. А. Шарапа, Ю. А. Амельчяня. — Мінск: Издательство Гревцова, 2010. — 414 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985

Бруй, М. Г. Семейное право: учебно-методический комплекс: [для студентов] / М. Г. Бруй, Е. И. Коваленко; [Частное учреждение образования «Минский институт управления»]. — Минск: МИУ, 2011. — 267 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-490-717-8.

Герасимова, Л. К. Основы управления интеллектуальной собственностью: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по естественнонаучным, технологическим и инженерно-техническим специальностям / Л. К. Герасимова. — Минск: Издательство Грєвцова, 2011. — 253 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-6954-15-6.

Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь: 11 января 1999 г. № 238-З; [принят Палатой представителей 10 декабря 1998 г.; одобрен Советом Республики 18 декабря 1998 г.]; в Кодекс с 15 июля 2010 г. изменения не вносились. — Минск: Амалфея, 2011. — 367 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-441-945-9.

Как и куда правильно написать жалобу, чтобы отстоять свои права / [автор-составитель Любовь Смирнова]. — Минск: Харвест, 2010. — 143 с. — 4000 экз. — ISBN 978-985-16-1738-4.

Калита, Л. В. Право хозяйственных объединений: учебно-методический комплекс: [для студентов] / Л. В. Калита; [Частное учреждение образования «Минский институт управления»]. — Минск: МИУ, 2011. — 145 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-490-733-8.

Кафарова, Е. С. Наследование по завещанию в Республике Беларусь / Е. С. Кафарова; под научной редакцией В. Г. Тихоня. — Минск: Право и экономика, 2011. — 236 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-442-938-0.

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье: 9 июля 1999 г. № 278-З; [принят Палатой представителей 3 июня 1999 г.; одобрен Советом Республики 24 июня 1999 г.]; в Кодекс с 15 июля 2010 г. изменения не вносились. — Минск: Амалфея, 2011. — 167 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-441-938-1.

Сенько, А. С. Судостроительство: ответы на экзаменационные вопросы: [для студентов вузов] / А. С. Сенько. — 5-е изд., переработанное. — Минск: ТетраСистемс, 2011. — 159 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-536-173-3.

Таранова, Т. С. Гражданский процесс. Общая часть: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальностям «Политология», «Международное право», «Правоведение», «Экономическое право» / Т. С. Таранова. — Минск: БГЭУ, 2011. — 384 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-484-752-8.

Томкович, Р. Р. Займы работникам на строительство (приобретение) жилья / Р. Р. Томкович. — Минск: Дикта, 2011. — 71 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-494-586-6.

Спецыяльныя галіны права. Зямельныя права

Кодекс Республики Беларусь о земле: 23 июля 2008 г. № 425-З; [принят Палатой представителей 17 июня 2008 г.; одобрен Советом Республики 28 июня 2008 г.]; в Кодекс с 7 января 2011 г. изменения не вносились. — Минск: Амалфея, 2011. — 128 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-441-939-8.

Кодекс Республики Беларусь о земле: [принят Палатой представителей 17 июня 2008 г.; одобрен Советом Республики 28 июня 2008 г.]. — Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2011. — 90 с. — 800 экз. — ISBN 978-985-427-648-9.

Правовыя пытанні аховы наваколнага асяроддзя

Круглов, В. А. Ответственность за нарушение правил охоты / В. А. Круглов. — 3-е изд., переработанное и дополненное. — Минск: Амалфея, 2011. — 95 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-441-931-2.

Круглов, В. А. Ответственность за нарушение правил рыболовства / В. А. Круглов. — 3-е изд., переработанное и дополненное. — Минск: Амалфея, 2011. — 43 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-441-934-3.

Лизгаро, В. Е. Экологическое право: ответы на экзаменационные вопросы: [для студентов вузов] / В. Е. Лизгаро, Т. И. Макарова. — 4-е изд., переработанное и дополненное. — Минск: ТетраСистемс, 2011. — 159 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-536-177-1.

Правовые рекомендации и проект двустороннего соглашения между Республикой Беларусь и Республикой Польша по реализации Конвенции Эспо. — Минск: Белсэкс, 2010. — 75 с. — 130 экз. — ISBN 978-985-6946-28-1.

Дзяржаўнае адміністрацыйнае кіраванне. Ваенныя майстэрства

Мясцовая, рэгіянальная, цэнтральная адміністрацыя

Інструкцыя па справядлівасці ў дзяржаўных органах і арганізацыях Рэспублікі Беларусь: [зацверджана Міністэрствам юстыцыі Рэспублікі Беларусь 19.01.09]. — Минск: БелНД-ДАС, 2011. — 96 с. — Частка тэксту на рускай мове. — 100 экз. — ISBN 978-985-6733-53-9.

Верцінская, Т. С. Проблемы и направления деюрократизации органов местного управления и самоуправления в Республике Беларусь / Т. С. Верцінская, Н. Г. Берченко; [под научной редакцией Т. С. Верцінской]; Государственное научное учреждение «Институт экономики Национальной академии наук Беларуси». — Минск: Право и экономика, 2011. — 131 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Часть текста на английском языке. — 100 экз. — ISBN 978-985-442-926-7.

Інструкцыя па беспроіздзусце ў гасударственных органах і арганізацыях Рэспублікі Беларусь: [утверждено Министерством юстиции Республики Беларусь 19.01.09]. — Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2011. — 99 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-427-672-4.

Под знаком архистратига Михаила: 20-летнюю подразделений по борьбе с организованной



Чытальная зала Жыцця яго працяг

Кніга Міколы Вяршыніна “Вочы ў вочы”, якая ўбачыла свет у гэтым годзе ў выдавецтве “Смэтак”, — апошняе (пасмяротнае) выданне пісьменніка. Пры жыцці яму пашчасціла выдаць 14 уласных кніжак, яго творы ўвайшлі таксама ў 24 калектыўныя зборнікі. Падрыхтаваная сябрамі і прыхільнікамі творчасці, кніга “Вочы ў вочы” ўключае эпіграмы і гумарэскі, каламбурсы і байкі, фельетоны і лірычныя замалёўкі паэта. А яшчэ добрыя словы сяброў і блізкіх, сказаныя Вяршыніну з розных жыццёвых нагод, прысвячэнні, пажаданні, віншаванні. Увайшлі ў зборнік і пажыццёвыя водгукі людзей, якія

былі побач з паэтам. Гэта кніга рыхтавалася да юбілею, якога, на жаль, Мікола Вяршынін не дачакаўся. Змешчаныя на старонках выдання фотаздымкі, на якіх — самая розныя падзеі, дазваляць перагартыць старонкі жыцця паэта і прыгадаць радкі “Я праганю прад вечнасцю свой страх, // І будзе ў тым жыцця майго працяг”.

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь посвящается / Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь; [составитель Ю. В. Курьянович; редакционный совет: Г. А. Фатыхова (главный редактор) и др.; фотографии Ю. В. Курьяновича]. — Минск: Друк-С, 2011. — 292 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6867-15-9 (в пер.).

Республика Беларусь. Министерство транспорта и коммуникаций. Годовой отчет, 2010 / Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. — Минск: Редакция газеты «Транспортный вестник», 2011. — 179 с. — 2000 экз.

Ваенная справа. Узброеныя сілы

Ваенная энцыклапедыя Беларусі = Военная энциклопедия Беларуси / [редколлегия: Л. У. Языкович (гал. рэд.) і інш.; складальнікі: В. Ц. Сіпаіў і інш.; мастак В. А. Ляхар]. — Минск: Беларуская Энцыклапедыя, 2010. — 1132 с. — Частка тэксту на рускай мове. — 2100 экз. — ISBN 978-985-11-0542-3 (у пер.).

Інфармацыйны зборнік для удзельнікаў учебно-методическога збора спецыяльнай фізічнай падрыхтоўкі і спорту Вауружэнных Сіл Рэспублікі Беларусь, 27 января 2011 г. / Государственное учреждение «Спортивный комитет Вооруженных Сил Республики Беларусь»; [составитель: Гавроник Е. И.]. — Минск: РУМЦ ФВН, 2011. — 196 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-6658-47-4.

Теоретико-методические основы физической подготовки военнослужащих: учебно-методическое пособие по курсу «Теория и организация физической подготовки войск» для курсантов специальности 1-88 01 04 «Физическая подготовка военнослужащих» / А. К. Лушневский [и др.]; Министерство обороны Республики Беларусь; Гродненский государственный университет им. Янки Купалы; [ГУ «Спортивный комитет Вооруженных Сил Республики Беларусь»]. — Минск: РУМЦ ФВН, 2011. — 318 с. — 140 экз. — ISBN 978-985-6658-44-3.

Забеспячэнне духоўных і матэрыяльных жыццёвых патрэбнасцей. Сацыяльная дапамога

Мне дал мне руки. Если бы люди дали мне работу — я бы столько смог сделать! / [Общественное объединение «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам»; под общей редакцией Е. Г. Титовой]. — Минск: А. Н. Вараксин, 2011. — 36 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-6986-41-6.

Досрочные профессиональные пенсии: условия предоставления права на пенсию / Минское городское управление Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. — Минск, 2011. — 12 с. — 2000 экз.

О защите прав потребителей: Закон Республики Беларусь от 9 января 2002 г. № 90-З, в редакции от 8 июля 2008 г. № 366-З; В Закон с 8 июля 2008 г. изменения и дополнения не вносились; [текст по состоянию на 20.01.2011 г.]. — Минск: Дикта, 2011. — 59 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-494-574-3.

Together we are stronger: annual report, 2009: company and it's services / Eximgarant of Belarus. — Минск, 2011. — 54 с. — На английской мове. — Укладзена ў папку. — 400 экз.

Together we are stronger: annual report, 2009: financial report / Eximgarant of Belarus. — Минск, 2011. — 24 с. — На английской мове. — Укладзена ў папку. — 400 экз.

Выхаванне. Навучанне. Адукацыя

Асноўныя тыпы і прынцыпы навування

У гармоніі з прыродай: зборнік сцэнарыяў гульнёвых праграм экалагічнай накіраванасці / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў; [складальнікі: П. А. Гуд, Д. П. Сергееўчук]. — Минск: БДУ культуры і мастацтваў, 2011. — 122 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-522-018-4.

Зайцев, С. М. Все о воспитании детей / Сергей Зайцев. — Минск: Книжный Дом, 2011. — 575 с. — 3030 экз. — (Серия «Все о...»). — ISBN 978-985-17-0285-1 (в пер.).

Зайцев, С. М. Как воспитать ребенка: [главная книга для родителей] / Сергей Зайцев. — Минск: Книжный Дом, 2011. — 575 с. — 3030 экз. — ISBN

978-985-17-0286-8 (в пер.).

Летний детский отдых: копилка материалов в помощь воспитателям и вожатым оздоровительных лагерей / [автор-составитель Г. Л. Шереш]. — 6-е изд. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2011. — 231 с. — Часть текста на белорусском языке. — 1500 экз. — ISBN 978-985-520-381-1.

Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубронек» = The National Children's Education and Health Center «Zubronok» / Министерство образования Республики Беларусь. — Минск, 2011. — 26 с. — Текст параллельно на русском, белорусском и английском языках. — 70 экз.

Приказ «О повышении квалификации и переподготовке кадров в 2011 году»: [утверждено Министерством образования Республики Беларусь 29.12.10]. — Минск: Академия последипломного образования, 2011. — 192 с. — 350 экз.

Республиканский координационный план мероприятий по работе педагогическими и руководящими кадрами системы образования в межкурсовой период на 2011 год / Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение образования «Академия последипломного образования». — Минск: АПО, 2011. — 73 с. — 275 экз.

Самерсова, Н. В. Экологическая культура личности: социокультурный аспект / Н. В. Самерсова; Министерство культуры Республики Беларусь, Белорусский государственный университет культуры и искусств. — Минск: БГУ культуры и искусств, 2011. — 282 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-522-022-1.

Агульная школьная адукацыя. Агульнаадукацыйная школа

Гимнастика и методика преподавания: краткий курс лекций / Министерство образования Республики Беларусь, Мозырский государственный педагогический университет им. И. П. Шамякина; [составитель А. А. Борисок]. — Мозырь: МазТТУ, 2010. — 95 с. — 73 экз. — ISBN 978-985-477-425-1.

Шайкин, Р. В. Организация зимней подкормки для певчих птиц на территории школ и внешкольных учреждений образования / [Шайкин Р. В.; фото: Бышев И. и др.]; УО «Минский городской туристско-экологический центр детей и молодежи». — Минск, 2010. — 20 с. — 300 экз.

Дашкольнае навучанне

Кахноўская, А. В. Этнакультурнае выхаванне: фарміраванне асноў патрыятызму ў старэйшых дашкольнікаў: вучэбна-метадычны дапаможнік: [для студэнтаў] / А. В. Кахноўская; Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Мінскі абласны інстытут развіцця адукацыі». — Минск: МАІРА, 2011. — 99 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6907-69-5.

Азбука полезных привычек: развитие творческих способностей у детей 2–5 лет: [для дошкольного и младшего школьного возраста] / стихи О. В. Федькович. — Минск: Современная школа, 2011. — 16 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-539-246-1.

Безопасная улица: правила дорожного движения для самых маленьких: развитие творческих способностей у детей 2–5 лет: [для дошкольного и младшего школьного возраста]. — Минск: Современная школа, 2011. — 16 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-539-168-6.

Будько, Т. С. Развитие математических способностей детей дошкольного возраста: учебно-методическое пособие: [для студентов]: в 2 ч. / Т. С. Будько; Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. — Брест: БрГУ, 2011. — ISBN 978-985-473-678-5.

Ч. 1: Организация занятий. — 2011. — 29 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-473-679-2.

Веселый светфор: развитие творческих способностей у детей 2–5 лет: [для дошкольного и младшего школьного возраста]. — Минск: Современная школа, 2011. — 16 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-539-167-9.

Власенко, Н. Э. Комплексы общеразвивающих упражнений для детей среднего и старшего дошкольного возраста: пособие для педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования / Н. Э. Власенко. — 2-е изд. — Мозырь: Белый Ветер, 2011. — 183 с. — 313 экз. — ISBN 978-985-538-329-2.

Глушакова, О. А. Веселые счетные палочки: [предметно-методическое развитие дошкольников 4–5 лет] / О. А. Глушакова, С. И. Дедова. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2011. — 75 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-520-362-0.

Гомза, С. Х. Английский язык для дошкольников: учебное наглядное пособие для педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования / С. Х. Гомза. — Минск: Вышэйшая школа, 2011. — 54 с. — 1664 экз. — ISBN 978-985-06-1475-9.

Гомза, С. Х. Английский язык для дошкольников (с электронным приложением): пособие для педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования / С. Х. Гомза. — Минск: Вышэйшая школа, 2011. — 104 с. + 1 электронно-оптический диск (CD-R). — 1804 экз. — ISBN 978-985-06-1476-6.

Давай говорить правильно: скороговорки, тренируем произношение / [составитель: Захарова Ольга; художники: И. Лазарь, А. Марченко и др.]; стихи: О. Захарова. — Минск: Современная школа : ЮниверсПресс, 2011. — 16 с. — 8000 экз. — ISBN 978-985-539-213-3 (Современная школа).

Домашние уроки творчества: цвета и формы, обводим и раскрашиваем / [составитель: Захарова Ольга; художник Е. Таборко]. — Минск: Современная школа : ЮниверсПресс, 2011. — 16 с. — 8000 экз. — ISBN 978-985-539-216-4 (Современная школа).

Дунаем, решаем — себя развиваем: индивидуальная тетрадь для детей 4–5 лет: в 2 ч. / [составители: М. В. Мазурова, Т. Н. Язепова]. — 6-е изд. — Мозырь: Белый Ветер, 2011. — ISBN 978-985-538-252-3.

Ч. 2. — 2011. — 27 с. — 513 экз. — ISBN 978-985-538-323-0.

Дунаем, решаем — себя развиваем: индивидуальная тетрадь для детей 5–6 лет: [составители: М. В. Мазурова, Т. Н. Язепова]. — 8-е изд. — Мозырь: Белый Ветер, 2011. — 40 с. — 513 экз. — ISBN 978-985-538-326-1.

Захаревич, Н. М. Математика для дошколят: тематические игровые комплексы по формированию элементарных математических представлений у детей 3–4 лет / Н. М. Захаревич. — Минск: Новое знание, 2011. — 95 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-475-441-3.

Информационно-методическое обеспечение деятельности руководителя дошкольного учреждения / [составитель: Т. В. Скилкова]. — Минск: Новое знание, 2011. — 60 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-475-447-5.

Казакова, Е. В. Летний оздоровительный период в дошкольном учреждении: планирование и организация работы / Е. В. Казакова, О. В. Мелехова. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2011. — 145 с. — Часть текста на белорусском языке. — 1000 экз. — ISBN 978-985-520-370-5.

Кисляя, Е. А. Конструирование из строительного материала и деталей конструктора для детей 4–6 лет / Е. А. Кисляя, Л. И. Кушнирук. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2011. — 37 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-520-373-6.

Козлович, Ж. Н. Знакомимся с дизайном вместе с Кнопочкой в старшей группе / Ж. Н. Козлович, Т. В. Ханецкая. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2011. — 88 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-520-363-7.

Комарова, С. В. Речь, общение, система, творчество: развитие речи дошкольников 3–4 лет / С. В. Комарова; [художник С. Ю. Головнева]. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2011. — 54 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-520-372-9.

Ладутько, Л. К. Карточка дидактических игр и упражнений по развитию речи дошкольников к разделу «Человек и рукотворный мир» / Л. К. Ладутько, С. В. Шкляр. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2011. — 93 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-520-360-6.

Малашенкова, Е. А. Прогулка в детском саду: организация и планирование к разделам «Человек и общество», «Человек и рукотворный мир»: [карточка] / Е. А. Малашенкова. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2011. — 45 с. — Часть текста на белорусском языке. — 1000 экз. — ISBN 978-985-520-371-2. — ISBN 978-985-520-379-8 (ошибоч.).

Мозаика культурного досуга: (из опыта работы педагогов дошкольных учреждений Минской области) / Государственное учреждение образования «Минский областной институт развития образования». — Минск: МОИРО, 2010. — Ч. 3. — 2011. — 154 с. — Часть текста на белорусском языке. — 200 экз. — ISBN 978-985-6907-67-1.

Мороз, О. И. Планируем работу в группах раннего возраста / О. И. Мороз. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2011. — 207 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-520-364-4.

Мы читаем по слогам / [составитель: Захарова Ольга; художники: А. Шальманова, И. Лазарь;

стихи: О. Захарова]. — Минск: Современная школа : ЮниверсПресс, 2011. — 16 с. — 8000 экз. — ISBN 978-985-539-220-1.

Педагог-психолог в дошкольном учреждении: пособие для педагогов-психологов учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования / составители: Е. А. Осипова, Е. В. Белинская. — 2-е изд. — Мозырь: Белый Ветер, 2011. — 86 с. — 613 экз. — ISBN 978-985-538-309-4.

Первые уроки логики: учимся рассуждать, строим логические цепочки / [составитель: Захарова Ольга; художник И. Лазарь]. — Минск: Современная школа : ЮниверсПресс, 2011. — 16 с. — 8000 экз. — ISBN 978-985-539-214-0 (Современная школа).

План повышения квалификации руководителей работников и специалистов дошкольных учреждений на 2011 год / Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение образования «Академия последипломного образования»; [подготовила Васильевич Наталия Владимировна]. — Минск: АПО, 2011. — 19 с. — 125 экз.

Послушные вещи: развитие творческих способностей у детей 2–5 лет: [для дошкольного и младшего школьного возраста]. — Минск: Современная школа, 2011. — 16 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-539-245-4.

Пралеска: группа «Почемучки»: хрестоматия: пособие для педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования: в 2 ч. / [составители: А. И. Саченко, Л. А. Саченко]. — Минск: Национальный институт образования, 2011. — ISBN 978-985-465-806-3.

Ч. 2. — 2011. — 167 с. — Часть текста на белорусском языке. — 5000 экз. — ISBN 978-985-465-808-7.

Пралеска: группа «Фантазеры»: хрестоматия: пособие для педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования: в 5 ч. / [составители: А. И. Саченко, Л. А. Саченко]. — Минск: Национальный институт образования, 2011. — ISBN 978-985-465-810-0.

Ч. 2. — 2011. — 214 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-465-812-4.

Ч. 3. — 2011. — 181 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-465-813-1.


Прошкина, И. В. Прогулка в детском саду: организация и планирование / И. В. Прошкина, Е. А. Малашенкова. — 2-е изд. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2011. — 37 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-520-379-8.

Путешествие в мир животных: птицы, рыбы, звери, насекомые, кто где живет? / [составитель: Захарова Ольга; художник С. Елисеева-Короткова; стихи: Е. Стреха]. — Минск: Современная школа : ЮниверсПресс, 2011. — 16 с. — 8000 экз. — ISBN 978-985-539-215-7 (Современная школа).

Путешествие в мир растений: цветы и деревья, овощи и фрукты, что где растет? / [составитель: Захарова Ольга; художник С. Елисеева-Короткова]. — Минск: Современная школа : ЮниверсПресс, 2011. — 16 с. — 8000 экз. — ISBN 978-985-539-217-1 (Современная школа).

Смоляная, В. С. Увлекательная грамота для фантазеров: в 2 ч. / В. С. Смоляная; [художники: И. А. Юматова, И. Л. Савицкая]. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2011. — 1000 экз. — ISBN 978-985-520-369-9.

Ч. 1. — 33 с. — ISBN 978-985-520-36



Зборнік экзаменацыйных матэрыялаў па беларускай мове для агульнаадукацыйных устаноў (узровень агульнай сярэдняй адукацыі): тэксты для пераказу / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь; [складальнікі: Г. М. Валочка і інш.]. — Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі: Аверсэв, 2011. — 475 с. — 20000 экз. — ISBN 978-985-465-827-8 (Нацыянальны інстытут адукацыі). — ISBN 978-985-529-728-5 (Аверсэв).

Тэматычныя распрацоўкі ўрокаў па беларускай мове-1: 4-ты клас / [складальнікі: Л. М. Шчур, Л. С. Краўчанка]; пад рэдакцыяй А. М. Лапкоўскай. — 2-е выд. — Мазырь: Образовательная компания «Содействие», 2011. — 96 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-520-384-2.

Шапакоўская, Г. Б. Мова — наша спадчына: урокі беларускай мовы ў 4-м класе, для школ з рускай мовай навучанымі / Г. Б. Шапакоўская. — Мінск: Пачатковая школа, 2011.

1-е паўгоддзе. — 2011. — 85 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-6947-47-9.

Дети и подростки в социально опасном положении: помощь и поддержка / [авторы-составители: Л. М. Волкова, Г. Н. Курарева, Л. А. Банько]. — Мінск: Красико-Принт, 2011. — 92 с. — 1300 экз. — ISBN 978-985-405-620-3.

Дорощко, И. В. Тетрадь для проведения стимулирующих занятий по русскому языку: 3-й класс / И. В. Дорощко, Э. И. Петрунина, И. А. Богданова. — Мінск: Эксперстектива, 2011. — 85 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-469-379-8.

Инновационные технологии обучения физико-математическим дисциплинам: материалы III Международной научно-практической конференции, 5-9 апреля 2011 г., г. Мозырь / [редколлегия: Валетов В. В. (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь: МзПТУ, 2011. — 303 с. — Часть текста на белорусском языке. — 140 экз. — ISBN 978-985-477-439-8.

Классные часы в 10-11 классах: пособие для педагогов общеобразовательных учреждений / [Л. А. Дубовец и др.]. — 2-е изд. — Мозырь: Белый Ветер, 2011. — 147 с. — Часть текста на белорусском языке. — 613 экз. — ISBN 978-985-538-310-0.

Козел, В. И. Гражданское воспитание младших школьников: учебно-методическое пособие для студентов педагогических специальностей / В. И. Козел, Т. В. Калач, О. М. Микула; Министерство образования Республики Беларусь, Барановичский государственный университет. — Барановичи: БарГУ, 2011. — 119 с. — Часть текста на белорусском языке. — 90 экз. — ISBN 978-985-498-417-9.

Конкурс профессионального мастера педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь»: методические рекомендации в помощь организаторам и участникам конкурса / [И. В. Богачева и др.]; Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение образования «Академия последипломного образования». — Мінск: АПО, 2011. — 87 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-495-208-6.

Короткевич, З. В. Тетрадь по математике. Простые и составные задачи: 2-й класс / З. В. Короткевич, А. В. Полторак. — Мінск: Эксперстектива, 2011. — 55 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-469-376-7.

Короткевич, З. В. Тетрадь по математике. Простые и составные задачи: 3-й класс / З. В. Короткевич, А. В. Полторак. — Мінск: Эксперстектива, 2011. — 69 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-469-377-4.

Короткевич, З. В. Тетрадь по математике. Простые и составные задачи: 4-й класс / З. В. Короткевич, А. В. Полторак. — Мінск: Эксперстектива, 2011. — 62 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-469-378-1.

Леонтьева, В. Б. Планирование работы группы продленного дня: учебно-методическое пособие / В. Б. Леонтьева; Государственное учреждение образования «Минский областной институт развития образования». — Мінск: МОИРО, 2011. — 87 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6907-68-8.

Любовь к Родине начинается с любви к родному дому: (из опыта работы педагогов Минской области) / Государственное учреждение образования «Минский областной институт развития образования»; [составитель Н. А. Демидова]. — Мінск: МОИРО, 2011. — 108 с. — Часть текста на белорусском языке. — 200 экз. — ISBN 978-985-6907-72-5.

Олимпиады по русскому языку и литературе / Управление образования Гродненского облисполкома, Государственное учреждение образования «Гродненский областной институт развития образования»; [составители: И. В. Гальвина]. — 2-е изд., дополненное. — Гродно: ГРОИРО, 2011. — 98 с. — 210 экз.

Рогановский, Н. М. Методика преподавания математики в средней школе: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям: 1-02 05 01 «Математика»; 1-02 05 03 «Математика. Дополнительная специализация»; в 2 ч. / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская; Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова. — Могилев: МГУ, 2010-2011. — 20 см. — ISBN 978-985-480-603-7.

Ч. 2: Специальные основы методики преподавания математики (частные методики). — 2011. — 386 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-480-675-4.

Сборник диктантов по русскому языку за период обучения на I ступени общего среднего образования: пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / [М. Б. Антипова и др.]; Национальный институт образования. — Мінск: НИО, 2011. — 126 с. — 10100 экз. — ISBN 978-985-465-831-5 (НИО). — ISBN 978-985-529-747-6 (Аверсэв).

Сигаи, С. Н. Планы-конспекты уроков по предмету «Человек и мир»: 2-й класс: пособие для педагогов общеобразовательных учреждений / С. Н. Сигаи. — 2-е изд. — Мозырь: Белый Ветер, 2011.

1-е полугодие. — 2011. — 130 с. — 613 экз. — ISBN 978-985-538-311-7.

Соловьянчик, А. А. Современный урок и методика его анализа: практическое пособие / А. А. Соловьянчик; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет. — 2-е изд. — Мінск: МГПТК полиграфия, 2008. — 63 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6712-32-9.

Тематические разработки уроков по русскому языку: 3-й класс: в 2 ч. / [Н. Г. Коношечкина и др.]; под редакцией Н. Г. Коношечкиной, С. С. Ковалевской, С. Я. Костицы. — 2-е изд. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2011. — ISBN 978-985-520-389-7.

Ч. 1. — 2011. — 182 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-520-388-0.

Чуча, А. В. Идеи к уроку немецкого языка: пособие / А. В. Чуча, М. К. Троевская; Управление образования Гродненского облисполкома,

Государственное учреждение образования «Гродненский областной институт развития образования». — Гродно: ГРОИРО, 2011. — 34 с. — 100 экз.

Шакура, С. Д. Формирование контрольно-оценочных действий учащихся 1-6-х классов в процессе учебной деятельности / С. Д. Шакура; Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение образования «Академия последипломного образования». — Мінск: АПО, 2011. — 111 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-495-212-3.

Школа, которая учит и воспитывает патриотов / Государственное учреждение образования «Минский областной институт развития образования»; [составители: Н. В. Кравцова, Т. В. Куратник, И. Н. Фараго]. — Мінск: МОИРО, 2011. — 72 с. — Часть текста на белорусском языке. — 150 экз. — ISBN 978-985-6907-66-4.

Школьный язык / [авторы-составители: Л. В. Астапович, И. Е. Паюченко]. — Мінск: Красико-Принт, 2011. — 125 с. — 1400 экз. — ISBN 978-985-405-601-2.

Пашакоўская агульная адукацыя. Самаадукацыя

Павловская, А. С. Патриотическое воспитание подростков в условиях клубного объединения: методические рекомендации / А. С. Павловская; Минский государственный дворец детей и молодежи. — Мінск: МГДДиМ, 2011. — 58 с. — 30 экз. — ISBN 978-985-7000-04-3.

Арганізацыя выхавання і адукацыі. Школьная арганізацыя

Гриханов, В. П. Обучение учащихся с интеллектуальной недостаточностью решению арифметических задач: учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-03 03 08 «Олигофренопедагогика. Дополнительная специализация» / В. П. Гриханов; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка. — Мінск: БГПУ, 2011. — 55 с. — 230 экз. — ISBN 978-985-501-790-6.

Кислякова, Ю. Н. Звуковая мозаика: учебное наглядное пособие для педагогов учреждений, создавших условия для получения образования детьми дошкольного возраста с трудностями в обучении / Ю. Н. Кислякова. — Мозырь: Белый Ветер, 2011. — 16 с. — 913 экз. — ISBN 978-985-538-108-3.

Кислякова, Ю. Н. Играю с буквами и словами: учебное наглядное пособие для педагогов учреждений, создавших условия для получения образования детьми дошкольного возраста с трудностями в обучении / Ю. Н. Кислякова. — Мозырь: Белый Ветер, 2011. — 16 с. — 913 экз. — ISBN 978-985-538-114-4.

Мыслюк, В. В. Считаю, рисую, решаю: учебное наглядное пособие для педагогов учреждений, создавших условия для получения образования детьми дошкольного возраста с трудностями в обучении / В. В. Мыслюк. — Мозырь: Белый Ветер, 2011. — 28 с. — 913 экз. — ISBN 978-985-538-113-7.

Мыслюк, В. В. Числа и цифры: различаю, называю и пишу: учебное наглядное пособие для педагогов учреждений, создавших условия для получения образования детьми дошкольного возраста с трудностями в обучении / В. В. Мыслюк. — Мозырь: Белый Ветер, 2011. — 16 с. — 913 экз. — ISBN 978-985-538-110-6.

Развитие социального партнерства учреждений образования, организаций и общественных объединений в профессиональном обучении лиц с особенностями психофизического развития: материалы республиканского семинара (Минск, 11 декабря 2008 г.) / [под общей редакцией М. В. Ульина]. — Мінск: РИПО, 2010. — 71 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-503-138-4.

Прафесійная адукацыя. Тэхнічныя школы

Беларуская дзяржаўная харэаграфічная гімназія-каледж = The Belarusian State Choreography Gymnasium-College. — Мінск, 2011. — 16 с. — Паралельна на беларускай і англійскай мовах. — 500 экз.

Методика производственного обучения: учебно-методическое пособие для слушателей курсов переподготовки кадров по квалификации «Мастер производственного обучения» / [Л. Л. Молчан и др.]. — 2-е изд., стереотипное. — Мінск: РИПО, 2011. — 189 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-503-149-0.

Педагогика профессионального образования / [А. Х. Шкляр и др.; автор-составитель Ю. И. Кричевский; научный редактор А. Х. Шкляр]; Министерство образования Республики Беларусь, Республиканский институт профессионального обучения. — 3-е изд., стереотипное. — Мінск: РИПО, 2011. — 377 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-503-142-1.

Психология профессионального образования / [А. Х. Шкляр и др.; автор-составитель Ю. И. Кричевский; научный редактор А. Х. Шкляр]; Министерство образования Республики Беларусь, Республиканский институт профессионального обучения. — 2-е изд., стереотипное. — Мінск: РИПО, 2011. — 250 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-503-141-4.

Сборник типовой учебно-программной документации для учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического образования / Министерство образования Республики Беларусь, Республиканский институт профессионального обучения. — 2-е изд., стереотипное. — Мінск: РИПО, 2011. — 250 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-503-141-4.

Вып. 31, дополнение 1: учебная специальность 3-36 01 51 Технология сварочных работ, единичная квалификация 3-36 01 51-56 Разорезчик — 2, 3, 4-й разряды. — 2010. — 27 с. — 20 экз.

Вып. 51, дополнение 1: учебная специальность 3-38 02 52 Техническая эксплуатация контрольно-измерительных приборов и автоматики, единичная квалификация 3-38 02 52-52 Приборист — 2, 3, 4-й разряды. — 2010. — 47 с. — 21 экз.

Вып. 65, дополнение 1: учебная специальность 3-45 01 51 Монтаж и эксплуатация оборудования связи, единичные квалификации: 3-45 01 51-53 Электромонтер станционного оборудования проводного вещания — 3-й, 4-й разряды, 3-45 01 51-54 Электромонтер станционного оборудования телефонной связи — 3-й, 4-й разряды. — 2010. — 117 с. — 21 экз.

Вып. 69, дополнение 1: учебная специальность 3-37 01 52 Эксплуатация и ремонт автомобилей, единичная квалификация 3-37 01 52-54 Рихтовщик кузовов — 3-й, 4-й разряды. — 2011. — 34 с. — 25 экз.

Вып. 100: учебная специальность 3-74 06 51 Техническое обеспечение сельскохозяйственных работ: в 2 кн., кн. 2: в 2 ч., ч. 1: профессионально-квалификационная характеристика по единичным квалификациям: 3-74 06 51-52

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 3-74 06 51-51 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования — 2, 3, 4-й разряды, типовые учебные программы по единичной квалификации 3-74 06 51-51 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования — 2, 3, 4-й разряды. — 2010. — 178 с. — 99 экз.

Вып. 100: учебная специальность 3-74 06 51 Техническое обеспечение сельскохозяйственных работ: в 2 кн., кн. 2: в 2 ч., ч. 2: типовые учебные программы по единичной квалификации 3-74 06 51-52 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. — 2010. — 231 с. — Библиография в тексте. — 99 экз.

Вып. 105: учебная специальность 3-74 06 52 Техническое обеспечение дорожно-строительных и мелiorативных работ, единичные квалификации: 3-74 06 52-51 Машинист бульдозера — 4-й, 5-й разряды, 3-74 06 52-52 Машинист экскаватора — 4-й, 5-й разряды, 3-74 06 52-53 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов — 2, 3, 4-й разряды, 3-74 06 52-54 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 3-74 06 52-56 Водитель погрузчика — 3-й разряд, 3-74 06 52-57 Машинист автогрейдера — 5-й, 6-й разряды, 3-74 06 52-58 Машинист катка самоходного — 4-й, 5-й разряды, 3-74 06 52-59 Машинист укладчика асфальтобетона — 6-й разряд. — 2010. — 91 с. — Библиография в тексте. — 35 экз.

Скельяна, С. А. Ремонт автомобилей. Курсовое проектирование: пособие для учащихся учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования по специальности «Техническая эксплуатация автомобилей» / С. А. Скельяна. — Мінск: Новое знание; Москва: ИНФРА-М, 2011. — 234 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-475-444-4 (Новое знание). — ISBN 978-5-16-004759-1 (ИНФРА-М) (в пер.).

Справочник для поступающих в учреждения профессионально-технического образования Республики Беларусь, 2011 / [составители: Н. Ф. Левкович, Т. А. Гагачина, Н. П. Бурчиц]. — Мінск: Издательство Гривцова, 2011. — 357 с. — Часть текста на белорусском языке. — 3000 экз. — ISBN 978-985-6954-25-5. Вышэйшая адукацыя

Абитуриент, 2011: справочное пособие для поступающих / Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины; [авторы-составители: И. В. Семченко и др.]. — Гомель: ГГУ, 2011. — 94 с. — Часть текста на белорусском языке. — 100 экз. — ISBN 978-985-439-516-6.

Актуальные проблемы преподавания иностранных языков в высшей школе Республики Беларусь: сборник научных статей по материалам республиканской научной конференции, 2-3 ноября 2010 г. / под редакцией Е. Е. Иванова: МГУ, 2011. — 298 с. — Часть текста на белорусском и французском языках. — 85 экз. — ISBN 978-985-480-692-1.

Андарало, А. И. Высшая педагогическая школа в государственной политике Беларуси (1944-1990 гг.) = Higher educational school in state policy of Belarus (1944-1990): монография / А. И. Андарало; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка. — Мінск: БГПУ, 2011. — 250 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Часть текста на английском языке. — 100 экз. — ISBN 978-985-501-924-5.

БИП — БГПА — БНТУ: факты, события, люди / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра «История, мировая и отечественная культура»; [подбор материала, составление, вступительная статья: К. И. Баландин, Д. Н. Хромченко]. — Мінск: БНТУ, 2011. — 261 с. — Часть текста на белорусском языке. — 90 экз. — ISBN 978-985-525-303-8.

Володько, В. Ф. Учебная лекция: методика подготовки и проведения: пособие для преподавателей и аспирантов / В. Ф. Володько; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра менеджмента. — Мінск: БНТУ, 2011. — 29 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-525-611-4.

Возрожденный образ жизни — основа профессионального и творческого долголетия: материалы международной научно-методической конференции, Минск, 2011 г. / [редколлегия: И. И. Лосева и др.]. — Мінск: А. Н. Варакин, 2011. — 141 с. — 90 экз. — ISBN 978-985-6986-38-6.

Линкевич, Н. Н. Осуществление-увлажнительная система: учебно-методическое пособие по курсовому и дипломному проектированию по дисциплине «Инженерная мелiorация» для студентов специальности 1-70 04 01 «Водохозяйственное строительство» / Н. Н. Линкевич; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра «Гидротехническое и энергетическое строительство». — Мінск: БНТУ, 2011. — 132 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-525-419-6.

Образовательные технологии в преподавании графических дисциплин: IV Республиканская научно-практическая конференция, 17-18 марта 2011 г., Брест, Беларусь / [редколлегия: Базенков Тимофей Николаевич и др.]. — Брест: БрГУ, 2011. — 107 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-493-186-9.

Приглашаю на учебу: порядок приема в учреждения образования «Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова» на 2011 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова; составитель С. А. Порошок. — Могилев: МГУ, 2011. — 51 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-480-685-3.

Растения района полевых практик: справочник для студентов биологического и географического факультетов очной и заочной форм обучения / Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина; [составители: М. П. Жигар, Н. М. Матусевич]. — Брест: БрГУ, 2011. — 42 с. — 70 экз. — ISBN 978-985-473-676-1.

Рзаева, Ж. В. Кураторский экскурс в страну синекую: символика, менталитет, традиции: сборник методических материалов для проведения кураторских часов / Ж. В. Рзаева; Министерство образования Республики Беларусь, Барановичский государственный университет. — Барановичи: БарГУ, 2011. — 48 с. + 1 электронно-оптический диск (CD-R). — 60 экз. — ISBN 978-985-498-409-4.

Санюкевич, Ф. М. Детали машин. Атлас конструктора / методическое пособие к курсовому проектированию по дисциплине «Детали машин» для студентов технических специальностей / Ф. М. Санюкевич, А. А. Волощук; Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра машиноведения.

— Брест: БрГУ, 2011. — 175 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-493-182-1.

Физическая культура: учебно-методическое пособие для студентов первого курса / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра «Физическое воспитание и спорт»; [составители: В. Н. Оснянин, В. В. Кошман]. — Гомель: БГУТ, 2011. — 40 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-468-784-1.

Вольный час. Святочные дни. Каникулы

Брест. Путешествие по городу: достопримечательности, старые улицы, культура, традиции, сервис и досуг / [автор концепции и текста: А. М. Суворов; фото: В. В. Байковский и др.]. — Брест: Полиграфика, 2011. — 67 с. — 2250 экз. — ISBN 978-985-6970-12-5 (ошибочн.).

Дискотека как современная форма досуга: в 2 ч. / УО «Минский государственный дворец детей и молодежи». — Мінск: МГДДиМ, 2011. — 30 экз. — ISBN 978-985-7000-01-2.

Ч. 1: Предпочтения в организации дискотеки как современной формы молодежного досуга / Е. В. Добрянин. — 49 с. — ISBN 978-985-7000-02-9.

Ч. 2: Организация и проведение дискотеки / Е. В. Бартош. — 33 с. — ISBN 978-985-7000-03-6.

Туристическая мозаика Беларуси / А. И. Локотко [и др.; научный редактор: А. И. Локотко; фотографии: А. И. Локотко и др.]; Национальная академия наук Беларуси, Институт искусствознания, этнографии и фольклора им. Кондрата Крапивы. — Мінск: Беларуская навука, 2011. — 639 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-08-1248-3 (в пер.).

Brest. Journey through the city: attractions, old streets, culture, traditions, service and entertainment / [concept and text by A. M. Suvorov; photos by V.V. Baykovsky, S.V. Dombrovski, A.M. Suvorov]. — Brest: Poligrafika, 2011. — 67 с. — На английском языке. — 500 экз. — ISBN 978-985-6970-15-6.

Этнаграфія. Звычай. Традыцыі

Котович, О. В. Золотые правила народной культуры / Оксана Котович, Яна Крук. — 6-е изд., дополненное. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2011. — 590 с. — Часть текста на белорусском языке. — 7000 экз. — ISBN 978-985-471-432-5 (в пер.). — ISBN 978-985-471-433-5 (ошибочн.).

Этнаграфія. Мода. Грамадскае жыццё

Счастье есть! [свадебные обычаи, приметы, традиции / составитель Л. С. Авдеева]. — Мінск: Л. С. Авдеева, 2011. — 96 с. — 5100 экз. — (Зеркало жизни; вып. 1). — ISBN 978-985-6899-27-3.

Фальклор у вузкім сяне

Фальклор Магілёўшчыны: матэрыялы з раёнаў, пацярпелых ад аварыі на ЧАЭС / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ім. Кандрата Крапівы; [складальнікі: А. І. Гурскі, А. У. Марозаў, Н. Г. Мазурчык]. — Мінск: Беларуская навука, 2011. — 529 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-08-1250-6.

Українські колядки та щедривки: збірник / [укладачі: Г. Ю. Калюжна, Т. П. Бей]. — Мінск: Выдавничы цэнтр БДУ, 2011. — 16 с. — На українській мові. — 100 экз. — ISBN 978-985-476-886-1.

Українські калядки і щчдрюкi

МАТЭМАТЫКА ПРЫРОДАНАУЧНАЙ НАВУКІ

Кравченко, Л. Г. Концепции современного естествознания: ответы на экзаменационные вопросы: [для студентов вузов] / Л. Г. Кравченко; под редакцией С. В. Процкого. — 3-е изд. — Мінск: ТетраСистем, 2011. — 127 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-536-183-2.

Цыбовский, В. Л. Основы современного естествознания: учебно-методическое пособие: [для студентов] / В. Л. Цыбовский; Министерство образования Республики Беларусь, Частное учреждение образования «Институт предпринимательской деятельности». — Мінск: БГПУ, 2011. — 390 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-501-931-3.

Природа. Ахова прыродных рэсурсаў

Восстановление и сохранение болот Беларуси / [подготовили: Аннет Тиле и др.]. — 2011. — 17 с. — 250 экз.

Информационное руководство по стратегической экологической оценке. — Мінск: Белсанс, 2010. — 63 с. — 305 экз. — ISBN 978-985-694-33-5.

Методика проведения мониторинга растительного мира в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики

Мастак і кніга

Бездань тонкіх рэчаў

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

— Аляксандр Аляксандравіч, што галоўнае для дызайнера ў рабоце над кнігай?

— Уменне апрацаваць ілюстрацыю, знайсці ёй належнае месца. Трэба свечасова ведаць, які ты пераплёт зробіш, шрыфт выкарыстаеш, дзе якую гарнітуру прыменіш, дзе будучы адбіўкі і інш. Работа кніжнага дызайнера павінна быць нябачнай: чытач бярэ кнігу ў рукі, і яму хочацца зрабіць гэта яшчэ і яшчэ раз, а якая створана, яму не зразумела. Галіна Нячаева з Веткаўскага музея нядаўна сказала: “Аляксандр Аляксандравіч, я вашу кнігу “Таласы адшышых вёсак” прааналізавала. Там, аказваецца, усё так размерана, такая сістэма”.

— Ваша самае першае яркае ўражанне ад сустрэчы з кнігай...

— Чытаць пачаў вельмі рана. У бацькоў не шмат было часу займацца са мною, таму тага навучыў мяне чытаць па складах. Тая ж гісторыя паўтарылася з маім старэйшым сынам.

У дзяцінстве ў бабулі, ураджэнкі Піцера, убачыў казкі братоў Грым у скуравым пераплёце. Выданне з чорна-белай графікай Людвіга Рыхтэра і каляровымі застаўкамі. Пасля, калі стаў дарослым, даведаўся, што гэта была за вокладка і хто мастак. З таго часу вельмі люблю рамантыку ў ілюстрацыях: Дарэ, Гранвіль, Пізан. Лічу, што чорна-белая графіка ў лінейнай ілюстрацыі — гэта вышэйшы пілатаж. Доказ таму — работы не толькі класікаў, але і сучасных мастакоў — Валерыя Славука, Рамана Сустава.

Добра запомніліся ілюстраваныя энцыклапедыі — у школе рабілі рамонт, і да нас дахаты прынеслі бібліятэчныя кнігі. У мяне былі кнігі Тарле “Напалеон” і пра Суворова.

У таты — двухтомнік Клаўзевіца. Выданне з кангрэвам, цісненнем на вокладцы. Яны былі зроблены якасна, грунтоўна.

Для мяне кніга — жывы арганізм. Ні з чым не параўнаць тактыльнае адчуванне ад паперы на форзацы з разводамі. Вельмі люблю тыпаграфіку — гэта праца тытанічная, павольная, дзе вылічана ўсё — на ўзроўні падсвядомасці. Іншым часам з парушэннем модульнай сеткі, створанай для дакладнага праекта, бо без разум-

атрымалася, я быў у такім захапленні!

Першыя малюны былі выстаўлены ў дзіцячым садку — дзеці малявалі вайну, подых якой яшчэ адчувала барысаўская зямля. Мы былі пад уражаннем ад подзвігу Мікалая Гастэлы. Помню нямецкія могілкі з каскамі ў Лідзішчах. Шмат знаходзілі гільз. Пастаянна прыязджалі сапёры.

Потым была іза студыя — адкрыццё тэхнікі, выконваў аналагі, хадзіў на эцюды. Пераехаў у Краснадар, дзе паступіў у

Пасля інстытута пачаў браць заказы. Прышоў у выдавецтва “Навука і тэхніка” Акадэміі навук БССР, супрацоўнічаў з іншымі выдавецтвамі.

— І як пачувалася дызайнерам кнігі ў “дакамп’ютарны” час?

— Мы, мастакі, тут, у Мінску, усе саматужныя: у многім не было такой сістэматычнай адукацыі, якую, напрыклад, атрымалі Мікалай Казлоў, Аляксандр Цароў. Без такіх яркіх асоб, як Мікалай Казлоў, на той час галоўны мастак выдавецтва “Юнацтва”, з яго здольнасцю разгледзець у мастаку сапраўднага кніжнага графіка, мы ніколі б не ўбачылі выдатных ілюстрацый да дзіцячых кніг В. Славука, У. Савіча, М. Селешчука. Тады была добрая сістэма, якая накіроўвала спецыялістаў на ўвесь Саюз. Яны ведалі бездань тонкіх рэчаў.

У выдавецтве “Навука і тэхніка” працавалі людзі, якія скончылі паліграфічны інстытут заочно ці курсы пры ім. Там захаваўся ручны набор, лінатып. Бабашкі, свінцовы гарт, металічны набор. Сёння ўдзячны лёсу, што трапіў не ў афсетнае выдавецтва. Заспеў высокі друк, які сёння амаль знік. Гэта была добрая школа, бо ўсё даводзілася рабіць уручную. Тут я стаў на прамяню займацца кніжным шрыфтам, кірыліцаў і лацінцы (тады ў нас мала было шрыфтоў). Помню, як з’явіўся Times — да яго былі “звычайная”, “новая”, “рубленая”, “эрбар”.

Усе, хто працаваў з кнігай, выдатна валодалі тэхнічнай фатаграфіяй. Таму што ўсе ноу-хау рабіліся ўручную і потым друкаваліся з фотаплёнкі. Кніга — цэласны арганізм. У большасці сваёй сучасная беларуская кніга трохі аляпавага — ілюстрацыі самі па сабе, астатняя графіка — шрыфтавая, тэкставая — асобна. Часта толькі ілюстрацыі выцягваюць кнігу.

— Што трэба для таго, каб беларуская кніга не згубіла сваіх пазіцый у будучыні?

— Скіраваць увагу на падрыхтоўку спецыялістаў менавіта для кніжнай графікі. Даць ім добрую культуралагічную аснову — літаратура і мастацтва, гісторыя кнігі, кнігадрукавання. Сёння тэхналагічны інстытут рыхтуе тэхрэдаў і літаратурных рэдактараў, але няма адзінай школы. Рыхтуюць вярстальшчыкаў — а ў іх няма адчування кампазіцыі, бо яно параўнальна з заняткамі на фартэпіяна: калі спынішся, то закінеш. На курсах гэтым не навучышся. Вучыцца трэба кожны дзень і пастаянна кантактаваць са светам. Трэба стварыць дастойны выкладчыцкі калектыў — і філосафы там павінны быць, і культурологі, і літаратары. На якой базе гэта рабіць — на базе Акадэміі мастацтваў ці на нейкай іншай — не ведаю. Неабходна ўвесці спецыялізацыю “Кніжны дызайн” — а гэта больш, чым падрыхтоўка проста кніжных ілюстратараў.

На здымку: кнігі, над дызайнам якіх працаваў А. Кулажэнка.

Візітка:

Аляксандр Кулажэнка нарадзіўся ў 1950 годзе ў г. Барысаве Мінскай вобласці. У 1979 скончыў Мінскі тэатральна-мастацкі інстытут. Член Беларускага саюза дызайнераў з 1999 года. З 1984 працуе ў выдавецкай сферы дызайнерам кнігі і мастацкім рэдактарам шэрагу рэспубліканскіх выдавецтваў. На яго рахунку 34 дыпломы конкурсаў мастацтва кнігі (у тым ліку 6 усеаюзных і рэгіянальных). Уваходзіць у склад Мастацкага савета пры Міністэрстве інфармацыі Рэспублікі Беларусь. За кнігу “Таласы адшышых вёсак” адзначаны на конкурсе “Мастацтва кнігі-2008” як лепшы дызайнер.

ных парушэнняў не можа быць ніякай дынамікі.

Люблю кнігі па мастацтве, асабліва альбомы. У савецкія часы ў буквіністычнай краме купляў часопіс “Іностранная литература” з шыкоўнымі ілюстрацыямі. Было кола людзей, якія шмат чыталі, абменьваліся кнігамі. Унікальная публіка — выпускнікі радыётэхнічнага інстытута. Адшукалі сваю духоўную нішу.

Ахвотна перачытваю Буніна, Булгакава. Падабаецца Мілан Кундэра, публіцыстыка Пятра Вайля, Умберта Эка.

— А як працнлася цяга да малюнка?

— У таты было хобі — сад. Аднойчы я ўбачыў, што ён перамалёўвае алоўкамі яблыкі з нейкага выдання, і паспрабаваў сам. Калі ў мяне

мастацкае вучылішча.

Вельмі люблю гісторыю. Гэта важна для мастака — ведаць мову і гісторыю. Паступіў не на дэкаратыўна-прыкладное, а на педагагічнае жывапіснае аддзяленне. Яго выпускнікі атрымлівалі дыплом з дзвюма спецыяльнасцямі: “Жывапісец. Мастак малявання, чарчэння”. Вучыліся 5 гадоў. Са мной у групе былі дарослыя дзядзькі, сямейныя ўжо.

Потым была няўдалая спроба паступіць у Маскоўскі паліграфічны і, нарэшце, Мінск, тэатральна-мастацкі дызайн. На курсе быў самы старэйшы. Тэмай дыпломнай работы абраў Батанічны сад — стварыў серыю буклетаў і ўказальнікаў. Паўгода сядзеў у аранжарэі, зімой глядзеў на ліаны...

Пад вокладкай

Юзефа ВОЎК



Саковіч, П. П. Князь-карась / Павел Саковіч; маст. Марыя Лось. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2011. — 96 с.

Хоць кніжка вершаў, загадак, казак, усмешак пацешак, абразкоў для дзяцей мае такую “водную” назву, яе героямі з’яўляюцца не толькі жыхары рэк ды азёр. Аўтар вымалёўвае вобразы звычайных хлопчыкаў і дзяўчынак, ітушак і насякомых, казачных герояў Ветрыка і Скрязняка, прыгожых рыб і загадкавых, карысных жывёл, да прыкладу, такіх, як кот у вершы “Фядот і чорны кот”: “Па вуліцы без малы Фядот, // Аж тут насустрэч — чорны кот. // Спыніўся хлопчык: што рабіць? // І кот збянтэжаны стаіць”.



Бібліотека Радзівілаў Несвіжскай ординацыі = Library of the Radzivils of Nesvizh Ordination: каталог изданий из фонда Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа НАН Беларуси. — Мінск: Беларуская навука, 2010. — 175 с.

Род Радзівілаў, адзін з найбольш старажытных на Беларусі, на працягу многіх стагоддзяў адыгрываў значную ролю ў грамадскім і палітычным жыцці Еўропы. Радзівілы валодалі вялікімі багаццямі, як матэрыяльнымі, грашовымі, так і культурнымі каштоўнасцямі. Багацейшыя кнігазборы — у іх ліку. Яны, без сумневу, і сёння складаюць аснову нацыянальнай культуры беларусаў. Дадзены каталог — пачатак серыі выданняў, што адлюстроўваюць склад кніжнай калекцыі князёў Радзівілаў Нясвіжскай ардынацыі з фондаў ЦНБ НАН Беларусі. У ім прадстаўлены 27 выданняў XV — XVI стст. з навуковым апісаннем, кнігі змешчаны ў храналагічным парадку.



Жаўняровіч, П. П. Публіцыстычны дыскус Уладзіміра Караткевіча / П. П. Жаўняровіч; навук. рэд. В. І. Іўчанкаў. — Мінск: РІВШ, 2011. — 244 с.

Па творчасці Уладзіміра Караткевіча напісана шмат навуковых работ, абаронена не адна дысертацыя. Але, разглядаючы мастацкія творы класіка, даследчыкі забываюцца на яго яркую і бліскучую публіцыстыку. “Публіцыстыка У. Караткевіча не атрымала належнай увагі навукоўцаў, а яе даследаванне звязана да фрагментарнага разгляду асобных твораў”, — сцвярджае ва ўводзінах аўтар. І ў сваёй манаграфіі стараецца гэтую хібу выправіць. Навуковец аналізуе публіцыстычны дыскус У. Караткевіча, прапануе жанравую дыферэнцыяцыю эсэ, выяўляе канцэптуальныя моўныя структуры, што выкарыстоўваюцца класікам у творах гэтага кшталту.



Сарамаго, Ж. Кніга імен / Жозе Сарамаго; пер. с англ. А. Богдановскага. — Москва: Эксмо; Санкт-Петербург: Домино, 2010. — 304 с.

Чытачы-аматары творчасці Сарамага называюць гэты раман самым рэалістычным з усіх, напісаных аўтарам. Выдаўцы “ахрысцілі” яго як “метафізічны трылер”. Каму верыць? Аўтару! І не баяцца, як некаторыя, што ідэі, выкладзеныя ў кнізе, да вас не “дойдуць”, а смела, разам з Нобелеўскім лаўрэатам і яго новым героем, супрацоўнікам Галоўнага архіва запісу актаў грамадзянскага стану, старацца ўзнавіць біяграфію ста знакамітых сучаснікаў. А яны, у сваю чаргу, не заўсёды распавядаюць усю праўду пра сябе.


Водзкі дасьляйце на электрапошту адрас аўтара: hitarina@tut.by

Кнігі для агляду прадстаўлены магазінам “Кніжны салон”. Тэл. 385-60-89.



Контрпрыём

Апавяданне



Віктар
Качорыч

Сусіч моцна сціснуў працягнутую руку свайго колішняга саперніка, працягваючы гаварыць:

— Не забыўся, помню. Як мяне кідануў са стойкі. Мяне, чэмпіёна вобласці! Без малога ўжо тры гады займаўся, а ты... Праз грудзі, з захопам рукі!

— Бывае.

— Між іншым, я гадоў дзесяць таму заходзіў у ваша адраснае. Пабачыць хацеў цябе. Сказалі, у вобласці такі не пражывае.

— Ужо даўно ў суседняй, — махнуў рукой Загуменнік у паўночны бок. — Прагнала радзіна. І ўсю маю радню. Во на дзень сюды камандзіраваны. Уранні выйшаў з вагона і на супынку ўбачыў афішу. Яшчэ не знялі. Падумаў, мо дзе ў горадзе яшчэ, не паехаў. Я ж тваю фізіяномію ведаю. Сачыў за тваёй кар’ерай. Бачыў, як не на жыццё, а на смерць змагаўся за алімпійскае золата. Так бурна перажываў, аж суседзі пачалі званіць: “Што здарылася?” І як трэнера цябе паказвалі. Я праз талерку гляджу спартыўныя праграмы. Але яго супадзенне! Іду і вачам не веру.

— А мне захацелася яшчэ дзяснік пабыць, — падзліўся Сусіч. — Па мясцінах знаёмых прайсціся. Учора нашы з’ехалі, а я пасля абеду аж у тры музеі паспеў. Сёння зрабіў прабежку, на пляжы пазагараў, у Дняпры пакупаўся. А зараз павінен родзіч падысці, аматар гісторыі. Абяцаў звязіць на Салтанаўскае поле. Дзе Раеўскі даў французам прыкурць. На Буйніцкім ужо быў калісці. . . Прысядзь, Алэг, раскажы... Нешта пра цябе нідзе і нічога... Куды падзеўся? Ты ж, як чэмпіён, павінен быць выступаць на рэспубліцы, у Мінску. А, помню, тэлефануе трэнэр. Чамусьці твой, а не мой. І ўтаворвае прыехаць на зборы. Ты з-за хваробы не зможаш выступаць, і трэба ехаць мне на рэспубліку. Але я наадрэз адмовіўся. Раскажы...

— Не, так не пойдзе, — мякка запярэчыў, усміхаючыся, Загуменнік. — Я цябе ўбачыў першым. Маю права і на ростыт першым. Пачуць ад самога, як здабываюцца высокія тытулы. А то магу і не паспець. Яшчэ трэба металургічны наведцаць. Як інжынер па забеспячэнні.

Загуменнік сеў на лаву насупраць, паклаў на калені папку.

— Давай-ка прамочым горла, — прапанаваў Сусіч і пацягнуўся рукой да бутэлькі.

— Не-не, ні грама, — рэзка адмовіўся, выстаўляючы далонь перад сабой. — Не п’ю: ні віна, ні піва, ні гарэлка. Ёсць прычына. Пасля... — Ну і я тады не буду. Не люблю адзін...

— Дык я сур’эзна, Андрэй, — пачаў Загуменнік. — Мой сын абсалютна раўнадушны да спорту. А вось унук дзесяцігадовы, Данік... Ну проста ірвецца ў барцы. Спасу ад яго няма... Так што дзяснік вопытам. Як табе ўдавалася быць першым? Што трэба для гэтага: перамагаць на такім высокім узроўні?

— Харч, Алэг... — не затрымаўся з адказам Сусіч. — Добры харч. Мне пашчасціла. Бацька, як кандыдат навук, а пазней як доктар, прыносіў немальны грошы. Ды яшчэ матуліны, настаўніцкія. А мама — кулінар на ўсе сто. Гатавала смачна. Мы ж пераехалі ў Маскву... Нездзе праз паўмесяца пасля майго фіяска. Бацьку ўзялі на адзін абарончы завод... Паўнацэннае кармленне, Алэг.

— Няўжо толькі харч? — усумніўся Загуменнік. — Я сур’эзна.

— І я сур’эзна, — пацвердзіў Сусіч. — Падругое, у сталіцы былі ідэальныя ўмовы. Не тое што тут калісці. Абмыеш галаву пасля трэніроўкі халоднай вадой і спатнелы дамой бажыш. Быў трэнэр класны. Да службы я ўжо насіў майстарскі значок.

— Ну, гэта ўсё ўвогуле, — настойваў Загуменнік. — А самае-самае?

— Быць мацней, лаўчэй, тэхнічней за свайго саперніка. Выбіраць правільную, выйгрышную стратэгію і тактыку для кожнага канкрэтнага паядынка. Думаць перад атакай, думаць, калі праграш... І дужа хацець перамагчы. Больш, чым твай сапернік. А для гэтага — толькі на перамогу настройвацца. І яшчэ шмат нюансаў...

— Так і скажу ўнуку.

— А калі зірнуць у корань, то ты і дапамог мне заваяваць прызы і медалі. Без перабольшвання.

— Не разумею...

— Ты падштурхнуў мяне да выбару, — працягваў Сусіч. — Я ж пасля таго “палёту” збег дамоў. Напісаў і пакінуў на падушцы пяток

слоў, каб не шукалі. Сеў на рэйсавы і праз дзве гадзіны піў дома чай. І ў той жа дзень — ужо трэніраваўся ў вольнікаў. Мне і раней хацелася... Недалюбліваў я барацьбу да пояса, з-за абмежаванасці прыёмаў. Так і падмывала прайсці ў ногі, зрабіць “мельніцу” ды нагой падсечку. Але мой стрыечны брат... Вучыўся ў інстытуце фізкультуры і на заводзе быў спортарганізатарам. Сам бароўся і мяне зацягнуў на класіку. І ўсё агітаваў: “Самая старажытная і культурная барацьба. Не трэба за ногі хапаць. Будзеш майстрам спорту СССР”. Быў фанатам. І вось я збег. І ад класікі, і ад братавай залежнасці. Пасля гэтага мы нават не бачыліся: не тэлефанавалі, не пісалі. А заўчора яго сын прыйшоў у гасцініцу.

— Наладзіць сувязь.

— Родзічы ж... А брата можна было зразумець. Самому ніяк не ўдавалася выканаць майстарскую норму. Нечага не хапала. Так і застаўся першаразраднікам. Вось хацеў мяне бачыць майстрам. А пасля тагока фіяска я і зрабіў выбар. Я ж не лічыў цябе за саперніка, калі выведваў, што ўсяго чатыры месяцы займаешся. Думаў, на першых секундах завалю. А тут... Не мог я перажыць... І каму паддаўся — амаль навечку. Які яшчэ і паўгода...

— Калі не ведаць большага, — усміхнуўся Загуменнік. — Мяне два месяцы трэніраваў майстар спорту міжнароднага класа, з Кіева. Да вучобы ў рамесным.

— А, во дзе сабака закапаны, — як не ўсклікнуў Сусіч. — І як жа вашы дарогі сьшліся?

— З жонкай у мястэчка наша прыезджаў. Да яе радні, на адпачынак. Сабраў нас, хлопцаў... Паказаў прыёмы і заразіў барацьбой. Слаўныя дзяснікі былі. Трэніраваліся на лузе, на пячаным беразе. Кідалі адзін аднаго ў вадку па трыццаць разоў. Шліфавалі прыёмы, контрпрыёмы. Дзівіўся маёй добрай гнуткасці. Дый я не быў слабаком. Нароўні з бацькам араў, касіў, калоў дровы. Мяхі з мукой цягаў на млын, дзе бацька рабіў. Быў настырны, выйграваў нават у старэйшых. Параіў мне вучыцца ў Мінску і трэніравацца ў Караваева. Прыйсці да яго і сказаць: “Хачу, як вы, быць чэмпіёнам свету і Алімпіяды”. А я не паслухаўся, падаўся ў суседняе вучылішча. Бліжэй хацеў да сваіх быць, дапамагаць. У бацькі ўжо са здароўем было кепска. Прайшоў жа ўсю вайну. Так што першым трэнерам быў Дзяснік Атаманаў. Чэмпіён Украіны і пераможца міжнароднага турніру імя Паддубнага.

— Суду ўсё ясна. Гэтага я ўжо ніяк не мог уведаць. Ну, а што далей? Кінуў займацца?

— Па дурноце свай... — Загуменнік рэзка сціснуў і расціснуў кулакі на стала перад сабой. — А мо і не толькі... Быў на зборах адзін хлопец, з мясцовых. Сашка, мой прыяцель. У аднаго трэнера займаўся. І некай зацягнуў дадому мяне і яшчэ аднаго... У выхадны, пасля калектыўнага паходу ў парылку. Адзначыць дзень народзін. У яго ён прайшоў. А хацеў яшчэ з намі... Мамаша была ў бальніцы на дзяжурстве, бацька-дальнабойшчык недзе ў рэйсе, за мяжой. Адчыніў Сашка халадзільнік — повен прадуктаў, адчыніў бар у сценцы — цэлая калекцыя рознага пітва. Гарэлка, віно, каньякі, лікеры, віскі, брэндзі, ром... І ўсе бутэлькі пачатыя. Я дома ніколі самагонкі ў рот не браў. Нават паху не пераносіў. А тут як нешта найшло... Выпілі па фужэры лікёру. Піўся як салодкі сок. Пасля пакаштавалі ўсяго. Здаецца, пілі нямнога і закусвалі... І ўсё ж наклакаліся. У цябе не было такога?

— Было разоў, — усміхнуўся Сусіч. — На адным вяселлі. Тры дні кефірам лячыўся.

— А назаўтра ў дзесяць трэніроўка, — працягваў Загуменнік. — Галовы баяць, моташна, на душы паскудна. Пачалася размінка, а мы не паспяваем. Хістае нас туды-сюды. Мой трэнэр быў у Мінску, а вашага ўначы забралі ў бальніцу з апендыцытам. І па яго просьбе заняты праводзіў нейкі Марозаў. З вашых, адсоль. Прыехаў на “Масквічы”. Помню, ён кававым судзэй быў, калі мы бароліся. Спыніў размінку: “Што такое?” Пачаў дапытывацца. Сашка ва ўсім прызнаўся. Думаў, адпусціць. А той як акрысіўся: “На зборах піць уздумалі! Я сем гадоў займаюся барацьбой і нават ста грамаў не выпіў! Я вам, салагі, зараз пакажу як піць!” І — нам яшчэ больш інтэнсіўную нагрзулку.

— Нельга ж так, — вырвалася міжвольна ў спахмурнелага Сусіча. — Які быў сэнс?.. Абавязаны быў адпусціць. А пазней пагаварыць па-добраму.

— Дзе там... Пачаў ганяць як сідаравых коз. Ганяе і крычыць: “Вось вам як піць! Будзеце ведаць! На ўсё жыццё ў мяне запомніце”. Сашка адпрасіўся ў туалет і не прыходзіў. Марозаў паслаў па яго другога майго таварыша пняшгасці. І той не вярнуўся. А я нават вады папіць ужо не магу адпрасіцца. Няёмка нежк. Падумае, здрэйфіў. У галаве адно круціцца — толькі б вытрымаць. Самому кепска, сэрца калоціцца, як не выскачыць. А я ўсё цяргілю. Толькі б некай дацярпець да канца трэніроўкі. А пасля... Калі ўрачы паглядзелі кардыяграму, то казалі завязаць са спортам. Я заплакаў. Нешта парушылася ў маім сэрцы. І ў войска з-за гэтага не ўзялі. Такая вось гісторыя п’яніцы Грыгорыя. Прабач, Андрэй... Не магу больш сядзець. Не забыцца ў камісіёнку зазірнуць. Шукаю адну рэч, — Загуменнік паглядзеў на свой наручны гадзіннік.

— Паслухай, Алэг. Прыедзь-ка да мяне ў Маскву з унукам, — запрасіў Сусіч, вымаючы з задняй кішэні штаноў сваю візітоўку. — Вось мае каардынаты, — працягнуў яе Загуменніку. — Прыму па самым вышэйшым разрадзе. Пагаворым з унукам і пра заняты барацьбой. На трэніроўку зважу яго. Толькі раней пазвані. Сустрэну вас на вакзале. За праезд і ўсё астатняе не хвалойся. Маскву вам пакажу, па музеях паходзім.

— Дзякуй, Андрэй... Ты не ўяўляеш, як будзе Данік рады. Прыедзем. Колькі таго жыцця...

Загуменнік развітаўся і хутка пакрочыў да выхаду. І амаль у той жа час, але з супрацьлеглага боку, як па заказе, да стала падышоў чарнявы дзяцюк, на выгляд гадоў пад трыццаць, у сонцаахоўных акулыхах з дыоптрыяй, у белаў сарочцы з закасанымі па локці рукавамі, такога ж колеру штанах і белых летніх туфлях. Ён парукаўся з Сусічам, парывістым рухам узяў бутэльку са стала, адкруціў закрутку, з прагнасцю зрабіў некалькі вялікіх глыткоў і толькі тады прысеў на лаву.

— З кім гэта вы гаварылі, Андрэй Нікіфаравіч? — пацікавіўся ён, трымаючы на вісу бутэльку.

— Былы барэц адзін... — прамовіў Сусіч, — Алэг Загуменнік. Вялікі барэц.

— Нешта не чуў пра такога.

— Нават калі б ты, Ігарок, быў не доктарам, а барцом, то і тады не ведаў бы, — зазначыў Сусіч. — Перапынілі яму спартыўную кар’еру.

— Ці не вы, Андрэй Нікіфаравіч? — зірнуў хітравата Ігар на родзіча. — Сваімі перамогамі над ім?

— Не я, — прамовіў Сусіч. — Мяне ён уклаў за сорок тры секунды. Адзін чалавек... — дадаў і як спахапіўся: — Ты сёння абяцаў нешта паказаць. Не забыўся?

— Ні ў якім разе, — ажывіўся Ігар. — І яшчэ на Буйніцкае заедзем. Там нямецкі танк нядаў на паставілі. Выцягнулі з ракі.

— Тым больш. Тады — у дарогу. Дарэчы, як твае курортнікі дабраліся? Як уладкаваліся?

— Мама званіла, усё добра, — паведаміў Ігар. — Мора не халоднае, плавалі ўжо. Толькі бацька насмарк схаліў. Перакупаўся. На дзюны хадзілі...

— Шкада, мы размінуліся, — пажалкаваў Сусіч. — А хацелася пабачыцца. Асабліва з бацькам.

Яны дапілі піва, дайшлі да бліжэйшай вуліцы, якая перасякала пешаходную і за якой да наступнага, крокаў за семдзесят, перасячэння другой транспартнай, стаялі рознакаляровыя легкавікі. Яны селі ў цёмна-сіні “Форд”, і Сусіч накінуў на сябе рэмень бяспекі. Машына кранулася. Калі выехалі на галоўную магістраль, Ігар пачаў уголас разважаць:

— Ну як можна перапыніць спартсмену кар’еру? Несправядлівы трэнэр не ўключыў у каманду на важны чэмпіянат, і той, як кажуць, “ляснуў дзвярыма”? Урач не змог траўму вылечыць, бо не так лячыў або немагчыма было? Ад некага прымаў забароненыя стымулятары і за гэта расплаціўся здароўем? Наехаў п’яны вадзіла і паламаў косяці?..

— Не займайся гаданнем, — спыніў яго Сусіч. — Зусім не цікавы факт. Асабліва для цябе. Лепей раскажы: у якой рацэ танк знайшлі? У якім месцы?

На яго душы было такое адчуванне, як быццам нечым нябачным ударылі са спіны, наўздагон. Бо трэніроўку ў той далёкі паслябанны дзень праводзіў Ігараў бацька.

Паляванне... на прыгажосць

Сёння ў Нясвіжы пачынаецца фестываль «Вечары Вялікага тэатра ў замку Радзівілаў».

Святлана БЕРАСЦЕНЬ

Летась у нашай некаранаванай старажытнай сталіцы ўпершыню адбылося музычна-тэатральнае свята пад назвай «Вечары беларускай оперы і балета ў замку Радзівілаў». Нават апрыйеры ніхто не сумняваўся, што гэты супольны праект Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета Беларусі ды Нацыянальнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка «Нясвіж» будзе паспяхова і абавязкова атрымае працяг у наступным годзе. Так і адбылося, і цяпер ужо можна сцвярджаць, што з адраджэннем славаўтага замка звязанае нараджэнне новай традыцыі ў творчым жыцці Беларусі. А ці можна казаць пра перспектывынасць гэтай прыгожай традыцыі? Можна! Мяркуюць самі: сёлета оперна-балетнае свята працягнецца ўжо не паўтара, а тры дні; пашырыўся яго жанравы абсяг, колькасць музычных праграм. Давялося нават уключыць у фестывальны расклад дадатковыя камерныя канцэрты ў Нясвіжскай ратушы. Бо той адзіны, што быў запланаваны, выклікаў ажыятажную цікавасць, білеты раскупілі вокаментна, і, як высветлілася, колькасць патэнцыйных глядачоў значна перавысіла рэальную колькасць месцаў у зале.



З чаго ж складаецца праграма трохдзённага праекта з новай назвай «Вечары Вялікага тэатра ў замку Радзівілаў», які ладзіцца ў Нясвіжы з 24 па 26 чэрвеня? Сёння ў ратушы адбудуцца два канцэрты «Вяртанне рамана» з удзелам салістаў Таццяны Траццяк, Станіслава Трыфанавы і струннага квартэта «Серэнада». Для прадстаўнікоў СМІ плануецца прэс-канферэнцыя арганізатараў і куратараў фестывальных праграм — у прыватнасці, кіраўніцтва НАВТ оперы і балета і Нацыянальнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка «Нясвіж», экскурсіі па ратушы і замкавым комплексе. А пазна вечарам, калі ў тэатры спектаклі ўжо заканчваюцца,

ва ўнутраным двары замка пачнецца ўнікальны і сімвалічны для гэтага легендарнага гістарычнага асяроддзя паказ оперы Уладзіміра Солтана «Дзікае паляванне караля Стаха» — з выкарыстаннем візуальных эфектаў, мастацкага святла, маляўнічых праекцый. Захапляльнае музычна-сцэнічнае відовішча, незалежна ад умоў надвор'я, працягнецца да паўночы.

Назаўтра тамсама, у замкавым двары, і таксама з аншлагам, адбудзецца вечар балета, які складаецца з вялікага канцэртнага аддзялення з удзелам зорак айчыннай сцэны і паказу аднаактовага спектакля «Пахіта» на музыку Людвіга Мінкуса. За некалькі гадзін

да гэтага ў Нясвіжскім Касцёле Божага Цела прагучыць прэм'ера араторыі Ігара Хадоскі «Жальбы» на лібрэта Рыгора Барадуліна, Уладзіміра Мархеля, Васіля Сёмухі. Выканаўцы — лаўрэаты вакальных конкурсаў, вядомыя салісты Алена Золава (сапрана), Наталля Акініна (мецца-сапрана), Юрый Гарадзецкі (тэнор), Сяргей Лазарэвіч (барытон), хор і аркестр Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета Беларусі, артыст-чытальнік Алег Вінярскі. За дырыжорскім пультам выступіць галоўны хормайстар тэатра Ніна Ламановіч. У нядзелю свята завершыцца гала-канцэрт зорак тэатра пад кіраўніцтвам галоўнага дырыжора Віктара Пласкіны.

Заснавальнікамі «Вечароў Вялікага тэатра ў замку Радзівілаў» з'яўляюцца НАВТ оперы і балета Беларусі, Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанія Рэспублікі Беларусь, Нацыянальны гісторыка-культурны музей-запаведнік «Нясвіж» пры падтрымцы Міністэрства культуры краіны, Мінскага аблвыканкама, Нясвіжскага раённага выканаўчага камітэта. Генеральны партнёр — кампанія МТС.

На здымку: салістка **Наталля Бундзелева ў спектаклі «Дзікае паляванне караля Стаха».**

ART-пацёркі

Лана ІВАНОВА,
фота Віктара Кавалёва
і з сайта НАВТ

Бенефіс заслужанай артысткай Беларусі Людмілы Кудраўцавай адбыўся ў Нацыянальным акадэмічным Вялікім тэатры оперы і балета. Яркая прадстаўніца айчыннай харэаграфічнай школы стварыла на сцэне нямала ўражлівых вобразаў: Джульета ў «Рамэ і Джульеце», Ева ў «Стварэнні свету», Фрыгія ў «Спартаку», Аўрора ў



«Спячай красуні», Нэле ў «Легендзе пра Уленшпігеля», Маша ў «Шчаўкунчыку»... А бенефісным для балерыны стаў спектакль «Сільфіда» на музыку Х. Левенсхольда. І гэтым рамантачным балетам, прэм'ера якога адбылася сёлета, тэатр закрыў свой 78-ы сезон.

Хор студэнтаў Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі вылучыўся на міжнародных фестывалях *Festival Harmonie* ды *Klangvocal* у Германіі. Выступленні калектыву пад кіраўніцтвам дацэнта Інесы Бадзякі высока ацаніла журы, ганараваўшы канкурсантаў з Беларусі трыма залатымі дыпломамі і адным срэбным у намінацыях «Маладзёжныя хары», «Камерныя жаночыя хары», «Змяшаныя хары», «Джазавы вакал ды іншыя жанры». Да таго ж на фестывалі ў Дортмундзе хор БДАМ паспяхова ўдзельнічаў у запісе оперы Дж. Вердзі «Карсар» на буйной еўрапейскай студыі WDR разам са знакамітымі выканаўцамі, сярод якіх, напрыклад, — колішняя салістка Беларускай оперы Марыя Гулегіна, дырыжор Карла Мантанара.

Паспяхова ажыццявіўшы ўнікальны праект «Чароўная ноч класікі ў музеі пад адкрытым небам», Беларускі дзяржаўны акадэмічны музычны тэатр парадаваў публіку яшчэ адной прэм'ерай *open air*. Яна адбылася ля сцен Мірскага замка і ўяўляла сабой вечар старадаўняга рамана. Лепшыя ўзоры гэтага жанру гучалі ў суправаджэнні сімфанічнага аркестра тэатра пад кіраўніцтвам Юрыя Галяса. Спявалі Маргарыта Александровіч, Ганна Бяляева,



Наталля Дзяменцьева, Ірына ды Антон Заянчкоўскія, Леся Лют, Анатоль Олех, Сяргей Суцко, Віктар Цыркуновіч ды іншыя салісты. Праграма «Музычныя вечары ў Мірскім замку» запісалася для паказу на тэлеканале АНТ.

На здымках: заслужаная артыстка Беларусі Людміла Кудраўцава ў партыі *Сільфіды*; Мірскі замак.

Да сустрэчы, Берлін!

Семдзсят тысяч чалавек, сто пяцьдзесят адна краіна, два дні — і незлічоныя ўражання. Такая самая агульная статыстыка Сусветнага фестывалю культуры, які пройдзе 2 і 3 ліпеня ў Германіі на берлінскім стадыёне «Алімпія». Пра гэтае грандыёзнае свята, у якім возьмуць удзел і нашы суайчыннікі, чытачам «ЛіМа» расказвае Ігар САРОКА, каардынатар фестывалю ў Беларусі.

стануць таксама месцам правядзення шэрагу канферэнцый, у ліку якіх Пятая Міжнародная жаночая канферэнцыя, Сусветная маладзёжная ды спецыяльная канферэнцыя, прысвечаная чалавечым каштоўнасцям. Аўтарытэтыя прадстаўнікі розных дзяржаў, дзелавых колаў, кіраўнікі грамадскіх арганізацый, дзеячы навукі, рэлігійныя і духоўныя лідары абмяняюцца меркаваннямі, распаўсюдзяць пасланні міру, адзінства і гармоніі ў шматстайнасці. Асабліваю глыбіню і прыгажосць у фестывальную атмасферу ўнясе знакавая Малітва міжканфесійнага міру.

На фестывалі будзе больш як 150 прадстаўнікоў Беларусі, у прыватнасці, людзі, якія ўдзельнічаюць у міжнародных гуманітарных праектах фонду «Мастацтва Жыцця». Гэта прадстаўнікі творчых прафесій і аматары, педагогі і студэнты. Напрыклад, рыхтуецца да паездкі ў Берлін аб'яднаны калектыў студэнтаў мінскіх ВНУ. Гэтыя маладыя людзі захапляюцца беларускім фальклорам і павязуць на сусветны форум праграму нашых каларытных народных песень з танцавальнымі элементамі. «Паўнамоцнымі прадстаўнікамі» самабытнага нацыянальнага фальклору будучы, безумоўна, і размаітыя падзелкі, сувеніры з Беларусі.

Абавязкова наша дэлегацыя возьме ўдзел у выкананні гімна фестывалю, што прагучыць над стадыёнам як шматгалосны акорд гармоніі, міру і паразумення між народамі планеты. Ужо сёння вядома, што будзе ўстаноўлены беспрэцэдэнтны

рэкорд, які ўвойдзе ў славу тэатру Кнігу Гінеса. Рэкорднай стане колькасць удзельнікаў зводнага ансамбля музыкантаў на фестывальнай сцэне: нават цяжка ўявіць ігру такога грандыёзнага калектыву: больш як 2 тысячы гітарыстаў, 30 піяністаў! Сярод іх — 10 музыкантаў з Беларусі.

Многія нашы суайчыннікі маюць магчымасць трапіць у лік гасцей берлінскага форуму народаў Зямлі. Прынамсі, для работнікаў культуры бясплатна афармляюцца мэтавыя візы, арганізуецца дастатковая коль-

касць спецыяльных аўтобусных рэйсаў; плата за праезд, знаходжанне ў Берліне і наведванне фестывальных мерапрыемстваў ды павільёнаў не надта вялікая. Я перакананы, што кожны, каму давядзецца наведаць фестываль, які ўшаноўвае каштоўнасці розных культур праз сцвярджанне гармоніі ў невычэрпнай разнастайнасці нашага агульнага свету, па-новаму адчуе ўласную спрычыненасць да вялікага Мастацтва Жыцця і шчырую неабыхавасць да ўсяго навакольнага.

Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў» аб'яўляе прыём у аспірантуру і дактарантуру на 2011 год

з адрываю і без адрыву ад вытворчасці на спецыяльнасцях:

05.25.03 — «Бібліятэказнаўства, бібліяграфазнаўства і кнігазнаўства»

13.00.05 — «Тэорыя, метадыка і арганізацыя сацыякультурнай дзейнасці»

17.00.09 — «Тэорыя і гісторыя мастацтваў»

24.00.01 — «Тэорыя і гісторыя культуры»

24.00.03 — «Музеязнаўства, кансервацыя і рэстаўрацыя гісторыка-культурных аб'ектаў».

Правілы прыёму — агульныя. Прыём дакументаў да 20 верасня 2011 года. Уступныя экзамены з 1 па 15 кастрычніка 2011 года.

Дакументы накіроўваць па адрасе: 220007, г. Мінск, вул. Рабкораўская, 17, аспірантура.

Даведкі па тэлефоне: 8(017) 222-83-79.



М. Керзін. «Матэрыял. Да гісторыі мастацкага вучылішча ў Віцебску»

У 1918 годзе ў Віцебску была, па ініцыятыве мастака Ю. Пэна, адкрыта народная мастацкая школа. Сярод першых выкладчыкаў быў адметны пеяцбургскі мастак Дабужынскі. Прыблізна ў тым жа 1918 годзе ў Віцебску пачалі збірацца мастакі-фармалісты на чале з Маркам Шагалам, былым вучнем Пэна, ураджэнцам г. Віцебска. Народная мастацкая школа ў 1920 ці ў 1919 годзе была пераарганізаваная ў Мастацка-практычны інстытут. Дырэктарам інстытута быў зацверджаны Марк Шагал. Інстытут ажно да сваёй рэарганізацыі ў мастацкі тэхнікум быў расаднікам самых крайніх фармалістычных плыней. Адтуль вялі сваю мастацкую прапаведзь сам Марк Шагал, супрэматыст Малевіч, Ермалаева, Фальк ды інш.

Да 1923 года прыкметныя фармалісты адно за адным раз'ехаліся, засталіся малакваліфікаваныя маладыя мастакі, якія працягвалі традыцыйны фарматворчасці. Пэн усе гады заставаўся ў інстытуце (...). Яго майстэрня і яго вучні не вылучаліся ў гэтых абставінах, улчым яго пачцівы ўзрост. У жніўні 1923 года былі заг. Віцебскага губАНА прапанаваў мне рэарганізаваць Мастацка-практычны інстытут у Мастацкі тэхнікум. Мяне ён ведаў па г. Веліжы, дзе я працаваў са снежня 1919 года. Ён там займаў пасаду заг. павятовага АНА. Я пагадзіўся на ўмовах, калі мне дадуць дазвол выдаліць усіх выкладчыкаў і правесці паўторныя іспыты ўсіх навучэнцаў інстытута. На першае я дакладную згоду не атрымаў, супраць другога не было прэчэнняў. Выпадак дапамог пазбавіцца выкладчыкаў-фармалістаў. Прафсаюз быў настроены супраць іх, бо рэвізія РКК знайшла ў інстытуце вялікія злоўжыванні з пайкамі — большасць наведвальнікаў фармалістычных майстэрняў была фіктыўнымі вучнямі з-за пайкоў, і на правяральных іспытах з 300 улчаных вучняў з'явілася не больш як 60 чалавек.

Супраць інстытута была настроена і частка губАНА. Інстытут займаў памяшканне сумесна з кансерваторыяй, якая на той час квітнела ў Віцебску. Кансерваторыя дамагалася высялення інстытута. Інстытут упарціўся і не падпарадкоўваўся распараджэнням губАНА. За непадпарадкаванне і быў зняты рэктар інстытута нейкі таварыш Гаўрыс. Мне было прапанавана прыстасаваць будынак синагогі па Валадарскай вуліцы для тэхнікума. Я пагадзіўся. Памяшканне было перароблена ў майстэрню. (...) Выкладчыцкі склад быў падабраны з мастакоў, якія трывала стаялі на глебе рэалістычнага мастацтва (...). Для выкладання гісторыі мастацтваў быў запрошаны выпускнік Маскоўскага ўніверсітэта малады мастацтвазнаўца (які ўрэшце аказаўся ворагам народа). Асноўны калектыў мастакоў-выкладчы-

Кандыдат мастацтвазнаўства Людміла Налівайка працягвае сваю даследчую працу, звязаную з тэмай рэпрэсіў творчай інтэлігенцыі Беларусі ў 1930-я гады. У рэчышчы гэтага даследавання і публікацыя, прапанаваная сёння ў газеце чытачоў «ЛіМа». У архіве Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь Людміла Налівайка выявіла невядомы рукапіс скульптара і педагога Міхаіла Керзіна (1883 — 1979), дырэктара Віцебскага мастацкага тэхнікума (1923 — 1932), заслужанага дзеяча мастацтваў БССР (1939), прафесара Ленінградскага інстытута жывапісу, скульптуры і архітэктуры імя І. Рэпіна (1946 — 1979). Сваю знаходку даследчыца каменціруе так: «Гэта ўнікальны і па сваёй сутнасці страшны дакумент. Рукапісны тэкст пад назвай «К історыі Витебского художественного училища» красамоўна даказвае, што не з «маўклівай згоды» асобных грамадзян адбываліся арышты мастакоў і мастацтвазнаўцаў. Міхаіл Керзін выкрывае дзейнасць такіх дзяржаўных устаноў, як Наркамасветы БССР, Інбелкульт у прапагандзе «нацдэмаўшчыны», прытым «пасыпаючы попелам» сваю галаву». Матэрыял публікуецца ўпершыню. Рэдакцыяй зроблены яго скарачаны, адпаведны фармату газеты, варыянт і пераклад на беларускую мову.

Аддзел мастацтваў «ЛіМа»

«Выкрыццё» з трагічнымі наступствамі

каў быў згуртаваны яшчэ ў Пеяцбургу прыналежнасцю да адной мастацкай суполкі «Община художников». (...) Адвольнасць разумення задач савецкага мастацтва дала мажлівасць не без поспеху скарыстоўваць калектыўны метады выкладання. Гэтая акалічнасць дыктавалася тым, што сілы мастакоў былі не роўныя. В. В. Волкаў быў мацнейшы за ўсіх жывапісцаў у жывапісе, малюнку і станковай кампазіцыі. Эндэ быў моцны ў дэкаратыўным жывапісе і плакатнай графічнай кампазіцыі, Лебедзева была наймацней за ўсіх у дэкаратыўным мастацтве. (...) Асноўнай дысцыплінай лічылася кампазіцыя. (...) Кампазіцыя пачыналася з простага геаметрычнага арнаменту, кампазіцыі шрыфта, расліннага арнаменту, сілуэта фігуры і г.д., аж да кампазіцыі станковай карціны.


У 1924 годзе кампазіцыйныя работы навучэнцаў, выкананыя пад непасрэдным кіраўніцтвам выкладчыкаў, былі накіраваныя ў Маскву для Парыжскай выстаўкі. Работы атрымалі добрую ацэнку ў артыкуле, што выйшаў у *Московских известиях* (назва — з арыгінала рукапісу. — Рэд.) У 1925 годзе тэхнікум наладзіў першую публічную выстаўку вучнёўскіх работ. Паколькі ў Віцебску наогул іншых маст. выставак не бывала, дык на яе вельмі старанна наведвалася шырокая публіка. Характар работ быў зразумелы шырокім масам. На выстаўцы былі прадстаўленыя

кампазіцыйныя работы прыкладнага мастацтва, графічнага плакатнага і станковага, скульптура, жывапіс, малюнак. Пачынаючы з гэтай даты, тэхнікум на заканчэнне навучальнага года ладзіў аналагічныя выстаўкі да 1930-га ўключна. Работы навучэнцаў тэхнікума выстаўляліся і ў Мінску на ўсебеларускіх выстаўках. У 1925 годзе пры тэхнікуме было адкрыта керамічнае аддзяленне. Выкладчыкам і кіраўніком гэтага аддзялення быў М. М. Міхалап. (...)

Мэтавая ўстаноўка тэхнікума вар'іравалася амаль штогод, але ў асноўным яна зводзілася да падрыхтоўкі для паступлення ў мастацкую ВШУ і педагагічнай дзейнасці ў якасці настаўніка малываня. У гады з 1922 па 1932 (...) Віцебск быў апірышчам рэалістычнай устаноўкі, і ў ім былі засяроджаныя найбольш кваліфікаваныя мастакі, якія займалі пасады выкладчыкаў тэхнікума. У Мінску ў Наркамасветы сядзелі ворагі (...). Яны вялі давайную гульню ў Мінску, падтрымлівалі фармалістаў. У Віцебскім маст. тэхнікуме ў фармалістычны бок не ўмешваліся, а навязвалі свае заданні па кампазіцыі, галоўным чынам.

Тэхнікуму было вызначана заданне працаваць беларускі стыль паводле крыніц, якія даваў Наркамасветы ды інстытут культуры (Інбелкульт. — Рэд.). Трэба шчыра сказаць, што выкладчыцкі калектыў тэхнікума ў гэтым не разабраўся, ён прымаў усё за чыстую манету. Стыль шрыфту вынікаў, як з першакрыніцы, са Скарынавага евангелля, арнаментыка са слупчых паясоў, синагагальных роспісаў, з арнаментаў царскіх брамаў і г.д. Асабліва навязваліся сцэны з сялянскага і аднаасобнага жыцця і г.д. Дзякуючы такім таленавітым мастакам, як М. В. Лебедзева, гэты стыль і пачаў паспяхова выкрышталізоўвацца. Адпаведным сродкам служылі штогадовыя паездкі навучэнцаў да сябе на радзіму, адкуль яны прывозілі замалёўкі народных арнаментаў і роспісы старажытных цэркваў, синагог і г.д. Тэхнікум, на гэта выдаткоўваліся спецыяльныя сродкі, збіраў калекцыі старажытнага беларускага адзення, вышывак. (...)

Становішча тэхнікума было вельмі цяжкае — увесь яго гадавы бюджэт быў 5000 рублёў, уключаючы грошы на зробленыя капітальныя рамонт. ГубАНА ўсе сімпатый аддаваў кансерваторыі і сродкі, што дасылала Масква, галоўным чынам аддаваў ёй. Выкладчыкі тэхнікума і дырэктар атрымлівалі 60 працэнтаў свайго заробку. Вучням сродкі на стыпендыі вылучаныя не былі. Інтэрната не было. З. І. Азгур жыў у тэхнікуме, нававаў у вялікім куфры. Выратоўваў энтузіязм, які згуртаваў калектыў. Каб даць магчымасць існаваць вучням, агромністая бальшыня якіх бедавала, тэхнікум браў усялякія заказы па галінах, вельмі аддалена звязаныя з выяўленчым мастацтвам, як, напрыклад, заказы на шыльды і г.д. Нягледзячы на сістэматычнае недаатрыманне заробку калектыў выкладчыкаў добраахотна ўзяў на сябе нагрузку і бясплатна штодзень



вёў заняткі на вячэрніх курсах малюнка, арганізаваных тэхнікумам.

У 1924 годзе тэхнікум перайшоў на бюджэт беларускага Наркамасветы. Ён атрымаў той будынак, у якім цяпер месціцца Віцебскае мастацкае вучылішча. Бюджэт яго павялічыўся да 18 тысяч. Былі вылучаныя сродкі на стыпендыі вучням. Адна з залаў аддадзена пад інтэрнат.

Летам 1924 года тэхнікум праз вялікую барацьбу атрымаў права на роспіс кіно «Художественный» на вакзальнай вуліцы. Канкурываць даваўся з мясцовым знакамітым маляром т. Далгіцарам. Пасля ўмяшальніцтва выкананна перамога засталася за тэхнікумам. Выкладчыцкі склад і навучэнцы паставіліся да гэтай працы з вялікім уздымам. (...) Зала была зроблена паводле эскізаў В.В. Волкава. Насценныя пано прадстаўлялі фігуры рэвалюцыйных герояў мінулага ад Праметэя да рабочага нашых дзён. Фая стваралася паводле эскізаў Эндэ, асабіста ім былі напісаныя насценныя пано, што адлюстроўвалі свята ў вёсцы з чырвонаармейцамі. Работы загінулі часткова ад пажару, часткова былі проста знішчаныя пры рамонтзе.

У 1929 годзе ўпершыню былі разгромленыя нацдэмы, але падлыя ворагі не былі да канца выкрытыя. Астатнія замаскіраваліся фальшывай барацьбой з нацдэмаўшчынай і пад выглядам гэтай барацьбы яны знішчылі ўсё і намагаліся затармазіць развіццё савецкай культуры. Тэхнікум быў велізарным прыкладам гэтай подлай справы. (...) Я перастаў быць дырэктарам тэхнікума. Мяне змяніў тав. Вольскі, ён удумліва падышоў да тэхнікума, выпраўляючы палітычныя памылкі яго, ён імкнуўся захаваць сістэму мастацкай адукацыі і захаваць кваліфікаваныя кадры выкладчыкаў. На бяду, да восені 1931 года ў дырэктары пралез мацёры вораг народа (прозвішча якога не хачу называць). Пачаўся развал тэхнікума. Сістэма, якая давала свае станоўчыя вынікі, была знішчана. Кваліфікаваныя выкладчыкі-мастакі змушаны былі пакінуць тэхнікум. Найбагацейшы збор вучнёўскіх работ, назапашаных з 1923 года, — зніштожаны. Калекцыя беларускіх тканін, адзення, вышывак разрабавана і знішчана. Праца з натуры выкаранена як фармалістычны занятак. (...)

Публікацыя Л. Налівайкі

На здымках: работы з першай публічнай выстаўкі навучэнцаў тэхнікума (1925, калекцыя НММ Беларусі); Генадзь Мурамцаў, скульптурны партрэт Міхаіла Керзіна (бронза, 1973).





Праект — лаўрэат VII Нацыянальнага конкурсу друкаваных СМІ “Залатая Ліцера”

Слова краязнаўцы



Анатоль Трафімчык з Мінска разважае пра значнасць і пачэснасць працы на ніве вывучэння роднага краю:

— Краязнаўства цягам XX стагоддзя стала папулярным, не страціўшы прыцягальнасці і сэння, у XXI. Больш таго, гэта галіна гуманітарных даследаванняў апырэдзіла многія кірункі навуковага дыскурсу. Прычым у розных дысцыплінах. Напрыклад, гістарычная навука ў другой палове XX стагоддзя звярнулася да актыўнага вывучэння так званай гісторыі з чалавечым тварам (Норман Дэвіс) і пачала інтэнсіўна даследаваць мікрагісторыю, гісторыю штодзённасці, гістарычную антрапалогію. А што казаць пра этнаграфію, фалькларыстыку, мовазнаўства (дыялекталогію)? Як бачна, усё названае цесна пераплятаецца з краязнаўствам, якое нібы ўвабрала гэтыя навукі ў сябе, даўшы ім пры гэтым багату ніву матэрыялаў.

Цяжкі крыж краязнаўцы... Калі дзейнасць навукоўца, як правіла, абмяжоўваецца афіцыйнай працай, то краязнаўца — гэта перадусім энтузіяст. Хаця значэнне апошняга аніж не меншае за ролю прафесійнага навука. А з улікам усіх акалічнасцей, можна сказаць, і больш пачэснае.

Не кожны гэту лямку цягне. А праца краязнаўцы тым не менш ганаровая. Менавіта дзякуючы ёй асобныя мясцовасці захавалі звесткі пра багатае мінулае — людзей, падзеі, культуру. Беларуская нацыя ўвогуле ўзнікла ў многім дзякуючы краязнаўчым распрацоўкам.

Найноўшы час толькі ўзмацніў важнасць краязнаўства: хаця б з той прычыны, што развіццё цывілізацыі ў XX ст. набыло такія тэмпы, што проста на вачах асобна ўзятых чалавека, век якога, на жаль, кароткі, карцінкі быцця мільгаюць з калейдаскапічнай хуткасцю. Навука з яе скрупулёзнасцю, рэвізійніцкім скептыцызмам, метадалагічнай абумоўленасцю не заўсёды можа ўгнацца за трансфармацыямі — як часавымі, так і ментальнымі. І тут на першы план выходзяць краязнаўцы. Дакладней, яны павінны былі б выйсці. Але, на жаль, далёка не заўсёды так адбываецца. Між тым патэнцыял у беларускага краязнаўства даволі ёмкі. Яго асновай з’яўляюцца школы і работнікі культуры, асабліва гэта тычыцца сельскай інтэлігенцыі.

Памёр Іван Вашкевіч...

Ён служыў айчыннай культуры, роднаму слову. Беларускаму. Іграў на Коласаўскай сцэне. У 1982 — 97 гг. быў генеральным дырэктарам тэатра імя Янкі Купалы. Узначальваў Беларускую канфедэрацыю творчых саюзаў. Рупіўся пра папулярнасць нацыянальных традыцый прыгожага пісьменства на пасадзе дырэктара Літаратурнага музея імя П. Броўкі... Заслужаны работнік культуры Беларусі Іван Вашкевіч вылучаўся адміністрацыйным талентам і любоўю: да тэатра, да роднай літаратуры, культуры. У наступным годзе яму споўнілася 675...

Музейны ўнікат

Партыя ў тысячу гадоў

На тэрыторыі Кіеўскай Русі, у якую пэўны час уваходзілі землі сучасных Беларусі, Расіі і Украіны, вядома дванаццаць гарадоў, дзе знойдзены шахматныя фігуры. Шаснаццаць фігур знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі. Адной са старажытных шахматных “кропак” з’яўляецца Слуцк, куды мы і запрашаем чытачоў у віртуальную вандроўку.

Дзяніс МАРЦІНОВІЧ, фота аўтара

Дзейнасць Слуцкага краязнаўчага музея пачалася ў 1952 годзе. Але спачатку ўстанова размяшчалася ўсяго ў двух невялікіх пакоях гарадскога Дома культуры. І толькі ў 1966-м, калі адзначалася 850-годдзе Слуцка, для экспазіцыі і фондаў музея быў перададзены будынак былога Дома дваранскіх сходаў — помнік архітэктуры XVIII стагоддзя. З таго часу музейная справа ў горадзе атрымала новы імпульс.

На пачатак 2000-х гадоў музейныя фонды налічвалі больш як 21 тысячу адзінак захоўвання. Паколькі плошча экспазіцыі складала 280 квадратных метраў, паўстала непазбежнае пытанне пра яе пашырэнне. Таму неўзабаве сваіх наведвальнікаў прынялі два філіялы ўстановы. У чэрвені 2001 года — Музей этнаграфіі, а ў 2005-м — Галерэя мастацтва.

Тым не менш і цяпер асноўнай музейнай пляцоўкай горада застаецца будынак былога Дома дваранскіх сходаў. Сярод экспанатаў краязнаўчага музея наведвальнік убачыць упрыгожванні III стагоддзя да нашай эры — I стагоддзя нашай эры

з гарадзішча Івань, каменныя і бурштывавыя крэкы XII стагоддзя, сярэбраныя слудкі пояса, габелен “Палыванне на дзіка” XVIII стагоддзя, вырабы ўрэцкага шкла і цэлы шэраг іншых цікавых эспанатаў з мінулага слудскага краю. Але прызнаюся, што пры аглядзе экспанатаў маю ўвагу найбольш прыцягнулі шахматныя фігуры.

Гісторыкі лічаць, што адпаведная гульня, верагодна, узнікла ў Індыі ў канцы V стагоддзя нашай эры ў форме так званай чатурангі, у якую гулялі чатыры чалавекі. У VII — VIII стагоддзях яна стала вядомай у арабскіх краінах у форме шатрандж (шатранг), у якую ўжо гулялі два чалавекі. А праз некалькі соцень гадоў гульня трапіла на тэрыторыю Кіеўскай Русі.

Беларуская калекцыя старажытных шахмат складаецца з больш як трыццаці асобных фігурак, якія датуюцца XI—XIII стагоддзямі. Яны знойдзены падчас раскопак у Брэсце, Ваўкавыску, Віцебску, Гродне, Друцку, Копысі, Лукомлі, Мінску, Мсціславе, Навагрудку, Полацку, Рагачове, Слоніме, Тураве і ў гарадзішчы на Менцы (за 12 км ад Мінска). Апошняя знаходка, а таксама фігуры, выяўленыя



ў Ваўкавыску і Друцку, найбольш старажытныя: яны датаваныя XI стагоддзем.

Матэрыял, з якога выраблялі фігуры, самы разнастайны. Як пісаў даследчык Станіслаў Цярохін, “пераважная большасць іх выразана або выгачана з костак і рагоў. <...> У Друцку і Копысі шахматы знойдзены на месцы старажытных кастарэзных майстэрняў сярод недаробленых касцяных рэчаў, нарыхтовак і іх адходаў. Ёсць драўляныя фігуры, і толькі адна — гродзенская ладдзя — зроблена з пакуль не вызначанага мінералу светла-жоўтага колеру з зялёнымі пражылкамі”.

У Слуцкім краязнаўчым музеі знаходзяцца чатыры фігуры: пешка, ладдзя, слон і кароль. Першыя дзве, якія захоўваюцца ў фондах, выразаныя з дрэва. У экспазіцыі прадстаўлены касцяныя фігуры: слон, датаваны XIII стагоддзем, і кароль, старэйшы за яго прыкладна на стагоддзе. Асабліва адметнай падаецца фігура караля. Яна ўяўляе сабой выйва чалавека шляхетнага выгляду ў дарагім галаўным уборы, які сядзіць

на троне. Яе вышыня — 6,8 см. Цікава, што бліжэйшы аналаг такой знаходкі вядомы... у Нарвегіі. Як сцвярджае археолаг Леанід Калядзінскі, на тэрыторыі Усходняй Еўропы гэта пакуль што першая знаходка такога кшталту.

Як вядома, першая згадка пра Слуцкі сустрэаецца ў “Аповесці мінулых гадоў” пад 1116 годам. Таму шахматныя фігуры можна лічыць ці не равеснікамі горада. Цяжка ўявіць, але нашыя прашчурны гулялі ў шахматы яшчэ падчас існавання Полацкага і Турава-Пінскага княства.

З таго часу на беларускай зямлі адбылося багата падзей. Але шахматы так і не зніклі з нашага жыцця. І цяпер, калі грасмайстар з Мінска Барыс Гельфанд змагаецца за сусветную шахматную карону, разумееш, што нічога дзіўнага тут няма. За яго поспехамі — традыцыі беларускіх шахмат працягласцю амаль у тысячагоддзе.

На здымку: касцяныя шахматныя фігуры: кароль (XII ст.) і слон (XIII ст.).

Беларускія прыватныя гербы

Знакі годнасці і гонару

Герб «Абданк» (зменены)

Уласны герб роду Бялінскіх.



Герб “Абданк”

Герб «Гут залаты»


Уласны герб роду Гутакоўскіх.



Герб “Гут залаты”

Герб «Калумна»

Гербам карысталіся: Бярлінскі, Вігура, Дакішэвіч, Даўкша, Дукшта, Кажухоўскі, Монтвіл, Пяркевіч, Пяркоўскі, Пярхальскі, Цяцішэўскі.



Герб “Калумна”

Герб «Орля»

Гербам карысталіся: Бардскі, Бергман, Вілямоўскі, Гер’ятовіч, Лудкевіч, Пальчэўскі, Пацэвіч, Плеер, Рамша, Саламановіч.



Герб “Орля”

Герб «Радван» (зменены)


Гербам карысталіся: Гарбацкі, Канановіч.



Герб “Радван”

Герб «Рыхтар»

Уласны герб роду Рыхтараў.



Герб “Рыхтар”

Анатоль КАПЦЮГ,
г. Вілейка

Іван Фёдараў і маэнтак Хаценчыцы: доказы ўскосныя і прамыя

Пытанне аб месцы нараджэння расійскага першадрукара да гэтага часу застаецца нявырашаным. Сваю сенсацыйную гіпотэзу прапануе даследчык з Вілейкі.

дакументах былі адшуканы сем з васьмі Рагозаў — зямлян і баяр гаспадарскіх і іх шматлікіх нашчадкаў (восьмы, хутчэй за ўсё, валодаў часткай Маладзечанскага маэнтка). Гэта дало магчымасць скласці радавод роду Рагозаў. Сярод іх быў толькі адзін Фёдар Міраслававіч Рагоза — баярын гаспадарскі і яго старэйшы сын Багдан Фёдаравіч — падскарбій надворны, па другіх звестках — падскарбій вялікі літоўскі.

Такім чынам, друкару Івану Фёдаравічу знайшлося сваё месца і па часе, і па сітуацыі ў радаводзе Хаценчыцкіх Рагозаў, іншых у той час не было. Плошча іх спадчынных маэнткаў на землях сённяшніх Вілейскага, Лагойскага і Маладзечанскага раёнаў складала каля 40 тысяч гектараў, хаця, напэўна, былі і меншыя маэнткі (пасагі ад шлюбаў).

Іван сын Фёдара Масквіцін

Пра Івана Фёдарава (Фёдаравіча), праслаўленага асветніка і маскоўскага першадрукара, напісана мноства кніг, манаграфій, артыкулаў, а сайтаў у Інтэрнэце не злічыць. Затрымаюся толькі на асобных момантах яго біяграфіі, якія маюць дачыненне да гэтага аповеда.

1510 год падаецца ў навуковай літаратуры як самы ранні час яго нараджэння. Калі Іван Фёдаравіч стаў студэнтам у 1529 годзе, што вядома з актавых кніг Кракаўскага ўніверсітэта, то апошні магчымы год нараджэння — 1515-ы (ва ўніверсітэты таго часу набіраліся студэнты ва ўзросце не менш як 14 год). У альбоме ўступных запісаў універсітэта ў 1529 годзе ўпісаны нейкі Іван сын Фёдара з Петкавіч. Пра месцазнаходжанне гэтага населенага пункта дыскусіі яшчэ не скончыліся. Хачу толькі заўважыць, што за 15 кіламетраў ад Хаценчыц, у паўночнай частцы Мінскага раёна, ёсць вёска Пецькавічы. Розніца толькі ў мяккім знаку, які не сустракаецца ў дакументах XVI стагоддзя. Так, на надмагільнай плітце друкара напісана «ЛВОВЕ», а не «ЛЬВО-ВЕ». У кнізе прысуджэння ступеней Кракаўскага ўніверсітэта пазначана, што ў 1532 годзе ступень бакалаўра атрымаў «Іван Фёдараў Масквіцін», і далей, да 1564 года, біяграфія яго пакуль не вядома даследчыкам.

Упершыню імя Івана Фёдарава ўпамінаецца ў пасляслоўі да Апостала — першай датаванай маскоўскай друкаванай кнігі, якую ён выдаў з Пятром Мсіціслаўцам 1 (10) сакавіка 1564 года. Імі было надрукавана яшчэ некалькі кніг у Маскве, а потым у 1566 годзе яны перасяліліся з Масквы ў Вялікае Княства Літоўскае, прыхапіўшы з сабой усе друкарскія матэрыялы, акрамя вялікага абсталявання. Маэнткі Лукавец і Хаценчыцы знаходзіліся (і знаходзяцца) на перакрываванні шляхоў з Мінска ў Полацк (Даўгінаўскі тракт) і з Барысава, а значыць і з Масквы, у Вільню. Іван Фёдаравіч па дарозе мог пакінуць у сваякоў цяжкі багаж і падарожнічаць далей.

Да 1570 года Іван Фёдаравіч выдаваў кнігі ў Заблудаўскай друкарні ў маэнтку Хадкевічаў. Між іншым, адзін з братоў Хадкевічаў — сусед Рагозаў, яму належалі ў той час маэнткі Даўгінава і Пагост (цяпер Вілейскі раён) на процілеглым беразе Вілі. Затым друкар пераехаў у Львоў, бо пасля падпісання уніі з Каралеўствам Польскім у 1569 годзе ўскладніліся грамадска-палітычныя стасункі, і Заблудаўская друкарня перастала існаваць. Хадкевічы ж, застаючыся праваслаўнымі, страцілі свае высокія пасады. Заснаваўшы друкарню ў Львове, а пазней і ў Астроў, спадчынным маэнтку князёў Астрожскіх, Іван Фёдаравіч выдаў нямала добра аздобленых кніг, у тым ліку знакамітую Астрожскую Біблію — першую поўную Біблію на праваслаўнай прастору.

Ёсць звесткі, што друкар Іван Фёдаравіч быў яшчэ і майстрам ліцейнай справы, механікам і наогул рознабакова адукаваным чалавекам, ведаў некалькі еўрапейскіх моў, латынь. Якасць выдзеных ім кніг была вельмі высокай, нават пераўзыходзіла многія еўрапейскія. Памёр Іван Фёдаравіч 5 (15) снежня 1583 года ў Львове, пахаваны быў у Ануфрыеўскім манастыры. На магільнай плітце, па баках каменя надпіс: «Иоанн Фёдорович Друкаръ Москвитин, который своим тщанием друкование занедалое обновил...» З надпісу ўнікае яшчэ адно пытанне: калі «...друкование занедалое обновил...» гэта азначае, што яно існавала раней, толькі яго занядалі. Абнавіць можна тое, што было...

Род Рагозаў

Літаратуры і копіі архіўных дакументаў, якія захоўваюцца ў Вілейскім краязнаўчым музеі, было дастаткова, каб скласці радавод Рагозаў на XVI стагоддзе — час жыцця Івана Фёдаравіча. Верагодна, род быў заснаваны ў пачатку XV стагоддзя, як і большасць шляхецкіх родаў не княжацкага паходжання ВКЛ. Заснавальнік рода Рагоза, сварлівы чалавек, разам з уганараваннем атрымаў у валоданне каля 40 тысяч гектараў раллі, лясоў, лугоў і пустак ад Маладзечна да Крайска Лагойскага раёна і на рацэ Сэрвач. Напэўна, значнымі былі яго заслугі перад вялікім князем. У спісах высокіх чыноўнікаў таго часу Рагозаў няма, хутчэй за ўсё гэта былі вайсковыя заслугі.

У пачатку XVI стагоддзя вялікі маэнтак ужо быў раздроблены, падзелены паміж нашчадкамі. Да канца стагоддзя ўсе дробныя часткі маэнткаў Хаценчыцы і Лукавец распрададзены ці перайшлі нашчадкам па жаночай лініі, застаўшы толькі маэнтак Сэрвач. Рагозы пачалі перасяляцца пад Магілёў і Оршу, пазней у Расію. Сёння ў памяць пра іх захаваліся дзве вёскі: Рагозіна каля Крайска і Рагазы пад Маладзечнам. Каля Магілёва і Оршы ёсць населеныя пункты з такімі ж назвамі.

Адметнай рысай роду таго часу была вернасць праваслаўю, таму пасля падпісання уніі з Каралеўствам Польскім Рагозы (далёка не ўсе) пачалі перасяляцца на ўсход княства, затым — пад Калугу і Цвер.

Прыналежнасць Івана Фёдаравіча да шляхецкага роду Рагозаў навукай пад сумненне не ставіцца, іншая справа — прыналежнасць да маэнтка Хаценчыцы. Усё напісанае вышэй, кажучы тэрміналогіяй крывіналістаў, доказы ўскосныя (пасведчанне аб нараджэнні, што магло б стаць прамым доказам, пакуль не знойдзена), але ёсць запіс у адным з дакументаў, які тычыцца маэнтка Хаценчыцы. Частка маэнтка Хаценчыцы, спадчына Фёдара, называецца «Багданаўскай і маскоўскай» — падзелена паміж нашчадкамі Багдана і невядомым «маскоўскім нашчадкам». А гэта ўжо прамы доказ, які відавочна паказвае на Івана Фёдаравіча друкара Масквіціна.

Жывы агонь на Замкавай гары

Марына ВЕСЯЛУХА,
фота Святланы Вакулы

Сама назва фесту «Меч Брачыслава» у якасці арганізатара якога выступае Браслаўскае музейнае аб'яднанне, ад самага пачатку была рабочай, але прыжылася і, думаецца, трывала замацавалася за святам сярэднявечнай культуры ў гэтым старажытным горадзе.

— Летась, калі святкавалася 945-годдзе Браслава, у фэсце прымалі ўдзел сябры клубу гістарычнай рэканструкцыі ў асноўным з Віцебшчыны, сёлета яго геаграфія значна пашырылася, — распавёў Аляксандр Панцялейка, дырэктар Браслаўскага музейнага аб'яднання. — Пры гэтым не было жорсткага абмежавання па рэканструйваным перыядзе для клубу.

Але нягледзячы на адсутнасць абмежаванняў, склад удзельнікаў сёлета фесту апынуўся досыць роўным па рэканструйваным перыядзе. Так, на Замкавай гары з'явіліся шатры скандынаваў эпохі вікінгаў — канец IX — пачатак XI ст. (клубы «Варгенторн», «Нагльфар»), жыхароў Дзвінскага і Дняпра-Дзвінскага рэгіёнаў ранняга сярэднявечча (Nordrg, Tnyvaringi і «Крыўя»), рыцараў-тампліераў XII — XIV ст. («Полацкая камандорыя Ордэна Паўночнага храма»), ВКЛ і Польшчы 1350—1500 гг. («Чорны Война»)… Непаўторны ка-

Гукі дуды лунаюць над замчышчам. Дзяўчаты танчаць у рэканструйваных строях мінулых стагоддзяў. Мужчыны ў кальчугах і адмысловых скураных ваенных уборах. Бугурты, адзінаборствы, эстафета, вайсковыя забавы, выступленне музыкаў, прадстаўленне даўніх рамёстваў і пляцоўкі «жывой археалогіі»... У старажытным Браславе, на Замкавай гары, прайшоў II фестываль сярэднявечнай культуры «Меч Брачыслава», што ладзіўся ў межах міжнароднага свята «Браслаўскія зарніцы». У фэсце прынялі ўдзел больш як 130 сяброў клубу гістарычнай рэканструкцыі з Віцебска, Мінска, Ліды, Полацка, Наваполацка, Брэста, Санкт-Пецярбурга і Бранска.



ларыт фесту надавалі і выступленні гуртоў «Люташ» (Мінск), «Княжыч» (Полацк), дудова музыка ў выкананні пана Скіргайлы (Мінск).

Здавалася б, што адметнага ў Браслаўскім фэсце? Звычайныя вайсковыя забавы, шатры, сярэднявечная

кухня і ўсе элементы, што ўжо сталі традыцыйнымі. Але не, тут ёсць і свае «фішкі». Адна з іх — сімвалічнае запальванне Жывога агню пры дапамозе спецыяльнай тэхналогіі (шляхам трэння). Упершыню гэты эксперымент правялі браслаўскія

аматары «жывой археалогіі», цяпер запаліць агонь у іх атрымліваецца досыць хутка і пры любым надвор'і. Асаблівацю фесту можна назваць і яго «адукацыйную частку» — экскурсію з расповедам пра народныя рамёствы (у гэтым годзе акцэнт быў зроблены менавіта на іх), што правяла загадчык Браслаўскага музея традыцыйнай культуры Эла Зінкевіч.

Разважаючы пра перспектывы развіцця фесту, арганізатары адзначаюць імкненне надаць яму археалагічны ўхіл, звязаць свята з «жывой археалогіяй», правядзеннем эксперыменту, семінараў, майстар-класаў з дэманстрацыйнай тэхналогіяй, мірных рамёстваў і вайсковых заняткаў. Але што падразумываецца пад такім дзіўным на першы погляд паняццем, як «жывая археалогія»? Бо з усёй сістэмы гістарычных навук менавіта археалогія — самая жывая і рэальная. Пра гэта распавёў кіраўнік групы «жывой археалогіі», супрацоўнік Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь Мікалай Плавінскі, які, дарэчы, сам неадна-

разова праводзіў раскопкі на Браслаўшчыне:

— «Жывая археалогія» — пераклад з англійскай мовы тэрміна «living archeology» ці «living history» — назва для напрамку даследаванняў, калі звычайныя навуковыя дадзеныя дапаўняюцца звесткамі, атрыманымі ў выніку эксперыменту. Звычайнай археалогія мае справу з мёртвай матэрыяльнай культурай — да нас даходзіць толькі невялікая частка сапраўдных артэфактаў, звычайнай у фрагментарным стане. А дзякуючы эксперыменту, што праводзіцца на розным узроўні, і навуковым, і тэхнічным, мы маем магчымасць атрымаць больш дакладнае ўяўленне і пра тое, як выглядалі старажытныя людзі — кшталту такіх, што ходзяць тут і цяпер (смяецца): у сапраўднай вопратцы, з сапраўднымі ўпрыгажэннямі. Натуральна, гэта вельмі важна для аднаўлення аўтэнтычных нацыянальных уяўленняў нашага народа.

На здымку: удзельнікі фесту падчас вайсковых забав.

Прымаем калектыўную

Таццяна КУЗНЯЧЭНКАВА,
Уладзімір БАЦКАЛЕВІЧ,
фота Кастуся Дробава

Як наймальнікі ставяцца да прафсаюзаў? Ці распаўсюджваецца калектыўная дамова на ўсіх працаўнікоў? Якім чынам прафсаюз можа ўнесці змены ў гэты дакумент? На якіх падставах?

На гэтыя і іншыя пытанні спрабавалі знайсці аргументаваныя адказы ўдзельнікі “круглага стала”, які арганізавалі Мінскі гаркам прафсаюза работнікаў культуры і рэдакцыя “ЛіМа”. У ім прынялі ўдзел Віктар Маліноўскі, старшыня Мінскай гарадской арганізацыі Беларускага прафсаюза работнікаў культуры; Андрэй Кухарэнка, старшыня прафсаюза камітэта Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета Рэспублікі Беларусь; Людміла Шугаева, старшыня прафсаюза камітэта Цэнтралізаванай сістэмы дзіцячых бібліятэк г. Мінска; Святлана Каліноўская, старшыня прафсаюза камітэта Алімпійскага спартыўнага комплексу “Стайкі”; Валерый Прышчэп, старшыня Барысаўскага райкама прафсаюза работнікаў культуры; Алена Шацко, старшыня прафсаюза студэнтаў Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі; Аляксандр Пятровіч, дырэктар Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага тэатра; Таццяна Ждановіч, старшыня прафсаюза камітэта Беларускага дзяржаўнага ансамбля “Песняры”; Галіна Камароўская, старшыня прафсаюза камітэта ААТ “Чырвоная зорка”; Марына Сабалеўская, старшыня прафсаюза камітэта мінскага стадыёна “Дынама”; Генадзь Апанасенка, галоўны прававы інспектар працы Мінскага гаркама прафсаюза работнікаў культуры.

Адкрываючы сустрэчу, старшыня гаркама прафсаюза **Віктар Маліноўскі** адзначыў, што калектыўная дамова паміж наймальнікам, прафсаюзам і працоўным калектывам — дакумент, пры прыняцці якога ўзнікае нямаля спрэчак. Задача прафсаюзных арганізацый — зрабіць усё неабходнае, каб абараніць правы працоўных, зрабіць іх не статэстамі, а ўдзельнікамі стварэння такіх важных дакументаў.

Валерый Прышчэп:
— Разумеецца, наймальнікі зацікаўлены, каб быў адзіны дакумент, па якім жыве калектыў, і каб максімальная колькасць працаўнікоў была ахоплены прафсаюзам. Наш райкам прафсаюза аб’ядноўвае 15 арганізацый. І я як старшыня не адчуваю нейкіх цяжкасцей. Што тычыцца змен у дамову... Мы прапануем іх уносіць. Напрыклад, прадугледжана магчымасць браць адпачынак за свой кошт працяглацю да 60 дзён, можна дзяліць адпачынак на тры часткі.

Святлана Каліноўская:
— Наш наймальнік — Алег Споллак — сам час ад часу бывае ініцыятарам розных цікавых прапаноў. Па ініцыятыве прафсаюза да аплатаў адпачынку, што прадстаўляецца на час сесіі, мы дадалі тры дні. Доўгі час адміністрацыя не аказвала матэрыяльнай дапамогі на набывшчы агародніны. Аднак у калектыўнай дамове, якая была заключана сёлета, гэта прадугледжана.

Галіна Камароўская:
— Наймальнік хоча даць работнікам больш льгот, чым нават прафсаюз. Я лічу, што льгот дастаткова, і павялічваць іх не мае сэнсу — дай Бог, каб гэта выканаць.

Мінскі гаркам прафсаюза работнікаў культуры аб’ядноўвае шматлікія творчыя калектывы сталіцы і вобласці, адпаведныя вышэйшыя навучальныя ўстановы, спартыўныя і фізкультурныя арганізацыі, а таксама сродкі масавай інфармацыі.

У Мінску існуе 124 прафсаюзныя арганізацыі, у сталічнай вобласці іх 199, на ўліку якіх знаходзіцца 24320 сяброў.

Аляксандр Пятровіч:
— Пры распаўсюдцы дамовы ідзе карпатлівая праца па пошуку кампрамісу. Любы работнік лічыць, што максімальна магчымае трэба атрымліваць з мінімальнай аддачай. Перад кіраўніком стаіць іншая задача. Па-першае, клапаціцца пра ўсіх аднолькава і даць магчымасць зарабляць грошы. Але ў той жа час зарабляць на агульную карысць. Парой старшыні прафсаюзных камітэтаў, прадстаўнікі калектыву не ведаюць усіх праблем, якія ёсць у арганізацыі, фінансавага становішча. Таму ў працэсе работы над калектыўнай дамовай заўжды ўзнікаюць спрэчкі. Ва ўсялякім выпадку, у маёй практыцы яшчэ не было такога, каб мы аднадушна прымалі той ці іншы пункт — толькі калі ён не строга ў межах заканадаўчай базы. Але кампрамісы знаходзім, яны бываюць розныя. Акрамя традыцыйнага запісу “пры наяўнасці грашовых сродкаў” мае месца і такая форма: калектыўная дамова прымаецца за аснову, а некаторыя пункты затым разглядаюцца асобна і, адпаведна, уносяцца (ці не ўносяцца) змены.

ЛіМ:
— Наколькі хутка можна адрэагаваць і ўнесці некаторыя змены ў дамову?

Аляксандр Пятровіч:
— У многім гэта залежыць ад фінансавага становішча. Калі яно дазваляе — уносім папраўкі. Калі не — я супраць. Усё вырашаем па выніках года.

Андрэй Кухарэнка:
— Правільна кажа Аляксандр Яўгенавіч: трэба ведаць спецыфіку работы, гаспадарчую дзейнасць прадпрыемства, для таго каб грамадна пабудаваць калектыўную дамову. І каб пункты працавалі, а не былі галаслоўнымі. Што тычыцца змен... Мы прынялі дамову за аснову, а на працягу года ўжо ўнеслі чатыры дапаўненні. Калі ёсць магчымасць і згода ўсіх бакоў, унесці дапаўненні можна літаральна на працягу тыдня. Не трэба гэтага баяцца. Я заўжды тлумачу людзям, што калектыўная дамова замацоўвае асноўныя параметры, а нюансы, адносна якіх мы ў дадзены момант не можам знайсці пагадненне, можна пакінуць на дапрацоўку.

Віктар Маліноўскі:
— Як старшыня гаркама прафсаюза работнікаў культуры Мінска і Мінскай вобласці я шчыра ўдзячны наймальнікам. Гэта — людзі дзяржаўныя. Яны разумеюць, што толькі ва ўзаемадзейні можна дабіцца выніку і ісці наперад.

Людміла Шугаева:
— Мы — бюджэтнікі, і казаць пра сур’ёзныя даплаты не даводзіцца. Калі складалі дамову, не супадзення думак не было. Дамова абмяркоўвалася практычна тры месяцы, але асноўныя пункты ўлічаны.

Алена Шацко:
— Роля студэнцкага прафсаюза выяўляецца ў іншым. Вельмі важная юрыдычная кансультацыя: калі на першым курсе каля дваццаці працэнтаў студэнтаў працуе, то на пятым — практычна дзевяноста. І ў асноўным усе пытанні звязаныя

з працоўным правам. Другі важны напрамак нашай работы — аздараўленне. Так, першакурснікі не адразу пагаджаюцца ўступіць у прафсаюз, але да канца года, як правіла, самі прыходзяць і пішуць заяву.

Марына Сабалеўская:
— Гадоў дванаццаць назад была прынята калектыўная дамова, і вельмі моцная. Асноўныя палажэнні былі закладзены яшчэ тады, і яны засталіся цяпер.

Віктар Маліноўскі:
— Згодзен. Там людзі актыўна працуюць і ніхто не скардзіцца на нейкія парушэнні.

Марына Сабалеўская:
— Таму што дамова выконваецца. Працаўнікі атрымліваюць матэрыяльную дапамогу на набывшчы агародніны, мы адпраўляем дзяцей у аздараўленчыя лагеры, прычым бацькі ў выніку аплачваюць толькі дзесяць працэнтаў кошту пудэўкі. І гэта закон — пры любым фінансавым становішчы. Ёсць у нас у калектыўнай дамове і запіс, што працаўнік, які самастойна набывў пудэўку на аздараўленне, можа звярнуцца да наймальніка з заявай на аплату да 50 працэнтаў яе кошту.

ЛіМ:
— Так, прафсаюз дапамагае. А як прывабіць у яго?

Таццяна Ждановіч:
— Наша арганізацыя была створана чатыры гады таму, дарэчы, па ініцыятыве наймальніка. Калі мы агітавалі работнікаў уступаць у прафсаюз, не ўсе пагаджаліся. Нікому ніколі не адмаўлялі. І ўжо за два гады змяніліся адносіны — людзі бачаць добрыя справы прафсаюзнай арганізацыі. Калі ў калектыў прыходзіць новы чалавек, нашы артысты раяць: “Пішы заяву на ўступленне ў прафсаюз! Не пашкадуеш!” У артыстаў вельмі насычаны графік, але мы знаходзім час і арганізоўваем паездкі, спартыўныя мерапрыемствы, экскурсіі... Не трэба шмат гаварыць, трэба рабіць.

ЛіМ:
— У вас сто працэнтаў калектыву — члены прафсаюза, але ёсць і дзевяноста, дзевяноста пяць. Між тым калектыўная дамова распаўсюджваецца на ўсіх. Ці згодны вы з такім становішчам?

Святлана Каліноўская:
— У нас у адным з пунктаў калектыўнай дамовы сказана, што распаўсюджваецца яна толькі на членаў прафсаюза. Аднак мы не крыўдзім астатніх працаўнікоў — у матэрыяльным плане. Калі што-небудзь арганізоўваем — так, чалавек можа застацца ў баку.

Галіна Камароўская:
— У нас зусім па-іншаму. Калектыўная дамова распаўсюджваецца на ўсіх без выключэння членаў калектыву. Таму што друкер, які атрымлівае добрую зарплату, не заўсёды хоча аддаваць грошы ў прафсаюз. І ты яго нічым не зацікавіш. Ён мае дастаткова сродкаў, і прафсаюз яму не патрэбен. Тое, што вы казалі, не падыходзіць да арганізацыі, дзе працуюць рабочыя. Таму ўсё, што ёсць у калектыўнай дамове, распаўсюджваецца на ўсіх. Аздараўленчы лагер у нас аплачвае прадпрыемства, матэрыяльную дапамогу аказвае наймальнік. Прафсаюз аплачвае білеты, арганізуе бясплатныя паездкі.

Аляксандр Пятровіч:
— Многія работнікі часам не разумеюць адной дэталі: усё, што яны атрымліваюць ад наймальніка, яны атрымліваюць дзякуючы прафсаюзу. Вось канкрэтны прыклад. Калі ў творчым калектыве ўзнікае пытанне наконт прыняцця ці прыняцця калектыўнай дамовы, я як дырэктар кажу так: “Я за тое, каб калектыўная дамова не была прынята. У мяне тады з’явіцца эканомія сродкаў”. Але ж работнікі згубяць прэмію, матэрыяльную дапамогу, дадатковы адпачынак, даплаты, льготы... Таму роля прафсаюза ў арганізацыі каласальная ўжо таму, што заключаецца калектыўная дамова. У савецкі час гаварылі “сумленныя і несумленныя людзі”. Я ж хачу сказаць пра спажывуца. Чалавек, які атрымлівае добры заробак і не хоча дапамагчы калектыву (а ў прафсаюзе на баку кожнага выступаюць усе), аднак карыстаецца ўсімі выгодамі, які дае яму наймальнік... У гэтым выпадку я за тое, каб калектыўная дамова распаўсюджвалася толькі на членаў прафсаюза. Яна размяркоўвае сродкі наймальніка. Аднак наймальнік мае права ўпісаць у яе пункт, згодна з якім матэрыяльная дапамога члену прафсаюза вышэйшая, чым іншым работнікам. Тое ж і даплат тычыцца. Гэта я яшчэ не скарыстаў, але ўжо падыходжу да такога рашэння. Таму што ўтрымлення — страшная рэч. Яно, нібы ржа, раз’ядае наша грамадства. І калі мы ставім пытанне, што можна зрабіць, каб колькасць членаў прафсаюза ўзрасла, я хачу сказаць, што гэта залежыць у першую чаргу ад двух чалавек: кіраўніка арганізацыі і старшыні прафсаюза. Калі яны будуць працаваць у пары, рабіць адну справу, тады колькасць арганізацый узрасце. Аднак у той жа час у чалавека павінен быць стымул.

Андрэй Кухарэнка:
— Правільна! Мы прапісалі, што калектыўная дамова распаўсюджваецца толькі на членаў прафсаюза. І гэта адна з матывацый уступлення ў прафсаюз. Мы ствараем агульную касу і затым, калі хтосьці мае патрэбу, дапамагам. Яшчэ адна матывацыя — абарона правоў нашых працаўнікоў. Бывае, дырэктар не можа напрума звярнуцца да, скажам, міністра. А прафсаюз мае такое права. І мы рабілі гэта. Трэба разумець, што калектыўную дамову заключылі два бакі — наймальнік і прафсаюз. А калі вы не там і не там, вы трэці бок. І атрымліваецца, вам неабходна альбо заключыць дамову з наймальнікам, або ўступаць у прафсаюз.

Валерый Прышчэп:
— Мы гэта пытанне паспрабавалі вырашыць: запісалі ў калектыўнай дамове, што распаўсюджваецца яна толькі на членаў прафсаюза, а на астатніх працаўнікоў — толькі са згоды наймальніка і прафсаюза.

Андрэй Кухарэнка:
— Мы закрулі матэрыяльны бок. І часам, вырашаючы гэтыя пытанні, забываем, што задача прафсаюза ў першую чаргу — абарона правоў і інтарэсаў працаўнікоў. Галоўнае — прытрымлівацца ка-



Віктар Маліноўскі



Валерый Прышчэп



Святлана Каліноўская



Аляксандр Пятровіч



Людміла Шугаева



Галіна Камароўская

дамову!

лектыўнай дамовы. Калі не будзе прафсаюза, хто будзе гэта кантраляваць?

Генадзь Апанасенка:

— Гэта праблема, па якой можна не толькі “круглы стол” праводзіць. Пра яе кажуць на ўзроўні Федэрацыі прафсаюзаў не першы год. У самім Працоўным кодэксе закладзена супярэчнасць. З аднаго боку, прафсаюзам далі права заключаць калектыўную дамову. А ў артыкуле “Сфера дзеяння калектыўнай дамовы” няма яснай пазіцыі, дзе было б напісана, ці на ўсіх працаўнікоў яна распаўсюджваецца. Прафсаюз, калі заключае калектыўную дамову, абараняе інтарэсы ўсяго калектыву. З другога боку, гэта грамадская арганізацыя: хто хоча — уступае, хто не хоча — не. Гэта пытанне пастаянна выносіцца на абмеркаванні, аднак пакуль яно не вырашана. Таму мы вырашаем яго, напрыклад, праз тарыфныя пагадненні, што заключаюцца на ўзроўні галіны. Нашы сацыяльныя партнёры разумеюць гэту сітуацыю, таму ўсюды прынята прыкладна такая фармулёўка: “Калектыўная дамова распаўсюджваецца на членаў прафсаюза. На тых, хто не з’яўляецца членамі прафсаюза, калектыўная дамова распаўсюджваецца з пільгавымі згодзі бакоў, якія падпісалі гэту дамову”. Лічу, гэта фармулёўка не парушае нічых правоў і інтарэсаў. Ніхто нікога не адрывае ад калектыву. Не хочаш быць членам прафсаюза — ніхто не прымушае. Але ў гэтым выпадку ты нешта страчываш. Калі ты член прафсаюза — нешта знаходзіш.

ЛіМ:

— Ці апраўдвае сябе кантрактная сістэма? І ці даводзіцца прафсаюзам умешвацца?

Валерый Прышчэп:

— Што тычыцца сферы бюджэтнага фінансавання, дагэтуль мала што выконвалася.

Галіна Камароўская:

— Кантракт — вельмі добра! Дзякуючы яму мы можам падняць людзям заробак. У нас якая тарыфная стаўка першага разраду? А тут — пяцьдзесят працэнтаў наймальнік даў за адно, потым за другое...

Валерый Прышчэп:

— А заключаць кантракт ці дамову на нявызначаны тэрмін — права выбару кожнага.

Аляксандр Пятровіч:

— Есць людзі, што прыходзяць і пішуць заяву: перавядзіце мяне на дамову... Менавіта тая катэгорыя, што ўвогуле працаваць не хочучь.

Генадзь Апанасенка:

— Пасля прыняцця Указа Прэзідэнтам большая частка арганізацый бюджэтнай сферы, асабліва ў Мінскай вобласці, што мелі мінімальныя павышэнні тарыфнай стаўкі, а гэта больш як пяцьдзесят працэнтаў, перайшлі з працоўнага кантракта на працоўную дамову на нявызначаны тэрмін.

Аляксандр Пятровіч:

— Кантракт — той дакумент, які дазваляе кіраваць, рэгуляваць адносіны паміж наймальнікам і работнікам. Законным шляхам даць надбаўкі, павялічыць заробак.

«Круглы стол» выявіў простую ісціну: няма ў арганізацыі прафсаюза — няма калектыўнай дамовы. А значыць, няма і дадатковых льгот, дадатковых гарантый працоўных і сацыяльных правоў працаўнікоў, матэрыяльнага стымулявання. А таму цяжка перааціць ролю прафсаюза ў арганізацыі.



Марына
Сабалеўская



Андрэй
Кухаранка



Алена
Шацько



Татыяна
Ждановіч



Генадзь
Апанасенка

Нашы лаўрэаты

Святлана БЕРАСЦЕНЬ

Яны знайшлі адно аднаго: артыст — свой тэатр, тэатр — свайго актёра. Ці не таму гэтак шчасліва складваецца лёс Віктара Цыркуновіча ў мастацтве, а родны творчы калектыў прызнае ўнікальнасць яго таленту і шчыра шануе за высокае майстэрства?



Тэатр Віктара Цыркуновіча

Прышоў ён у Беларускі дзяржаўны акадэмічны музычны тэатр восем гадоў таму, адразу пасля заканчэння альма-матар. Выпускнік вакальна-харавога факультэта Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі (клас незабыўнага майстра айчыннай опернай сцэны, народнага артыста СССР Аркадзя Саўчанкі), Віктар Цыркуновіч вылучаўся не толькі адметнымі вакальнымі ды акцёрскімі здольнасцямі, але ўжо і прафесійнымі дасягненнямі. У гады студэнцтва стаў лаўрэатам Мінскага абласнога конкурсу вакалістаў “Убельская ластаўка”, прывечанага Станіславу Манюшку, і лаўрэатам міжнароднага конкурсу маладых оперных выканаўцаў “Салаўіны кірмаш” імя Анатоля Салаўяненкі (Данецк, Украіна).

Першыя ролі? Стойкі алавыні салдацік у аднайменным спектаклі для дзяцей, афіцэр Макараў у рок-оперы «Юнона» і «Авось», Даніэль у класічнай аперацы «Капялюш Напалеона». Дастаткова было і гэтых трох разнапланавых вобразаў, увасобленых дэбютантам, каб і калегі, і знаўцы музычна-тэатральнага мастацтва зразумелі: на беларускай сцэне з’явіўся сапраўды ўніверсальны малады артыст з багатым творчым патэнцыялам.

Цяпер у рэпертуары вядучага майстра сцэны больш як тры дзясяткі шматстайных роляў.

Ярка індывідуальнасць Віктара Цыркуновіча, тонкае адчуванне сінтэтычнай прыроды музычна-сцэнічнага мастацтва, стылістыкі пэўных жанраў, высокая культура і густ, прафесійная сумленнасць, працаздольнасць — як усё гэта адпавядае сучаснаму статусу аднаго з самых папулярных творчых калектываў нашай сталіцы: акадэмічнага, музычнага, дзяржаўнага! Тэатр апошнім часам вядзе ґрунтоўную рэпертуарную палітыку, скіраваную на ўзбагачэнне жанравага дыяпазону і найбольш поўнае выяўленне творчага патэнцыялу ўсіх “складнікаў” дзівоснага сінтэ-

зу музыкі і сцэны. А менавіта — сімфанічнага аркестра, хору, балета, салістаў. Віктар Цыркуновіч арганічна існуе ў гэтым жанравым сінтэзе: адпаведна законам партытуры, задуме рэжысёра, звышзадачы спектакля. І ў дыяпазоне сваіх багатых вакальных ды акцёрскіх магчымасцей стварае характары запамінальныя, якія не выбіваюцца з ансамбля, але ўжо з першых жа хвілін з’яўлення артыста на сцэне прывабліваюць увагу і спрыяюць глядацкай сімпатыі да відовішча ў цэлым.

“А Цыркуновіч там будзе?” — я неаднойчы міжволі чула такое пытанне ад заўсёднагаў тэатра, якія цікавіліся білетамі на бліжэйшыя спектаклі. Атрымаўшы ад касіра станючы адказ, ужо не вагаючыся набылі білеты. І не мела значэнне, у якім вобразе выходзіў на сцэну іх кумір.

Пазбягаючы штампавы, скарыраваны імпрэсіянізм, трапныя знаходкі ў пластычным малюнку ролі, у галасавых інтанацыях, ён стварае пераканальныя вобразы-характары ў прэм’ерах 2010 — 2011 гадоў. Віктар Цыркуновіч пераймальны ў вобразе Паляўнічага з “сямейнага” мюзікла “Чырвоны Каптурок. Пакаленне NEXT”. У спектаклі “Мая жонка — падманшчыца” інжынер Джымі Джэксан у выкананні гэтага артыста выглядае то інфантальным завадатарам “лёгкага” жыцця, то вартым жалю недарэкам, то добрым дзіваком, здатным на братэрскую самахварнасць...

А паспрабуюць ўявіць актёрскі ансамбль расійска-беларускага праекта “Блакітная камя” без В. Цыркуновіча ў ролі дыпламата Шустава, расійскага рэзідэнта сакрэтнай службы! Шустаў — Цыркуновіч уносіць у сцэнічныя стасункі псіхалагічную завостранасць, непрадказальнасць каварства і... флёр суровай, але не “фельдфельскай” мужнасці, здатнай уразіць і легкадумную каетку, і пачуццёвага Нуарэ, і, мабыць, саму імператрыцу. Нездарма кампазітар і прадзюсар

Кім Брэйтбург, параўноўваючы і расійскія, і мінскую версіі пастаноўкі “Блакітнай камя”, прызнаўся, што з усіх іх толькі Віктар Цыркуновіч вылучаецца як артыст, найбольш адэкватны аўтарскай задуме і ў вакальным, і ў актёрскім сэнсах — сваім высокім класам выканання, трапным іміджам.

Тэатр Віктара Цыркуновіча — гэта і канцэртны выступленні, дзе артыст мае магчымасць паказаць сваё майстэрства ў выкананні камернага рэпертуару, оперных арыяў, старадаўніх рамансаў, песень пра вайну і нават эстрадных шлягераў. Для яго важны ўдзел у такіх праектах, як “Чарадзейны свет аперэты”, “Мюзікл-ГАЛА”, “Барытоны Беларусі пяюць пра каханне”, “Чараўная ноч класікі ў музеі пад адкрытым небам”, “Музычныя вечары ў Мірскім замку”.

А яшчэ яго тэатр — гэта людзі. Тыя, што ў зале. І тыя, што працуюць поруч: калектыў, падтрымка якога столькі значыць для творчага чалавека! Менавіта калектыў Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага тэатра, рупная ўвага яго мастацкага кіраўніцтва і прафсаюзнай арганізацыі паспрыялі вылучэнню В. Цыркуновіча на ўдзел у конкурсе прафесійнага майстэрства работнікаў культуры “Лепшыя імёны-2011”. Ён перамог у сваёй намінацыі, і агрыманне прафсаюзнай прэміі разам з прэстыжным званнем “Лепшы актёр года” за серыю тэатральных работ у сезоне 2010/2011 г. з’явілася важным сведчаннем прызнання артыста ў прафесійным асяроддзі — як майстра ў творчым “цэху”.

На здымку: дыплом конкурсу прафесійнага майстэрства работнікаў культуры “Лепшыя імёны-2011” у намінацыі “Лепшы актёр года” Віктару Цыркуновічу ўручае старшыня Мінскай гарадской арганізацыі Беларускага прафсаюза работнікаў культуры Віктар Маліноўскі.

Зваротная сувязь

Які памер надбаўкі?

Адказвае Генадзь Апанасенка, галоўны прававы інспектар працы Мінскага гаркама прафсаюза работнікаў культуры.

— Згодна з Дэкрэтам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.07.1999 г. № 29 “Аб дадатковых мерах па ўдасканаленні працоўных адносін, умацаванні працоўнай і выканаўчай дысцыпліны” павышэнне тарыфнай стаўкі можа быць у памеры да 50 працэнтаў. Калі пры заключэнні кантракта мера стымулявання працы складае 5 працэнтаў, ці можа наймальнік устанавіць яе ў большым ці меншым памеры і пры якіх умовах?

— Дадатковыя выплаты стымулюючага характару, змяненне велічыні дадатковай меры стымулявання працы знаходзяцца ў кампетэнцыі наймальніка. Пры гэтым неабходна выконваць парадак і ўмовы заключэння кантракта і ўнясення ў яго змяненняў і дапаўненняў.

Змяніць памер дадатковай меры стымулявання пра-

цы наймальнік можа толькі па ўзгадненні бакоў шляхам падпісання імі дадатковага пагаднення.

— Ці можна прыняць на працу па кантракце на 0,5 стаўкі і выплачваць працаўніку павышэнне ў памеры 50 працэнтаў тарыфнай стаўкі?

— Артыкулам 118 Працоўнага кодэкса прадугледжана, што па ўзгадненні паміж працаўніком і наймальнікам могуць устанавіцца — як пры прыёме на працу, так і пасля — няпоўны працоўны дзень альбо няпоўны працоўны тыдзень. Памер павышэння вызначаецца бакамі кантракта ў межах, прадугледжаных заканадаўствам. Так, згодна з падпунктам 2.5 пункта 2 Дэкрэта кантракт, заключаны з працаўніком, павінен прадугледжваць дадатковыя меры стымулявання працы, у тым ліку і павышэнне тарыфнай стаўкі, — не больш як на 50 працэнтаў, калі большы памер не прадугледжаны заканадаўствам. Такім чынам, і пры няпоўным працоўным дні павышэнне можа быць у межах 50 працэнтаў.



Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры запрашае на выстаўку “Натхненне” твораў у тэхніцы ашыбана (прасаваная фларыстыка) мастачкі Анжалікі Чудзіевіч.

Натхнёная прыродай

Наталія НАСТАСІЧ, старшы навуковы супрацоўнік аддзела экспазіцыі Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры

Анжаліка Дзмітрыеўна нарадзілася ў 1968 годзе ў Мінску. Закончыла Мінскае мастацкае вучылішча імя А. К. Лебавы. У 1988 — 1990-м вучылася ў Інстытуце жывапісу, скульптуры і архітэктуры імя І. Я. Рэпіна (Санкт-Пецярбург), у 1992 — 1996 гадах — у Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. Цяпер працуе рэстаўратарам па графіцы ў Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь. Традыцыямі ашыбаны яна захапілася не так даўно, але ў гэтых творах раскрыліся яе здольнасці, у іх адчуваецца святло і ўнутраная гармонія. Яе карціны дапамагаюць пановаму зірнуць на прыроду і свет вакол нас. Адчуваеш

здзіўленне і захапленне ад работ, зробленых з таго, што расце пад нагамі...

На ўрачыстым адкрыцці выстаўка “Натхненне” аб’яднала мноства таленавітых і творчых людзей. Мастак Аляксей Зінчук павіншаваў гераіню імпрэзі Анжаліку з цудоўным дэбютам і добрай экспазіцыяй, а пісьменніца Вольга Сакалова са сваёй літаратурнай суполкай падаравала сапраўднае свята паэзіі. Фларыст Ларыса Мілько распавяла пра новыя магчымасці, якія адкрываюцца перад аматарамі ашыбаны: і мастацкія, і нават прадпрыемальніцкія, таму што такія работы заўсёды эксклюзіўныя. Увесь вечар

гасцей суправаджала музыка ў выкананні гітарыста Андрэя Валадзянкова і зусім юнага акардэаніста Аляксандра Якубоўскага.

Кветкі спакон вякоў асацыяваліся ў чалавека з каханнем, шчырасцю, дабрывёю. Кажуць, што дзеці — кветкі жыцця, пра дзяўчыну — што яна нібы ружа, а знакаміты грамадскі дзеяч Роберт Грын Інгерсан сцвярджаў, што памяць пра шчодрара раздзірае жыццё струменіца як водарнае віно, а кожны бескарыслівы ўчынак падобны да прыгожай духмянай кветкі. Мастацкія творы з сухіх кветак Анжалікі Чудзіевіч дапамагаюць дакрануцца да прыгажосці навакольнага свету, які яднае ўсіх нас.

Адкрыццё выстаўкі “Натхненне” твораў у тэхніцы ашыбана сталася дэбютам для Анжалікі Чудзіевіч, але тым не менш аўтар заявіла пра сябе як пра сталага мастака з вытанчаным густам, выдатнага каларыста, які добра валодае абраным матэрыялам і адпаведнымі тэхналогіямі.

Усім гэтым адметным характарыстыкам садзейнічае прафесійная дзейнасць у якасці мастака-рэстаўратара па графіцы НММ Беларусі. Сваімі творамі Анжаліка Дзмітрыеўна запрашае гледачоў па-новаму зірнуць на навакольны свет, убачыць ды адчуць яго прыгажосць і глыбіню. Спадзяюся, што гэта экспазіцыя закрэне чулівыя струны чалавечай душы, магчыма, адкрые яшчэ і частку невядомага.

На здымках: работы Анжалікі Чудзіевіч.

Вядучы праекта — рэдактар аддзела мастацтва Віктар Кавалёў

Водгукі і матэрыялы дасылайце на e-mail: lim_new@mail.ru з пазнакай “Дзівасвет”.



З глыбіні

Радкі і жыццё

Чалавек трапяткога сэрца і добрых сумленнасці і чуласці, Ніна Бурко прыйшла да супрацоўніцтва з раённай газетай даўно. Не адно пакаленне прыхільнікаў “Бярэзінскай панарамы” добра ведае яе прозвішча.

Напісанае Нінай Мацвееўнай у свой час стала здабыткам шырокага кола чытачоў “раёнкі”, а цяпер аб’яднана ў зборнік “Сонца майго дня — людзі”, выданы аддзелам маркетынгу Бярэзінскай раённай бібліятэкі. Героямі замалёвак сталі 57 землякоў, з іх 11 ветэранаў вайны, 9 доўгажыхароў.

Не так даўно адбылася прэзентацыя выдання, на якую былі запрошаны сябры і калегі аўтаркі. Іміджу мерапрыемства найлепшым чынам паспрыяла прысутнасць галоўнага рэдактара часопіса “Алеся”, члена праўлення грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын” Тамары Бунто і загадчыцы аддзела пісьмаў газеты “Звязда” Валянціны Доўнар. Сапраўдным упрыгажэннем сустрэчы сталі 15 землякоў-героёў прэзентаванага зборніка, сярод якіх — ветэран вайны А. Цялюк; герой працы, майстар “Залатыя рукі”, уладальнік сярэбранага медаля ВДНГ СССР і імяннага грэйдара за рацыяналізацыйскія прапановы А. Несцірковіч; падпалкоўнік марской авіяцыі М. Касцюкевіч; капітан пасажырскага рачнога судна В. Вайцяховіч.

Гучалі песні ў выкананні “бярэзінскага Кабзона” М. Кожухавы, саліста фальклорнага ансамбля “Лявоніха” С. Ерасценкі і Т. Кліменкі, самадзейных артыстаў фальклорнага калектыву “Калінка”.

Яны таксама героі артыкулаў таленавітай журналісткі.

Тамара КРУТАЛЕВІЧ, Берасно

Юная паэтка з Міншчыны

Пры Чачкаўскай сельскай бібліятэцы (Мінскі раён) працуе аматарскае літаратурнае аб’яднанне з вельмі прыгожай назвай “Літавіца”, дзе юныя таленты абмяркоўваюць паэтычныя пытанні, дэкламуюць свае вершы. Пішуць яны пра прыгожую, родную, любую нашу зямліцу, якая стала крыніцай іх творчасці. І намагаюцца пачынаючых паэтаў не застаюцца без ўзнагарод. Так, на XVII абласным злёце Мінскай абласной бібліятэкі імя А. С. Пушкіна “Юныя таленты Міншчыны” Аляксандра Севярына была ўзнагароджана Ганаровай граматай. Найлепшым падарункам для дзяўчыны стаў фотаздымак са знакамітым пісьменнікам Алесем Бадаком.

Аляксандра займаецца літаратурнай творчасцю з маленства. Піша не толькі вершы, але і песні, якія сама выконвае. І літаральна кожная з іх — падзея, вартая ўвагі і ацэнкі прафесійнага журы. Вясной гэтага года на злёце-аглядзе “Юных пешаходаў” у Бараўлянах А. Севярына атрымала Дыплом за першае месца і каштоўны падарунак. У мінулым годзе Аляксандра ўдзельнічала ў раённым конкурсе патрыятычнай песні ў Сеніцы і заняла другое месца.

Святлана КОЎЗЕЛЕВА, Мінскі раён

Уладзімір КАРАТКЕВІЧ

Афарызм

— Хто лепшы ў мастацтве?
— Той, хто чалавечны. А як піша — яго справа.

Выходзіць з 1932 года
У 1982 годзе газета ўзнагароджана ордэнам Дружбы народаў
Заснавальнікі: Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі”, РВУ “Літаратура і Мастацтва”
Галоўны рэдактар Аляксей Мікалаевіч КАРЛЮКЕВІЧ

Рэдакцыйная калегія:

Анатоль Акушэвіч	Уладзімір Гніламедаў	Аляксей Марціновіч
Лілія Ананіч	Вольга Дадзімава	Мікола Станкевіч
Аляксей Бадак	Уладзімір Дуктаў	Мікалай Чаргінец
Дзяніс Барсукоў	Анатоль Казлоў	Іван Чарота
Святлана Берасцень	Аляксей Карлюкевіч	Іван Штэйнер
Віктар Гардзеі	Анатоль Крэйдзіч	
	Віктар Кураш	

Юрыдычны адрас:
220034, Мінск, пр. Незалежнасці, 39, п.4а
Адрас для карэспандэнцыі:
220034, Мінск, вул. Захарова, 19
Тэлефоны:
галоўны рэдактар — 284-84-61
намеснік галоўнага рэдактара — 284-66-73

Аддзелы:
публіцыстыкі — 284-66-71
крытыкі і бібліяграфіі — 284-44-04
прозы і паэзіі — 284-44-04
мастацтва — 284-82-04
навін — 284-44-04, 284-66-71
аддзел “Кніжны свет” — 284-66-71

бухгалтэрыя — 284-66-72
Тэл./факс — 284-66-73

E-mail: lim_new@mail.ru

Адрас у Інтэрнэце:
www.lim.by

Пры перадруку просьба спасылка на “ЛІМ”. Рукпісы рэдакцыя не вяртае і не рэцензуе. Аўтары допісаў у рэдакцыю паведамляюць сваё прозвішча, поўнае імя і імя па бацьку, пашпартныя звесткі, асноўнае месца працы, зваротны адрас.

Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з меркаваннямі і думкамі аўтараў публікацый.

Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра РВУ “Літаратура і Мастацтва”.

Выходзіць раз на тыдзень па пятніцах.

Выдавец:
Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова “Літаратура і Мастацтва”.

Друкарня Рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства
“Выдавецтва Беларускага Дома друку”
г. Мінск, пр. Незалежнасці, 79.

Індэкс 63856

Кошт у розніцу — 1800 рублёў

Наклад — 3015
Умоўна друк.
арк. 3,72

Нумар падпісаны ў друк

23.06.2011 у 11.00

Газета зарэгістравана ў Міністэрстве інфармацыі Рэспублікі Беларусь
Рэгістрацыйнае пасведччанне № 7 ад 22.07.2009 г.

Заказ — 2988

Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

